

26 МАЯ 1995 г.

№ 21 (3793)

Кошт 400 руб.

БЕЛАРУСІ

Над Радзімай ноч Савы —
пень драпежны ўпаў на пожны...
— Хто адстоіць твае правы,
мой народ — хіжых сіл заложнік?

Чуеш звон з тагасветных лёх? —
пад Пагоні харугвы стала
бараніць, што нам зычыў Бог,
раць ад Вітаўта да Купалы...

Рана келіх хаўтурны піць
па Айчыне, душой збалелай,
покуль небам скрозь ноч ляціць
Бусел — сцяг наш бел-чырван-белы!

Эдуард АКУЛІН

СУАЙЧЫННІКАМ

Як цяжка жыць нашчадкам,
калі продкі
У спадчыну пакінулі прыгон...
Дзяды мае, бацькі, дзядзькі і цёткі,
Прыміце нізкі рабскі мой паклон.

...Рахманья, пакорныя, нямыя,
Вачыма праглядзеўшы дол руды...
Ніхто вас ад зямлі ўжо не адыме —
З яе ўзышлі і сьдзецце туды...

О рабскі род зняслаўленай Айчыны!
Навошта ж і мяне ў свой радавод
Абралі вы!? —

каб я адчуў плячыма
Не крыл узвева,
а — халодны пот...

Паклон... паклон... —
іду за вашым плугам...

Ніжэй... ніжэй... —
даў Бог ваш плён сабраць...

— Давай!.. Давай!.. —
няшчадна свішча пуга...

— Сьноч! Сьноч!!
— Да ты ошиблась, мать...

Леанід ГАЛУБОВІЧ


БУДЗЬМА РАЗАМ!

Паважаныя прыхільнікі "ліМа"!
Не зважайце на тое, што некалькі апошніх
нумароў нашай газеты прыйшлі да вас
са спазненнем. "ліМ" выходзіў і будзе
выходзіць, а цяжка сёння ўсім нам. Пад-
трымайце "ліМ", падпішыцеся на "ліМ",
будзьма разам у змрочныя гадзіны і тады
— выжывем!

Кошт падпіскі

ў Мінску: на 3 месяцы — 15 тысяч
рублёў, на 1 месяц — 5 тысяч рублёў; па
Беларусі: на 3 месяцы — 12 тысяч рублёў,
на 1 месяц — 4 тысяч рублёў.

Наш індэкс — 63856.



Элегія

Фота А. МАЦЮША

Два нумары "ЛІМа", якія так і не пабачылі сваіх чытачоў, ляжаць недзе неаддрукаваныя ў "Беларускім ДOME друку". Ужо два тыдні лімаўцы штодзень адказваюць на дзесяткі тэлефонных званкоў з аднымі і тымі ж пытаннямі: "Што здарылася? Дзе "ЛІМ"? Ці не зачынілі вас?" Дзякуй, што не забываеце, што турбуецеся. А прычына затрымкі знешне простая: з-за даўгоў прыпыніла сваю дзейнасць выдавецтва "Полымя", праз якое вяліся ўсе фінансавыя разлікі "ЛІМа" і іншых беларускамоўных выданняў. Дзяржава, якая "знайшла" дзесяткі (сотні!) мільярдаў рублёў на фінансаванне рэфэрэндуму, розных святаў, не можа знайсці ўсяго 500 мільёнаў рублёў, каб аднавіць выпуск "ЛІМа", "Культуры", "Настаўніцкай газеты", "Нашага слова", "Голаса Радзімы" і іншых газет і часопісаў. На дзень, калі пішуцца гэтыя радкі, невядома, ці выйдзе і трэці (з нявышайшых) нумар нашай газеты. Той, хто быў у падобнай становішчы, пэўна, ведае, як цяжка працаваць без надзеі, што цябе пачуюць, прачытаюць, як цяжка крычаць у пустэчу... І тым не менш — мы працуем. На сёння мы не вольныя, мы дзяржаўнае, бюджэтнае выданне, якое вымушана прымаць умовы, што дыктуе гэтая дзяржава...

АДСТАЎКА ТЫДНЯ

Прэзідэнт Беларусі 18 траўня падпісаў Указ аб вызваленні В. Шаладонова ад пасады Генеральнага пракурора "па асабістым жаданні". Тым самым яшчэ раз пацверджана, што дыму без агню не бывае, і тое, што зусім нядаўна называлася беспладна-чуткамі і абвяргалася, стала яваю. Прэзідэнт планамерна расставіла сваіх людзей на галоўныя пасты дзяржавы. Хто наступны? Мяркуючы па тых самых чутках, што таямнічым чынам выходзяць з прэзідэнцкай адміністрацыі, — сякера павісла над галавой старшыні Канстытуцыйнага суда В. Ціхіні, над галавой старшыні Нацбанка С. Багданкевіча... Парламента на сёння ў нас няма і ўся ўлада практычна сканцэнтравана ў руках аднаго чалавека, які дзейнічае, здаецца, не заглядаючы ў Канстытуцыю.

МЕРКАВАННЕ ТЫДНЯ

"Канчатковыя лічы рэфэрэндуму выглядаюць празмерна ўнушальнымі і могуць тлумачыцца па-рознаму: у чарговы раз расаючую ролю сыгралі галасы сельскіх выбаршчыкаў, якія, як і на прэзідэнцкіх выбарах, насуперак звычайнай для сябе палітычнай пасіўнасці хадзілі галасаваць "за" ледзь не цэлымі вёскамі. Не меншую актыўнасць праявілі прыхільнікі Лукашэнка ў гарадах. У той жа час многія з тых, хто расчараваўся ў прэзідэнце альбо ніколі не ачароўваўся, проста не пайшлі да скрыняў для галасавання. Але ўсё ж вынікі плебісцыту надзіва адрозніваюцца ад дадзеных усіх сацыялагічных апытанняў. Стварэцца ўражанне, што нехта перастараўся..." (З артыкула Аляксандра СТАРЫКЕВІЧА "Беларускія выбаршчыкі падпісалі прыгавор будучаму парламенту", "Известия", 23 траўня г. г.)

УСТАНОЎКА ТЫДНЯ

Мяркуючы па паведамленні Белінфарма, прэзідэнт Беларусі рашуча ўзяўся за "запуск заводаў". 20 траўня ён правёў чатырохгадзіную нараду з кіраўніцтвам Адміністрацыі прэзідэнта, Кабінета Міністраў, Нацыянальнага банка і Гаспадарчага суда, на якой былі разгледжаны пытанні стабілізацыі фінансавана-эканамічнай сітуацыі ў краіне. У духу "лепшых часоў", да якіх вяртаецца Беларусь, прэзідэнт "па ўсіх разгледжаных пытаннях даў канкрэтныя даручэнні і запатрабаваў змацаванні адказных службовых асоб..." Ход выканання сваіх даручэнняў (установак) прэзідэнт мае намер разгледзець на нарадзе 8 чэрвеня. Як знаёма нам усё гэта з ранейшых часоў! Прыгавдаецца і самы папулярны тагачасны газетны заглавак: "А воз і зараз там..."

Задума ТЫДНЯ

Амаль аднагалосна прынята Расійская Дума прапанову лідэра праімперскай партыі "Расійскі агульнанародны саюз" С. Бабуріна правесці рэфэрэндум аб стварэнні адзінай федэрацыі Расіі і Беларусі. "Адзіная федэрацыя Беларусі і Расіі", якой бы прыгожай назвай яна ні была аздаблена, на справе будзе азначаць адно — далучэнне нашай краіны да РФ на правах чарговага суб'екта федэрацыі — такога ж, як, напрыклад, Калмыкія ці Башкірыя, — лічыць аглядальнік "Звядзі" Валіцін Жданко, і дадае: "Для беларускага прэзідэнта надыходзіць момант ісціны. У выпадку, калі ён ухваліць працэс, распачаты Бабурным і Думаі, — няма ніякай патрэбы ламаць копі ў перадавыбарнай ліхаманцы, сутаргава мяняць сімваліку, змагацца з Канстытуцыйным судом, рэфармаваць сістэму ўлады... і законы, і сімвалы, і суд, і армію — усё мы атрымаем гатовае. Зрэшты, і прэзідэнцкія выбары ў нас тады адбудуцца ўжо на наступны год".

ЗАКАНАМЕРНАСЦЬ ТЫДНЯ

З 22 траўня Нацбанк устанавіў новыя стаўкі рэфінансавання банкаў у памеры 12 працэнтаў, мінімальную стаўку па тэрміновым дэпазітах — 15 працэнтаў, па ўкладах да запатрабавання — 5 працэнтаў. Лозунг "Захоўвайце грошы ў ашчадных банках!" зноў састарэў. Стаўкі зніжаны, доллар "стаіць", заробкі "замарожаны" і не выплачваюцца, затое цэны растуць.

ПРОСЬБА ТЫДНЯ

Як паведаміў БелаПАН, рабочыя аб'яднання "Гомсельмаш", якое практычна не працуе ўвесь апошні год, звярнуліся да прэзідэнта Беларусі з просьбай аказаць садзейнічанне ў выдзяленні крэдытаў і накіраванні 75 працэнтаў вырुकкі для набывання абаротных сродкаў і выплаты заробку... Падобныя просьбы на адрас прэзідэнта і Кабінета Міністраў ідуць цяпер з усіх канцоў краіны. Саюз беларускіх пісьменнікаў таксама звярнуўся да М. Чыгіра з просьбай разгледзець катастрофічную сітуацыю, што склалася сёння з беларускім друкам і беларускай кнігай і аказаць фінансавую падтрымку выдавецтвам "Мастацкая літаратура" і "Полымя", што знаходзяцца практычна на мяжы закрыцця. Як і многія беларускамоўныя выданні, што фінансуюцца праз выдавецтва "Полымя"...

ЗНАХОДЛІВАСЦЬ ТЫДНЯ

Да якіх толькі абсурдных сітуацый не прыводзіць адсутнасць грошай: у адным з калгасаў Віцебскай вобласці зароботную плату калгаснікам выдавалі... бычкамі з фермаў гаспадаркі. Але была тут і своеасабліва хітрасць: атрыманы "заробак" калгаснік адразу мог прадаць свайму калгасу. І атрымліваў грошы. Бо ў гаспадарцы грошай на зарплату не было, а вось на закуп жывёлы ад насельніцтва — дзяржава дала...

Калі ў выніку кастрычніцкага путчу (так званай Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі) бальшавікі захапілі ўладу, яны апынуліся ў досыць складаным становішчы, бо аказаліся няздольнымі практычна рэалізаваць свае папулярныя лозунгі "Мір — народам!", "Зямля — сялянам!", "Уся ўлада Саветам!". Народ не атрымаў ні міру, ні зямлі, ні дэмакратыі. Каб адцягнуць увагу народа ад яго гаротнага стану, каб закрыць пытанні перш, чым яны будуць пастаўлены, бальшавіцкімі ідэолагамі была распрацавана і пачала здзяйсняцца акцыя пад назвай "план манументальнай прапаганды". Яна мела мэтай знішчэнне манументальных сімвалаў расійскай гісторыі і культуры (храмы, славуцья помнікі), ліквідацыю асвечанай стагоддзямі расійскай дзяржаўнай сімвалікі. Замест знішчанага, зліквідаванага прапаноўвалася новая атрыбутыка: у кожным горадзе — помнік Марксу-Энгельсу ды іншым "святым і прарокам" камуністычнага "пантэона", на кожнай шылдзе — серп-молат і чырвоная пентаграма. Цікава, што ў якасці эмблемы Чырвонай Арміі ледзь не зацвердзілі пяцікутную чырвоную зорку са свастыкай усярэдзіне. Прынамсі, такая ідэя сур'ёзна абмяркоўвалася.

"План манументальнай прапаганды" быў цудоўна прадуманай палітычнай акцыяй. Дзякуючы ягонаму рэалізацыі, дасягалася адначасова некалькі мэт. Ідэолагі апанентаў, пабудаваныя па трыядзе "праваслаўе-самадзяржаўе-народнасць", гублялі матэрыяльнае апірышча (які сэнс заўважце: "За намі — тысячагадовая Расія"), калі знішчаны сведчанні ра-

сійскай велічы?). Адначасова ў прастага людю стваралася ілюзія вялікай перабудовы ў імя светлай будучыні, на некаторы час доўжыўся крэдыт даверу ўладзе. Праўда, калі масы пачыналі займацца палітычнай самадзейнасцю, спрабавалі скарыктаваць афіцыйныя лозунгі пад свой інтарэс (скажам, захаваўшы "Уся ўлада Саветам", удакладніць — "Саветы без камуністаў!"), гэта канчалася праліцём народнай крыві (падаўленне сялянскіх выступленняў на Тамбоўшчыне, Кранштацкага "мяцжы").

Гледзячы на тое, як пасля "рэферэндуму" сп. Лукашэнка шпарка ўзяўся мяняць гербы і сцягі (дарэчы, ігнаруючы пры гэтым Закон; ёсць юрыдычная працэдура: прыняцце Закона аб дзяржаўных сімвалах Вярхоўным Саветам, распрацоўка графічнага, каляровага і аб'ёмнага эталонаў, зацвярджэнне эталонаў, і толькі пасля гэтага сцяг і герб становяцца дзяржаўнымі), пераконваешся, што гісторыя сапраўды мае тэндэнцыю да паўтораў. Зноў — бальшавікі, зноў — "манументальна прапаганда", замест антыкрызіснай праграмы!

Зрэшты, істэрыйнасць, якой суправаджаецца змена сімвалікі, непрыхаваны цынём прэзідэнцкай каманды (многія газеты паведамілі, што сп. Ціцянкоў дэманстравана разарваў бел-чырвона-белы сцяг на даху "прэзідэнцкага палаца", сцяг, які юрыдычна па-ранейшаму застаецца дзяржаўным) сведчаць, што "пераможцы" адчуваюць сябе не вельмі ўпэўнена. Прэзідэнт быццам баіцца. Баіцца новага парламента, баіцца непрадказальнага развіцця падзей.

Наша эканоміка даўно ў заняпадзе. Аднак раней, паказваючы рукой на бел-чырвона-белы сцяг над Домам урада, можна было ўсё валіць на дэмакратыю. Яны і "краіну развалілі", і "карупцыю развалілі"! Змена сцяга адбылася — ці адбудуцца змены ў жыцці краіны?

Уражанне такое, што будзе яшчэ горш...

Сёння прэзідэнцкая каманда трактуе вынікі "рэферэндуму" і першага тура выбараў як паразу ідэй БНФ, ідэй Адраджэння і Незалежнасці. З фармальнага гледзішча гэта нібыта так. Насельніцтва сапраўды прагала-савала (не будзем пакуль крапаць тэму парушэння законнасці ў часе выбараў і рэфэрэндуму) так, як хацела сп. Лукашэнка. Але калі, зыходзячы з такой логікі, правесці гістарычную паралель паміж падзеямі ў сённяшняй Беларусі і ў Палесціне амаль двухтысячагадовай даўніны, дык атрымаецца, што ўсенародны рэфэрэндум, у выніку якога Сына Богага паслалі на крывь, трэба лічыць паразай хрысціянскай ідэі. Але хрысціянская ідэя жыве і сёння. Гэта вечная ідэя. Здаецца, няма ў свеце чалавека, які б мог гэты факт аспрэчыць...

На тарчы вершніка Пагоні — Хрысціянскі крывь. У гісторыі Еўропы былі выпадкі, калі герб з Крыжам замянялі гербам з чырвонай пентаграмай. Гэту абразу зведалі пры камуністах венгры, славакі, летуісы і мы — беларусы. Але, аднойчы з'явіўшыся на гербе, Крыж ужо не можа знікнуць з яго назаўсёды. Хрыстовы знак заўжды вяртаецца. Трэба толькі захоўваць Веру.

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ

У ВАС ЁСЦЬ ЧАС СПЫНІЦЦА

Спадар Прэзідэнт! Здушаная інфармацыяйніым голадам і аднабокай інфармацыяй Беларусі правяла першы ў сваёй гісторыі агульнанародны рэфэрэндум. Вынік — вядомы, наступствы — непрадказальныя. Вы атрымалі перамогу! Перамогу над кім?

Мы далёкія ад ацэнкі адказаў на ўсе пытанні рэфэрэндуму, ведаючы, як праходзіла галасаванне, калі большасць галасуючых не разумела, што ад іх патрабуецца. Ад забытых хлуслівай інфармацыяй людзей цяжка было чакаць іншага выніку. Мэта нашага звароту да Вас — праясненне Вашай пазіцыі па другім пытанні, а іменна — па пытанні дзяржаўнай сімвалікі.

Спадар Прэзідэнт! Чаму народу Беларусі не было растлумачана Вамі асабіста, падкантрольнымі Вам сродкамі масавай ін-

фармацыі, у якую суму выльецца замена дзяржаўнай сімвалікі? Чаму народу не было прапанавана выбару: альбо новая дзяржаўная сімваліка, альбо пабудаваныя тысячы кватэр для тых, хто мае ў іх патрэбу?

Чаму не спыталіся ў настаўнікаў і ўрачоў: альбо павышэнне, і істотнае, зарплаты, альбо замена вершніка з канём?

Чаму не спыталіся і не растлумачылі пенсіянерам, што эканоміка, даведзеная да краху, няздольная вынесці і павышэнне пенсій, і змену дзяржаўных сімвалаў?

Чаму Вас, як кіраўніка дзяржавы, мала хвалюе, што на патрачаны на пустую справу грошы можна стварыць дзесяткі тысяч рабочых месц, забяспечыць лекамі нашы бальніцы, вырашыць многія беды Чарнобыля? Паводле папярэдніх падлікаў, замена дзяржаўнай сімвалікі абы-

дзеца народу Беларусі ў 1,5 трыльёна "зайцаў". Дзеля чаго робяцца такія каласальныя затраты, калі палова насельніцтва краіны сёння знаходзіцца або за рысай беднасці, або побач з гэтай рысай? 46% насельніцтва краіны выказаліся за змену сімвалікі, 54% не вызначыліся або сказалі не. Большасць з іх — людзі маладога або сярэдняга ўзросту. Будучае за імі!

Спадар Прэзідэнт! Пакуль гэтыя грошы не ўзяты з народнай кішэнкі павышэннем цэн і падаткавым "беспределом", у Вас ёсць час спыніцца! Дзяржаўнай мудрасці і асабістай мужнасці вымагае ад Вас вырашэнне гэтага пытання з пазіцыі Здравага Сэнсу.

ВЫКАНКАМ РАДЫ ПАРТЫІ ЗДРАВОВАГА СЭНСУ

БЯСПЕКА ЕЎРОПЫ: АСПЕКТЫ ПРАБЛЕМЫ

У Мінску прайшла міжнародная канферэнцыя "Новыя незалежныя дзяржавы ў сістэме еўрапейскай бяспекі". Гэта ўжо трэцяя падобная сустрэча ў сталіцы Беларусі, што праводзіцца пад эгідай Нацыянальнага цэнтра стратэгічных ініцыятыў "Усход—Заход". Рэалізуючы праграму знешнепалітычнай дзейнасці, НЦСІ "Усход—Заход" і яго Інстытут незалежных даследаванняў арганізаваў і правёў шэраг навуковых міжнародных семінараў, "круглях староў" і канферэнцый з удзелам вядомых замежных палітыкаў і экспертаў — спецыялістаў па пытаннях рэфармавання краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, што пазбавіліся камуністычнага ўладарання, інтэграцыі Беларусі ў сусветную супольнасць.

Адным з прыярытэтных напрамкаў у дзейнасці НЦСІ з'яўляецца праблема еўрапейскай бяспекі. Рэспубліка Беларусь, якая чатыры гады назад прыняла Дэкларацыю аб су-

верэнніце, заявіла ўсяму свету пра свой міралюбны знешнепалітычны курс і імкненне да бяз'ядзернага статусу.

Міжнародная канферэнцыя, пра якую ідзе гаворка, сабрала шмат прадстаўнічых асоб з розных краін свету: палітыкаў, палітолагаў, навукоўцаў, дыпламатаў і г. д. Перад Домам афіцэраў, дзе яна праходзіла, можна было ўбачыць машыны з дыпламатычнымі сцяжкамі Злучаных Штатаў Амерыкі, Польшчы, Ізраіля, іншых краін блізкага і далёкага замежжа. Сярод удзельнікаў канферэнцыі былі, напрыклад, такія асобы, як Арнсвальд Ульрых, доктар Мангеймскага ўніверсітэта (Германія), Баўэнс Вернер, адказны супрацоўнік Упраўлення інфармацыі НАТА, Бурые, ваенны аташэ пасольства Францыі ў Беларусі, Вадзім Грачаннікаў, прэзідэнт Атлантычнага савета Украіны, Оліфанг Крэйг, старшы аналітык па пытаннях СНД і Пры-

балтыкі Міністэрства абароны Вялікабрытаніі і інш. Аўтарытэтная на канферэнцыі была прадстаўлена і Беларусь. Дастаткова назваць першага намесніка міністра замежных спраў Валерыя Цяпкалу.

Удзельнікі канферэнцыі праслухалі шэраг цікавых дакладаў, якія закраналі дзве асноўныя тэмы: "Асаблівасці сучаснага этапа народных адносін і змены ў архітэктурі еўрапейскай бяспекі" і "Падыходы асобных дзяржаў да праблем еўрапейскай бяспекі: нацыянальныя дактрыны і глабальныя каштоўнасці".

Сярод дакладаў, якія выклікалі аживленую дыскусію, варта назваць паведамленні, з якімі выступілі В. Цяпкала, В. Баўэнс, В. Кузняцоў, член Савета калектыўнай бяспекі (Расія) і некаторыя іншыя.

Другі дзень удзельнікі канферэнцыі прысвяцілі працы па секцыях па такіх асноўных напрамках, як "Ваенна-стратэгічная пераарыентацыя краін Балтыі і Усходня-цэнтральна-еўрапейскага рэгіёна і праблемы забяспечэння стабільнай бяспекі ў рэгіёне былога СССР", "Знешнепалітычная дактрына Расіі і праблемы ўзаемаадносін з Украінай і Беларуссю" і інш.

М. З.



МЫ НЕ КАЖАМ:

"БЫВАЙ, "ПАГОНЯ"!",

МЫ КАЖАМ:

"ДА ХУТКАЙ СУСТРЭЧЫ!"



Фота Віт. АМІНАВА

Nota bene

ІНТЭЛІГЕНЦЫЯ І ПАЛІТЫКА

У апошні час назіраецца новае ўзмацненне палітычнай барацьбы. Узрасце проціборства грамадска-палітычных сіл. Як у гэтай сітуацыі дзейнічаць інтэлігенцыя — якой прытрымлівацца пазіцыі, за што змагацца, чаму і каму памагаць або процідзейнічаць? На практыцы маюць месца розныя падыходы, у наяўнасці стракатасць крытэрыяў, рэкамендацый, пазіцыяў.

І ўсё ж ёсць тое, што можа аб'яднаць, калі не ўсіх, то большасць і ў такіх сітуацыях. Мы павінны — і правыя, і левыя, і тыя, хто займае нейтральныя пазіцыі — усведамляць надзвычайную важнасць у існуючай сітуацыі спынення процістаяння ў грамадстве. Задача інтэлігенцыі — усімі даступнымі сродкамі садзейнічаць гэтаму.

Барацьба азартная, яна робіць чалавека жорсткім, праціўнік здаецца ўжо нечалавекам, яго не шкада. Тым больш, калі ён гатовы на ўсё. Тым не менш, і ў гэтую барацьбу інтэлігенцыя павінна ўносіць, так бы мовіць, міратворчую ношу, каб яна вялася без жорсткасці, без кровапраліцця.

Вядома, ісці такім шляхам не проста, але гэты шлях дастойны павагі простых людзей.

Культура палітычнай барацьбы — надзвычай важны фронт намаганняў інтэлігенцыі. Яна ў нашым хворым грамадстве на самым нізкім узроўні. Галоўнае — перамяніць акцэнты ў ёй: не супраць каго, а за што?

Сёння і правы і левы лагеры прасякнуты духам нянавісці адзін да аднаго. Выратавальная, думаець-

ца, толькі цэнтрыйская, узаважаная пазіцыя, носьбітам якой можа стаць перш за ўсё інтэлігенцыя. Пры гэтым, сутнасць і прызначэнне цэнтрыйзму трэба бачыць у наступным. Па-першае, цэнтрыйсты зусім не "балота". Гэта хутчэй за ўсё тыя, хто кіруецца здаровым розумам, імкнецца сур'ёзна, глыбока і ўсебакова прадбачыць наступствы прымаемых рашэнняў. Па-другое, гэта не згодніцтва, не канфармізм, а цвёрдая, паслядоўная пазіцыя. Патрэба, цэнтрыйзм адмаўляе ідэалогію рэваншу. Ён змагаецца за максімальны ўлік і ўзгадненне інтарэсаў усіх удзельнікаў гістарычнага працэсу, імкнецца праявіць клопат аб усіх без выключэння пластах насельніцтва на базе ўзаважанай і доўгатэрміновай палітыкі. Цэнтрыйская свядомасць мяркуюе крытыку крайнасцей у палітыцы, рашучую адмову ад догмаў і аджылых тэорый, не менш рашучую падтрымку новага, што нараджаецца. Яна імкнецца ва ўсім праявіць пачуццё меры. Імкненне да кампрамісу, улік усіх здаровых, прымальных ідэй павінны стаць той меркай, тым паказчыкам, якія аддзяляюць цэнтрыйста ад іншых, перш за ўсё ад кансерватараў.

Вядома, займаць цэнтрыйскую пазіцыю не проста, бо цяжэй за ўсё правесці сярэдняю лінію грамадскага развіцця. Яна вымагае мужнасці, разважлівага царпення, дакладных ведаў. Але менавіта такая лінія больш адпавядае патрэбам грамадства, настрою большасці людзей, асноўнай часткі інтэлігенцыі. У пацвярджэнне спашлюся на

прыклад з уласнай навукова-выкладчыкай дзейнасці. Мая кніга ("Взгляд изнутри. Общественно-политический процесс на Беларуси") мела поспех сярод шырокага кола чытачоў, выкладчыкаў гісторыі і паліталогіі, студэнтаў, актыўна грамадска-палітычных рухаў таму, што яе вылучала, як пісалі прафесар, доктар філасофскіх навук У. Семанькоў, кандыдат філасофскіх навук С. Дубянецкі і іншыя, сапраўды дэмакратычнай, а не лозунгава-крыклівай, цэнтрыйскай пазіцыяй. Кніга выйшла ў свет у самым канцы 1993 года. З улёкам яе ідэй і высноў у лістападзе мінулага года была праведзена Брэсцкая абласная навукова-практычная канферэнцыя на тэму: "Сучасны палітычны працэс у Беларусі і яго праяўленне на Брэсцчыне".

Сёння многія палітыкі па-ранейшаму лічаць, што чым больш бязлітасная барацьба, тым хутчэй наступнае перамога. Гэта няпраўда, бо перамога, якая дасягаецца ў жорсткай барацьбе, ёсць перамога часова, яна пагражае новым раундам непрымірымасці, помсты. Сталін у свой час атрымаў такую перамогу над сваімі палітычнымі сапернікамі. І што ж? Ці ж яго пірава перамога не з'яўляецца першапрынцыпнай нашай жорсткасці? Ці ж не ясна, што калі мы не спынім зараз гэтую эстафету, то яна непазбежна прывядзе да катастрофы?

І. КАТЛЯР,
дацэнт Брэсцкага педінстытута,
палітолаг

З ЦІКАВАСЦЮ ДА БЕЛАРУШЧЫНЫ

ІІ кангрэс беларусістаў пачаў сваю працу назаўтра пасля падвядзення вынікаў рэфэрэндуму, дык і не дзіўна, што настроі яго ўдзельнікаў сягатаго моцна б парадаваў. "Магутны Божа" ў выкананні жаночага хору гучаў як ніколі жаласліва і пацвярджалі думку, што з такім гімнам мы нашмат даможамся.

Прысутнічала 250 дэлегатаў з 17 краін далёкага і блізкага замежжа. Усіх іх, як сказала Э. Смуклова, аб'ядноўвае адно: цікавасць да беларушчыны ва ўсіх яе праявах. Праўда, прывітаць навукоўцаў з усяго свету прыйшлі не самі міністры, як планавалася, а намеснікі міністраў адукацыі ды культуры і друку. "Замежныя справы" ўвогуле абыйшліся прывітальным лістом, нават без прадстаўніка. Адкрыта выказаць пашану прыхільнікам беларушчыны становіцца небяспечным для кар'еры.

Пра маральны аспект працы беларусістаў казаў і даўні сябар нашай зямлі Джым Дзінглі (Англія). Акрамя яго, на пленарным пасяджэнні

выступілі Эльжбета Смуклова, пасол Рэспублікі Польшча ў Беларусі, Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытута навукі і мастацтва (ЗША), Дзюн Іці-Сата, прэзідэнт Японскай асацыяцыі беларусістаў, Найдзён Выхаў, пісьменнік (Балгарыя), Ніл Гілевіч, старшыня камісіі парламента, Алесантэры Ахола-Вало, мастак і філосаф (Фінляндыя), Яўген Шыраеў, прэзідэнт Міжнароднай Акадэміі навук Еўразіі (Масква), Бруна Дрэскі, прэзідэнт нацыянальнай асацыяцыі "Францыя — Беларусь".

Радзім Гарэцкі, старшыня Згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына", выказаў падзяку ўсім, хто нёс і нясе ў сваім сэрцы Беларусь.

На другі дзень працавалі навуковыя секцыі па наступных накірунках: міжнацыянальныя адносіны, міжканфесійнае ўзаемадзеянне, моўныя і літаратурныя кантакты, беларуская дыяспара і іншыя.

Завяршыўся кангрэс пасяджэннем "круглых сталоў", дзе былі разгледжаны гістарычныя ўзаемадачын-

ні беларусаў з літоўцамі, латышамі, палякамі, расійцамі, украінцамі. Асобна абмяркоўвалася пытанне страчаных у час другой сусветнай вайны матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей.

Адбыўся справядзачна-выбарчы сход, на якім прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Адам Мальдзіс выступіў з дэкларатам і быў зноў абраны на кіраўніцтва. Яго віцэ-прэзідэнтамі сталі Ю. Лабінцаў, Г. Цыхун, А. Баршчэўскі, Д. Дзінглі, В. Кіпель. Вучоны сакратар — З. Шыбека.

Большасць замежных вучоных, якія былі гасцямі Мінска, адзначылі высокі навуковы ўзровень ІІ кангрэса беларусістаў і яго дзелавую, канструктыўную атмасферу.

Паралельна з кангрэсам працавала канферэнцыя па беларускай навуковай тэрміналогіі, створана адпаведная камісія. Прынята рашэнне, што ўсе беларускамоўныя падручнікі, якія выходзяць у рэспубліцы, будзь разглядацца тэрміналагічнай камісіяй па некалькіх накірунках: тэхнічным, прыродазнаўчым, гуманітарным і інш. Старшынёй камісіі Міністэрства адукацыі РБ прызначыла доктар філалагічных навук Г. Цыхуна, які яшчэ пройдзе працэдур выбараў.

НАШ КАР.

Адгалоскі

ПІ, НЕ ХАЧУ?..

З НАГОДЫ АДНАГО ўРАДАВАГА АДКАЗУ НА ДЭПУТАЦКІ ЗАПЫТ

У "ЛіМе" за 3 лютага г. г. пад рубрыкай "Прагучала з парламенцкай трыбуны" было надрукавана выступленне на сесіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі дэпутата В. Піскарова, якое выклікала і ў самой Авальнай зале, і па-за яе сценамі досыць моцны рэзананс. Справа ў тым, што выступоўца закрануў пытанні, якія сёння не могуць не хваляваць грамадскасць краіны. Гэта тычыцца такой пачварнай з'явы ў нашым жыцці, як п'янства і алкагалізм, якія шырока ўвайшлі ў наш побыт. Варта нагадаць толькі некаторыя факты, названыя В. Піскаровым. У 1994 г. у рэспубліцы было рэалізавана каля 150 мільёнаў літраў толькі адной гарэчкі. На ўлік у органы правапарадку і медыцынскіх устаноў знаходзіцца 100 тысяч хранічных алкаголікаў, у тым ліку 10 тысяч жанчын. Былі названы ў ягоным выступленні і іншыя, не

менш "красамоўныя" факты, што сведчаць аб татальнай алкагалізацыі насельніцтва краіны.

У сувязі з усім гэтым дэпутат Вярхоўнага Савета звяртаўся да Кабінета Міністраў з заклікам неадкладна распачаць распрацоўку і рэалізацыю прадуманай і ўзаважанай дзяржаўнай праграмы па барацьбе з п'янствам і алкагалізмам, якія пагражаюць самому існаванню нацыі.

На сваё выступленне, зробленае ў форме дэпутацкага запыту, В. Піскароў неўзабаве атрымаў адказ ад Кабінета Міністраў, падпісаны віцэ-прэм'ерам У. Русакевічам. З адказам гэтым, што носіць назву "Аб пытаньнях, звязаных са спажываннем у рэспубліцы алкагольных напояў", Віктар Аляксеевіч пазнаёміў рэдакцыю "ЛіМа".

Што ж можна даведацца з гэтага ўрадавага адказу? Па-першае, што Кабінет Міністраў разгледзеў пытан-

не, звязанае з ужываннем у рэспубліцы алкагольных напояў. Гэта, вядома, добра. Што яшчэ? А яшчэ — што не такі страшны чорт, як яго малююць. Аказваецца, як пішацца ў гэтым дакуменце, "Аналіз паказвае, што максімальны ўзровень вытворчасці і спажывання ў рэспубліцы алкагольнай прадукцыі быў дасягнуты ў 1984 годзе. Тады ў нас было атрымана па 8,3 літра алкагольных напояў на аднаго чалавека ў год (у пераразліку на абсалютны алкаголь), а спажыванне (з улёкам заводу) складала 9,1 літра на чалавека". І каб зусім супакоіць дэпутата, у адказе прыводзіцца лічбы спажывання алкагольных напояў у многіх краінах Захаду, дзе яны, аказваецца, нашмат вышэйшыя. Напрыклад, у Венгрыі — 11,3 літра, Італіі — 11 літраў, Германіі — 9 літраў, а ў Францыі аж 13,8 літра і г. д.

Адразу скажам, хітрыя гэта лічбы. Хітрыя ў тым сэнсе, што гэта, так бы

мовіць, не той алкаголь, а калі яшчэ больш канкрэтна — не тое п'янства нават пры тых страшных лічбах. Бо, скажам, француз, які кожны дзень выпівае за абедам бутэльку сухога слабага вінаграднага віна і ўстае з-за стала ў самым-самым лёгкім падлітку, гэта адно. А наш суайчынік, што ўзяў "на грудзі" адразу паўлітра гарэчкі ці самагонкі і пасля гэтага страціў розум і чалавечы аблічча, — гэта другое. І як бы сярэднегадавы "градусы" віна ні пераважалі над аналагічнымі "градусамі" гарэчкі — карціна ў адным выпадку будзе выклікаць у лабачнага назіральніка лёгкую спачувальную ўсмешку, а ў другім — толькі агіду.

Праўда, спаслаўшыся на заходнія краіны, дзе з п'янствам справы яшчэ горшыя, чым у нас, аўтары ўрадавага адказу вымушаны ўсё-такі прызнаць, што "У сувязі з пагоршаннем у рэспубліцы сацыяльна-эканамічнай абстаноўкі і павелічэннем ужывання алкагольных напояў у дадзеных Міністэрства аховы здароўя за апошнія гады рэзка ўзрасла колькасць хворых на алкагалізм і асабліва на алкагольны псіхоз. У 1994 годзе п'янымі было здзейснена 572 забойствы, 915 цяжкіх цялесных пашко-

джанняў, 639 разбойных нападаў, 1831 рабаўніцтваў і 9785 крадзяжоў, за год міліцыяй выяўлена 464177 фактаў парушэнняў антыалкагольнага заканадаўства".

І, вядома ж, у адказе ідзе пералік мерапрыемстваў, якія, па думцы ўрада, павінны спыніць гэтую алкагольную вакханалію. Сярод іх — ліцэнзаванне вытворчасці спірта і спіртаўтрымліваючых вырабаў, увядзенне, згодна з указам прэзідэнта, маркіроўкі ўвозімых у рэспубліку алкагольных і тыпунёвых вырабаў. Прызначацца і неабходнасць змен у існуючым заканадаўстве з мэтай узмацнення крмінальнай і адміністрацыйнай адказнасці за злачынствы, здзейсненыя ў нецвярзым стане.

Але колькі тых антыалкагольных пастановаў і рашэнняў на самых высокіх "вярхах" ужо прымалася, пры амаль нулявым эфекце!..

А пакуль што... А пакуль што ў час апошніх выбараў у Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь і галасавання з нагоды прапанаванага прэзідэнтам рэфэрэндуму на выбарчых участках прадавалася віно і гарэчка на разліў. Без усякага, які некалі, абмежавання, Пі, не хачу...

М. ЗАМСКІ

МОВАЙ РЭДКІХ
ДАКУМЕНТАЎ

Напярэдадні вялікага юбілею Перамогі ў Горацкім гісторыка-этнографічным музеі адчынена выстава "Зброя палымянага слова", падрыхтаваная Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Аб'яднаннем літаратурных музеяў. Каля 300 экспанатаў расказваюць пра франтавыя і партызанскія лёсы пісьменнікаў. Экспануюцца ўнікальныя франтавыя газеты "За Савецкую Беларусь" і "За свабодную Беларусь", газеты-плакаты "Партызанская дубінка" і "Раздавім фашысцкую гадзіну", у якіх супрацоўнічалі М. Лынькоў і К. Крапіва, І. Гурскі і П. Глебка, П. Панчанка і М. Танк. Сярод экспанатаў першае выданне вядомай пазмы М. Танка "Янук Сяліба" і часопіс "Огонёк" за 1943 г. з рэцэнзіяй на яе. Рэліквіяй з'яўляецца і першы ваенны зборнік фельетонаў К. Чорнага "Кат у белай манішцы" (1942). Выклікаюць цікавасць пасведчанні аб камандзіроўках на фронт, узнагародныя дакументы, рукапісы, прадметы вайсковай амуніцыі пісьменнікаў. На рэдкіх фотаздымках 1941—42 гг. — карэспандэнт армейскай газеты А. Куляшоў з баявымі сябрамі, К. Крапіва з сынамі, які пазней загінуў пад Сталінградам, пісьменнікі і паэты на прыёме ў начальніка Цэнтральнага штаба партызанскага руху П. Панамарэнкі...

Асобную старонку выстава складаюць матэрыялы аб навуковай, грамадскай і творчай дзейнасці ў часы вайны народных песняроў Я. Купалы і Я. Коласа.

Прадстаўлены і экспанаты пра пісьменнікаў, якія змагаліся ў падполлі, у партызанскіх фарміраваннях, супрацоўнічалі ў падпольным друку. Імя Я. Брыля, напрыклад, сустракаецца амаль у кожным нумары мірскага падпольнай газеты "Сцяг свабоды" і сатырычнага лістка "Партызанскае жыццё". Гэтыя выданні, а таксама клішэ да іх экспануюцца побач з партрэтамі пісьменніка, які ў гады вайны партызаніў на тэрыторыі былой Баранавіцкай вобласці.

Адзін з цэнтральных экспанатаў — зборнік вершаў А. Астрэйкі "Слуцкі пояс", выдадзены, як вядома, у 1943 г. у друкарні Слуцкай падпольнай газеты "Народны мсцівец".

Арганічна ўплецены ў экспазіцыю мастацкія творы. Сярод аўтараў графічных работ такія вядомыя мастакі, як А. Кашкурэвіч, Г. Паллаўскі, П. Дурчын. Плакатная графіка праводзіць гледца выстава па ўсіх старонках вялікай вайны, пачынаючы з яе першых дзён да пераможнага вясня 45-га года.

Выстава з'яўляецца добрым прыкладам супрацоўніцтва музеяў напярэдадні іх прафесійнага свята — Міжнароднага дня музеяў, які адзначаецца 18 мая.

І. ВАРАНКОВА,
галоўны захавальнік фондаў Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

3 ЛЮБОЎЮ
ДА
НАЦЫЯНАЛЬнай
КУЛЬТУРЫ

Вольга Васільеўна Казлова, дацэнт філфака БДУ, мае вялікую заслугу ў падрыхтоўцы спецыялістаў-філолагаў вышэйшай адукацыі. На працягу многіх гадоў яна чытае спецкурс "Якуб Колас — класік нацыянальнай літаратуры", апошнія гады кіруе спецавінамі, прысвечаным творчасці народнага песняра, дванаццаты год загадвала кафедрай беларускай літаратуры. Многія яе выхаванцы паспяхова працуюць у школах, вышэйшых навучальных установах і іншых галінах нацыянальнай культуры. Амаль кожны студэнт яе групы быў наведвальнікам Літаратурнага музея Якуба Коласа: Вольга Васільеўна — ініцыятар і арганізатар экскурсій у музей пазта — лічыць іх працягам вучэбнага працэсу. Штогод музей праводзіць навуковыя канферэнцыі, на якіх разглядаюцца праблемы сучаснага коласазнаўства, і В. Казлова са сваімі студэнтамі — актыўны іх удзельнік. Як і шматлікіх іншых марапрыемстваў па прапагандзе спадчыны песняра. Сваімі ведамі, багатым вопытам В. Казлова дзеліцца з настаўнікамі роднай мовы і літаратуры: часта выступае на навукова-метадычных, настаўніцкіх канферэнцыях, семінарах у ВНУ і школах. Любоў, шчырасць, захапленне Коласавай спадчынай правілілі і ў тым, што Вольга Васільеўна абараніла кандыдацкую дысертацыю па трылогіі "На ростанях", мае публікацыі аб творчасці пазта. Любоў і пашана да песняра стала станам яе душы і сэрца. За сваю пачасную працу ёй прысвоена ганаровае званне "Заслужаны работнік вышэйшай навучальнай школы".

Віншуючы шануюную Вольгу Васільеўну Казлову з юбілеем, музейны-каласаўцы зычаць ёй добрага здароўя і здзяйснення ўсяго задуманага на карысць беларускай культуры.

М. МАЦЮХ

ГЕРАЛЬДЫКА
ПРАВІНЦЫЙНЫХ
НУВАРЫШАЎ

Які пан, такі й жупан.
(Беларуская народная прымаўка)

Ізноў паўсталі пытанні геральдыкі... Не, самі яны не паўсталі, а былі "ініцыяваны" галаслівым гуртам вольных (ад працы) заўсягдаў "чырвоных куткоў" і "ленінскіх пакояў" ЖЭСаў. Гэныя "геральдмайстры" да перабудовы аб ніякай сімволіцы не чулі, як і аб шмат якіх іншых непатрэбных для іх дробязях: аб гісторыі Беларусі, аб беларускай мове, культуры, бо вельмі ўтульна пачувалі сябе на заходняй ускраіне Вялікай імперыі. Актывісты з кагорты нязменных натхняльнікаў чарговых "перамог" ніколі "не стареюць душой". Як і раней, яны заўжды гатовыя арганізаваць энтузіязм мас альбо "пісьма трудящихся" паводле Генеральнай Лініі. Пасля дробнага жнівёнскага перапуду Лінія выпрасталася, атрымала Правадыра, адпаведна з'явілася ініцыятыва. Агучыць гэную "ініцыяцыю" вырашылі з самай аж вяршыні ўладнае "вірцікалі".

Ну, не падабаецца наш гістарычны герб пэўным асобам, большая частка з якіх проста не мае праўдзівай гістарычнай інфармацыі, бо звесткі мусяць чэрпаць з "беларускага" радыё і TV, з савецкіх (саўкоўных) і камуністычна-шавіністычных газет (а іншых на Беларусі амаль што няма). Пануючая ў нашым краі саўкоўная ўлада спрыяе таму, што гэтыя "баявыя лісткі" віруюць над папалішчам развітога сацыялізму, над тым ідэалагічным сметнікам, які пакінула пасля сябе перабудова, над духоўнай пустэчай, дзе месцілася раней 1/108 частка імперыі, — над былой БССР.

Што ж рабіць? Ну, не падабаецца ім наша незалежнасць, гісторыя, мова, "якой азваўся беларус". De gustibus non disputatur: у кожнага кавалера свая манера. Як не ўспомніць вялікага Янку Купалу: "Чаго вам хочацца, панове?..." А, ужываючы сучасную тэрміналогію, запытацца: якая ваша пазітыўная праграма? Што ў прапануецца замест беларускай сімволікі?

А сапраўды, што б "канструкціўнага" магло б прапанаваць свайму народу навааспечаны геральдмайстры былой БССР? Які маюць выбар?

З аналітычнага пункту гледжання выбар той не так каб занадта шырокі, але ж і небагі.

Напрыклад, першы (еўрапейскі) варыянт: амаль усе краіны маюць за герб гістарычна замацаваны сімвал. Не складае выключэння і Расея, куды так любяць паглядаць господа-товарищи з-пад розных славянскіх "заборав", хоць пад знакам двухгаловага арла было здзейснена шмат якіх непрыгожых спраў, пачынаючы ад таго, што "Іван Грозны ўбивает своего сына Ивана" і ўключаючы трагедыю Муму. (Я ўжо не чапаю палітыкі!) Але ж там, на гербах Еўропы, амаль як на грошах Кебіча — сучальны заапарк: і дзюбастыя арлы, і кіпцюрастыя лавы, і пэўныя жывёльны наогул не маюць дыялектычна-матэрыялістычнага выгляду, бо гэта грыфоны ды цмокі. Ды і гэты не ўсё: фінскі, напрыклад, леў трымае ў лапах меч, а нарвежскі — ажно сякеру (жах які!). Нашы геральдмайстры, каб іх узялі ў дарадцы, "настойтальна не рэкамендувалі бы" гэтакім краінам мець такія "страшныя" гербы. А зараз яны страшаць свой народ выявай вершыка Пагоні. Шчаслівыя народы, што не маюць такіх дарадцаў і такіх уладцаў!

Але вернемся да геральдыкі. Якія яшчэ прынцыповыя адменнікі ўключае сусветная геральдыка? Варыянт другі (усходні): сціпля вываа мусульманскага паўмесяца ды кананічны арабскі надпіс, што славіць Алаха. Малыванне звяроў і чалавека не вітаюць знаўцы Карану, таму ў краінах Усходу знакі дзяржаўнай моцы больш сціплыя...

А яшчэ? Яшчэ маецца трыці (новагістарычны) варыянт. Дзяржаўныя сігнеты тут створаны ўладамі ў сваіх кабінетах ці ў палатках паўстанцкіх палыхых камандзіраў, калі яны (новыя ўладары) да гэтага ўлады спачатку дапялі, а ўжо потым пачалі думаць аб геральдыцы. Такія гербы відаць на фран-

Ад рэдакцыі: Гэты ліст мы атрымалі якраз напярэдадні рэфэрэндуму і, натуральна, надрукаваць яго не паспелі. Аднак актуальнасць сваю, нягледзячы на вынікі "плебісцыту", ліст не страціў. Таму мы і друкуем яго.

тонах амбасад дзяржаў трыцяга свету, якія атрымалі незалежнасць адносна нядаўна. Частка з іх пайшла ўслед еўрапейскай традыцыі, адшукаўшы свае гістарычныя карані, частка зарыентавалася на Усход, а некаторыя заняліся самадзейнасцю, ператварыўшы геральдычнае поле ў старонкі ўводнага курсу папулярнай біялогіі сваёй краіны, ці ў каларыявы буклет-рэкламу турыстычнай фірмы. Чаго там толькі няма! Уся флора і фауна!

Чаго б можна было чакаць ад нашых геральдычных нуварышаў (фр. novogotchi — новабагацеі), якія хацелі б пачаць адлік часу калі не ад сябе ўласна (ой, як карціць!), дык ад "нашого Петра Мироновича"?

Першы (класічны гістарычны) варыянт яны люта ненавідзяць, як ненавідзіць біном Ньютана двоечнік без матэматычных схільнасцей, як ненавідзяць яны саму гісторыю краіны Беларусі, якой яны зусім не ведалі, бо жылі сабе (і няблага!) у колішнім "Северо-Западном крае" СССРа. Тут усё ж такі трэба прызнаць, што ішчэ болей мясцовыя ды й іншыя господа-товарищи не любяць тых, хто насмеліўся гэтую гісторыю і памяць аб сваёй краіне захаваць, хто насмеліўся марыць аб адраджэнні Бацькаўшчыны. Яны, гэтыя вечна ўчарашнія, не могуць жыць, не шукаючы ворагаў, як завяшчаві вялікі Ленін. Яны няздатныя прызнацца, што гэта яны самі, узводзячы варажасць да акаляючага сусвету ў абсалют, прычыніліся да ліквідацыі сваёй савецкай імперыі. Яны няздатныя вытрузіць са сваіх люмпен-пралетарскіх душ блэжмную чырвоную, поўную фрэйдэйскіх комплексаў нянавісць да наваколля. А гэта і ёсць іхні найгалоўнейшы ўнутраны вораг. Гэта іхняя трагедыя, бо, страціўшы вобраз ворага, іхні душы адразу зазыхаюць чорнымі пусткамі бязвер'я. Пагоня — сімвал іншай веры — для гэтых ягамосцяў — як мулета для быка. Здаецца яму (аспелеману бляскачым карыды, аглушанаму рыкам трыбун), што, стаптаўшы гэты кавалак тканіны, ён дабярэцца да матадора, а потым... Аб тым, што будзе потым, бык не думае, бо не той час, каб думаць, а, галоўнае — бо ён бык. А карыда мае свае правілы, якія прынцыпова адрозніваюцца ад таго modus vivendi, да якога змушае быка інстынкт. Так, нянавісць да Пагоні інстынктыўная, ірацыянальная, на ўзроўні падсвядомасці. Таму можна адначасна канстатаваць, што варыянт нацыянальнага гістарычнага сімвала, аглунапрыяты для Еўропы, цалкам непрыдатны для тых, хто ўяўляе сябе галоўнай дзеючай асобай на вільготным пясочку нашае палітычнае карыды.

Другі (усходні) варыянт яны б хацелі працягнуць, бо менавіта такімі былі старыя значкі, якімі савецкія вялікадзяржаўнікі пачалі свае калоніі згодна з традыцыямі сярэднявечных дэспатый. (Згадзіцеся, ёсць нешта адмыслова ўсходняе ў стылі нашых колішніх ды і сучасных уладароў?). Дык вось, замест мусульманскага паўмесяца яны б без ваганняў пакінулі і серп і малаток, знакі дыктатуры "пралетарыята", а замест фіксаванай вербальнай інфармацыі аб тым, што "Няма Бога, акрамя Алаха, а Магамет ягоны прарок", быў бы пакінуты парасексуальны заклік да ўсё тых жа пралетарыяў, якія, як вядома з класікаў марксізму, "радімы не маюць".

Але зараз не той расклад не толькі ў свеце, але нават на тэрыторыі былой БССР, у краіне, дзе большасць насельніцтва дагэтуль яшчэ верыць, што недзе недалёка за іхнімі гарадамі пачынаецца поле цудаў. Атрымліваецца, што і варыянт нумар 2 не праходзіць...

Тады лагічна было б чакаць ад новых геральдмайстраў раскручвання варыянта N 3: этнаграфічна-турыстычнага, апалітычнага. Бо гэта менавіта іхні стыль, стыль большавікоў без партбілету, якія, адкідаючы сапраўдную гісторыю, заўжды імкнуліся стварыць свой эрзац (заменнік) абэцэдарускага кшталту. Стратэгічна гэта было б найлепшае для сучаснай ужо не савецкай, але цалкам "саўкоўнай" улады выйсце. Але з тактычнага пункту гледжання яно мае вялікую заганау — шматварыянтнасць. І гэта "геральдмайстры" ўлічылі. А як калі раптам непарушныя шэрагі ворагаў Пагоні падзеліцца на прыхільнікаў Зубра ці Бусла, Канюшыны ці Цімафеўкі? Жак! Гісторыя ведае нават прыклад вайны паміж прыхільнікамі Белай і Чырвонай Ружаў. Але ж гэта тая гісторыя, якую нашым гераль-

дмайстрам на палітзанятках не выкладалі. Затое яны добра засвоілі: "Если в партию сгрудились малые — сдайся враг, замри и ляг". Таму партыя ўлады і не прапануе нічога новага ў геральдыцы. І мы, паспалітыя грамадзяне нашай пакуль што фармальна незалежнай краіны, не будзем мець шчасця палюбавацца на выяву якой-небудзь дзічыны (ці лагоднай, памярковай свёйскай жывёліны) на франтоне будынкаў урада і былога ЦК. Дык атрымліваецца, што ўлады нічога новага не прапануюць? Значыць, трэба лічыць гербам той накрэмзаны няпэўнай рукой аматара абразок з аляпаватым сонейкам ды нейкімі стужачкамі?

Так, геральдмайстры "вірцікалі" хацелі сказаць усяму свету: "Мы пойдём иным путём", а пайшлі... па чацвёртым варыянце стварэння герба. Існуе і такі — самы, мусяць, рэдкі. Гісторыя захавала згадку пра тое, як пэўны ліхвар-працэнтаўшчык, узабагаціўшыся ад свайго гешафтмахерства, пачаў пазычаць грошы ўжо не толькі магнатам, але і каралю. І вось аднойчы, калі кароль меў цяжкасці са сплатаю працэнтаў, гэны паважаны фінансіст замест вяртання доўгу папрасіў у караля тытул барона. Разам з тытулам кароль меўся надаць новаму барону і герб. Але былы ліхвар аказаўся з гонарам і папрасіў у якасці герба зацвердзіць выяву шылды на ягонай канторы. А шылда тая была чырвоная колеру (die rotte Schild). Так і паўстаў герб баронаў Ротшыльдаў, герб нуварышаў.

Вось і мы, беларусы, калі прагаласуем за прапановы, што прагучалі з вершаліны вертыкалі, залічым сябе да краін, якія пайшлі шляхам палітычных нуварышаў (мо гэта раз і ёсць шлях "новых беларусаў"?), і на нашым гербе на посмех усяму свету будзе ззяць тая духоўная пустка, што з'явілася ў сэрцах саўкоў, калі з іхніх лацканаў зніклі сімвалы дыктатуры пралетарыята ды выявы правадыра. Гэтая пустка будзе сведчыць, што думкі тых, хто па гнуткіх ліянах абцяцанак забраўся на вершаліну ўлады, не нясуць у сабе нічога канструктыўнага. А як інакш? Бо, маючы цяжкасці з вырашэннем макрапраблем гаспадаркі на мікраканамічным узроўні (як было абцяцана), вельмі прывабным для цяперашняй улады здаецца магчымасць выпрабаваць свой дакляраваны і разрэкламаваны арыгінальны падыход у палітыцы і дзяржаўным будаўніцтве: усе "архіскладаныя" пытанні вырашыць мікраінтэлектуальнымі сродкамі.

Гэтакімі сродкамі нічога стварыць нельга. Адмаўляючы народу ў праве на гістарычную спадчыну нават праз акулары "рэвалюцыйнай мэтазгоднасці", нельга ўгледзець нічога канструктыўнага. А сама "ідея" рэфэрэндуму даюно ўжо адшыфравана беларускім фальклорам у прымаўцы: "Хай жа ж гумно згарыць, але ж і мышы лясуцца".

У палыванні на ведзьмакоў-апазіцыянераў сучасныя ўлады гатовыя распаліць вялічэзнае вогнішча на ўласным падворку. Хай падзеліцца ці нават згіне нацыя, але ж і геральдыка гэных дэмакратаў ляснаеца! А якая ж геральдыка застанеца? А такая, як і ўлада. Савецкай ужо няма, а тая што існуе, — выразна "саўкоўная". Вядома, што слэнгавы тэрмін "савок" на тэрыторыі былога Саюза і далёка за ягонымі межамі функцыянуе як сінонім інтэлектуальнай абмежаванасці, нават хамства. А народ наш даўно ўжо зацемяў: "Няма горш пана, як з хама..." Ды і бібліяны праклэн з Хама яшчэ не зняты. Пан Бог не за тое яго пракляў, што малодшы сын Ноя няправільна трымаў відзлец у руцэ, не за тое, што гаварыў па-габрэйску з садома-гаморскім акцэнтам, а таму, што ён пасмяяўся са свайго бацькі, калі той знаходзіўся ў бездапаможным і непрыстойным выглядзе, бо п'яны быў. Зараз нашчадкі ганага Ноевага сына беспакарана здзекуюцца з Краіны-Маці, з яе народа, які, на працягу двухсот гадоў ачмураны сівахай царска-бальшавіцкай прапаганды, збіты амаль да скону (яму ўжо нават мову адымае) господамі-товарищами, толькі пачаў расплюшчваць вочы. Але магчымасць беспакаранага здэку з Бацькаўшчыны не будзе вечнай. Будзьма мець надзею, што калісьці словы вялікага Максіма Багдановіча "Народ, беларускі народ, ты цёмны, сляпы бышчам крот" мы зможам аднесці толькі да мінулых і сучасных дзён. Будзьма мець надзею, што шалупіне саўкоўнасці зляціць з беларускіх душ, як зляцела фанерная свастыка з франтона Дома ўрада, як зляціць адтуль і той бязгладзі знак нацыянальнай ганьбы, які нам рыхтуюць. Зляціць, калі нават на нейкі час яго туды нехта і ўсцягне.

Віталь ЦЫБУЛЕВІЧ

P.S. Не столькі адсутнасць эмацыянальнай раўнавагі на вышніх уладнае вертыкалі, колькі выразная наяўнасць сервеліскага (лёкайскага) імпульсу ў яе багністых нізінах (прыкладаў беліці) падказвае, што не час зараз падпісвацца ўласным прозвішчам, якое, праўда, падаю да ведама і дыспазіцыі рэдакцыі.

В. Ц.

М. Замскі — Як усё-такі вузка, абмежавана мы, бывае, успрымаем некаторыя паняцці, што апошнім часам шырока ўвайшлі ў наш паўсядзённы ўжытак! Узяць, да прыкладу, хоць бы такое словазлучэнне, як абарона правоў чалавека, якое ў масвай свядомасці стала ці не сінонімам дэмакратычных свабод, наогул дэмакратычнага ладу жыцця. Так ужо традыцыйна склалася, што пад правамі чалавека мы разумеем адно — права чалавека на свабоду думкі, свабоды слова, свабоду волевыўлення. Адным словам, паняцці, звязаныя з духоўным жыццём чалавека. Але, хоць і вымаляем мы з гонарам біблейскую ісціну, што не адным хлебом жывы чалавек, усё ж не будзем крывадушнічаць: жыве сярэдні грамадзянін далёка не ў апошнюю чаргу клопатам аб хлебе надзённым, карацей кажучы, чалавек у гэтым матэрыяльным свеце — спажывец. У самым шырокім сэнсе гэтага слова — ад медыцынскіх і культурных да гандлёвых і бытавых паслуг. Не адкрыю Амерыкі, калі скажу, што мена-

вельмі зразумела. Як вы будзеце "качаць" свае правы, скажам, з гаспадаром прыватнага "камка", які прадае тавары, невядома калі і якой якасці выпушчаныя?

— Пра "камкі" мы яшчэ пагаворым, а што тычыць закона, дык адзначу, што на раджаўся ён надзвычай цяжка і марудна. Наша таварыства пачало будзіраваць пытанне аб прыняцці Закона аб абароне правоў спажывцоў яшчэ ў 1990 годзе, але яно адкладвалася з году ў год. Было відавочна, што частка дэпутатаў не гарэла жаданнем прымаць такі закон.

— Хто ж быў супраць?

— У першую чаргу дэпутаты, што выйшлі з нетраў прамысловай вытворчасці.

— Карацей кажучы, прамысловае лобі?

— Можна сказаць і так. Пікантнасць сітуацыі была яшчэ ў тым, што, па парламенцкім раскладзе, закон гэты павінен быў распрацоўваць і выносіць на разгляд Вярхоўнага Савета Камісія па прамысловай і паслугах насельніцтва, г. зн. дэпутаты, пра-

мянялі, праўда, толькі ў межах мінімальнай зарплаты. Не болей.

— Што сёння для прадпрыемства ці нават магазіна 60 тысяч? Як слану камарыны ўкус.

— Правільна. Але ж не трэба забываць, што большасць нашых суддзяў, так бы мовіць, людзі ўчарашняга дня. Яны разважаюць прыкладна так: табе вярнулі грошы за сапсаваны тэлевізар, будзь за гэта ўдзячны і не патрабуй немаведама што. Скажу больш: як я ўпэўніўся, некаторыя суддзі яшчэ наогул не трымалі ў руках Закона аб абароне правоў спажывцоў.

— Слухаю вас і згадваю прамільгнущыя нядаўна ў прэсе некалькі паведамленняў такога кшталту. У ЗША нейкі хворы, якому зрабілі аперацыю па выдаленні апендыкса (увогуле трывяяльная аперацыя) і які пасля гэтага працягнуў час адчуваў сябе кепска, падаў на шпіталь у суд за няякасна зробленую, на яго думку, аперацыю і выйграў справу. Па рашэнні суда шпіталь вы-

спажыўца на дзяржаўную абарону сваіх інтарэсаў, неабходную якасць тавараў, іх бяспекі, поўную і праўдзівую інфармацыю аб іх? І як усё гэта спалучыць з рэкламай, якая запаланіла экраны тэлевізараў і старонкі газет, — рэкламай, якая ў пераважнай большасці выпадкаў бязбожна хлусіць?

— Наконт рэкламы я з вамі поўнаасцю згодны. Але гэта ўжо права пакупніка глытаць тую рэкламную нажыўку, ці не. Ва ўсякім разе, набыты такім чынам тавар грамадзянін, пры выпадку яго нізкай якасці, можа замяніць, або патрабаваць грашовай кампенсацыі, і тут яго ў гэтай справе закон абараняе. Іншая справа, што далёка не ўсё, што мы хацелі ў гэтым законе быць і за што мы ў сваёй дзейнасці змагаемся, там ёсць. На жаль, некаторыя палажэнні закона накіраваны на тое, каб зменшыць адказнасць вытворцаў перад спажывцом. Напрыклад, максімальна заніжаны тэрміны замены вытворцаў няякаснага тавара. У першую чаргу гэта тычыцца прадукцыі лёгкай прамысловасці — абутку і адзення, на замену якіх устаноўлены ўсяго толькі трохмесячны тэрмін, хоць у час распрацоўкі закона, у якой прымалі ўдзел і мы, намі выказваліся думкі, што такі тэрмін павінен складаць не менш 12 месяцаў.

— Мы з вамі вядзем гаворку пра адказнасць за якасць пераважна прамысловых тавараў. Давайце звернем нашу ўвагу і на якасць харчовых прадуктаў. Тут, здаецца, не менш праблем. Дарэчы, у законе ўсё круціцца вакол адказнасці за выпуск няякасных тавараў. Тавараў! Ну, а хлеб або мяса — гэта што? Ці адказнасць за іх якасць законам не прадугледжана?

— Такое пытанне ўзнікала. Ім, па нашай просьбе, займаўся Вярхоўны суд рэспублікі, які сваім спецыяльным рашэннем вызначыў, што і нехарчовыя і харчовыя тавары ўваходзяць у адно паняцце — тавары.

— Ну і што з гэтага? Грамадзянка купіла варанай кілбасы і забылася пакасаць яе ў халадзільнік. Назаўтра гэты "тавар" распасюджаў такі водар, што... Несці тую кілбасу назад у магазін?

— У выпадку, пра які вы апавядаеце, вядома, ні вытворца, ні гандаль несе адказнасць не будуць. А вось калі вы ў той кілбасе знойдзеце чорт ведама што — кавалак анучы ці цвік, то па законе магазін абавязаны вярнуць кошт вашай пакупкі, ці замяніць яе. Літаральна днямі нам пазваніў грамадзянін і расказаў, што, куснуўшы кавалак батона, зламаў сабе зуб. Я адразу параіў яму аформіць гэта дакументальна, г. зн. скласці акт, сабраць паказанні сведкаў, бо гэта падсудная справа.

— Бацюхны, якіх сведкаў? Хіба гэта была прылюдная дэгустацыя батонаў? А мо чалавек зламаў зуб, разгрызаючы арэх?

— Гаворачы пра сведкаў, я меў на ўвазе дамацадцаў.

— Наколькі я ведаю, сведчанні блізкіх людзей судом не прымаюцца. Не, паважаны Вячаслаў Барасбівіч, усё гэта можа мець месца і не выклікаць з едлівай усмешкі ў грамадстве з высокай правасвядомасцю і традыцыйнай чалавечай сумленнасцю, калі нікому ў галаву не прыйдзе падазраваць некага ў падобнай мане.

— А я ўпэўнены, што з нашай дапамогай нагаданы мной грамадзянін справу ў судзе выйграе.

— І якая можа быць кампенсацыя за зламаны зуб?

— Гэта вырашыць суд. Урэшце, трэба мець немалыя грошы, каб паставіць зуб у платнай стоматалагічнай паліклініцы. Так што кампенсацыя можа быць і такой. Галоўнае, трэба абавязкова ўсім нам звяртаць увагу на кожны выпадак уціску нашых правоў на дабраякасную прадукцыю, якую нам прадаюць, на лянэнне, якое нам прапаўняюць, бытавыя паслугі, якімі карыстаемся і г. д.

Нагадаю мінулагодні выпадак, калі групу беларускіх турыстаў бязбожна ашукала адна з турыстычных фірм, што арганізавала турыстычныя экскурсіі ў замежных курортах, а на самай справе не забяспечыла сваіх даверлівых кліентаў ні дастатковай колькасцю авіяцыйных білетаў, ні месцамі ў гатэлях. З дапамогай нашага таварыства турысты выйгралі іск супраць фірмы ў судзе. Суд абавязаў фірму выплаціць ім салідную кампенсацыю, у тым ліку і за маральныя страты.

— Вы нічога не гаварылі пра колькасць членаў ўвага таварыства.

— Яно ў нас не фіксаванае.

— За кошт чаго вы тады існуюце?

— За кошт адлічэння ад выйграных судовых іскаў. Мы дамагаліся, каб нам адлічалася 50 працэнтаў штрафных санкцый, якія накладваюцца на вінаватых за парушэнне Закона аб абароне інтарэсаў спажывцоў, нам жа пакінулі толькі 10 працэнтаў.

— Мала.

(Працяг на стор. 12)

МЫ Ў ГЭТЫМ МАТЭРЫЯЛЬНЫМ СВЕЦЕ

КАРЭСПАНДЭНТ "ЛІМА" М. ЗАМСКІ ГУТАРЫЦЬ СА СТАРШЫНЁЙ БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА АБАРОНЫ СПАЖЫЦОЎ В. ЛІЕВЫМ

віта ў гэтых варунках мы вельмі часта адчуваем сябе зусім безабароннымі. Перад вадзіцелем аўтобуса, які нас абляяў, перад касірай магазіна, што аблічыла, перад абьякавасцю ўрача, раўнадушшам чыноўніка і г. д.

В. Ліей: — Не магу з вамі не пагадзіцца. Наша таварыства і створана, каб абараніць інтарэсы чалавека ў нашым няпростым, тлумным жыцці.


— І каму першаму прыйшла ў галаву такая шчаслівая думка? Трэба спадзявацца, што ваша таварыства не ўяўляе сабой, фігуральна кажучы, гэтую "кнігу скаргаў і прапаноў", нахшталт той, што з'яўлялася абавязковым атрыбутам кожнага магазіна або майстэрні і з якой паздзекавалася не адно пакаленне савецкіх сатырыкаў?

— Разумею вашу іронію. Не, мы "трошкі" не тое, і вам стане гэта зразумела, спадзяюся, з нашай далейшай гаворкі. Таварыства было створана ў 1989 годзе, можна сказаць, на хвалі перабудовы, дэмакратызацыі грамадства. Гэта менавіта ў той час узніклі стыхійныя аб'яднанні і клубы пакупнікоў. А калі кінуць позірк у гісторыю гэтага руху, дык мы ўбачым, што яшчэ ў канцы мінулага стагоддзя ў Злучаных Штатах Амерыкі, а менавіта ў Чыкага хатнія гаспадыні аб'ядналіся, каб змагацца з махлярствам, падманам гандляроў і вытворцаў спажывецкіх тавараў. Рух гэты хутка распаўсюдзіўся на краіны Заходняй Еўропы. Своеасаблівы рэнесанс перажыў ён пасля другой сусветнай вайны і ў першую чаргу — ведаеце, дзе? У пераможаных краінах — Заходняй Германіі і Італіі, а таксама ў іншых краінах Еўропы, па якіх цяжкім катком пракацілася вайна і дзе пачалі ладзіць рынковае эканоміку.

— Як можна зразумець з вашых слоў, таталітарны лад, маналінія дзяржавы ў вытворчасці спажывецкіх тавараў выключнае ўзнікненне падобных рухаў?

— Як вы ведаеце, у савецкія часы амаль штогод прымаліся на ўрадавым узроўні шматлікія пастановы аб паляпшэнні якасці прадукцыі, павышэнні ўзроўню бытавога абслугоўвання насельніцтва і да т. п., але карысці ад тых пастаноў было мала, бо ўсе яны спускаліся зверху, без уліку існаваўшых тады вытворчых адносін. Лёд у гэтай справе крануўся, калі, як я ўжо казаў, нас пачала зацікаваць паводка перабудовы. Дарэчы, у 1985 годзе Арганізацыя Аб'яднаных Нацый прыняла Рэзалюцыю па абароне правоў спажывцоў, пад якой паставілі подпісы 150 краін, у тым ліку і Беларусь. У Рэзалюцыі былі выкладзены пэўныя патрабаванні да ўрадаў менавіта па абароне правоў спажывцоў, падрыхтоўцы адпаведных законаў, стандартаў і г. д.

— Як вядома, прыняў такі закон і наш Вярхоўны Савет. У сваёй прэамбуле закон дэкларуе, што "вызначае агульныя правыя, эканамічныя і сацыяльныя асновы абароны грамадзянін — спажывцоў тавараў і распаўсюджвання на адносінны іх з прадпрыемствамі, арганізацыямі, устаноўамі незалежна ад форм уласнасці, умоў гаспадарання, а таксама грамадзянінамі-прадпрыемальнікамі". Унутры гэта, хоць і не



якіх мы вялі гаворку вышэй.

— Яны баяліся, што з прыняццем закона будуць уціснуты інтарэсы таваравытворцаў?

— Так. Адна справа, калі ты за выпуск нізкаякаснай прадукцыі нясеш перад спажывцом мінімальную адказнасць, або зусім яе не нясеш, другая — калі вытворца пастаўлены ў жорсткія рамкі Закона аб абароне правоў спажывцоў і павінен поўнаасцю кампенсаваць нанесеную спажывцу шкоду, у тым ліку і маральную.

— Нават маральную? Хто ж яе вызначае?

— Суд.

— І чым ён пры гэтым кіруецца, з чаго зыходзіць?

— Вось, скажам, чалавек купіў тэлевізар ці абутак, а праз тыдзень выявілася, што яны, кажучы па-руску, "приказали долго жить". Пацярпелы — туды, пацярпелы — сюды, магазін пасылаецца на прадпрыемства, а прадпрыемства таксама знаходзіць нейкія прычыны, каб адмовіць спажывцу. Ходзіць чалавек, нервы псуе, а там, глядзіш, і захварэў на гэтай глебе. Усё гэта ўлічвае суд пры разглядзе іску пацярпелага і ў сваё рашэнне кампенсаваць матэрыяльную страту пакупніка можа дадаць пункт і аб задавальненні яго прэтэнзій чыста маральнага плана.

— Гэта трэба будзе мець на ўвазе. Хоць незразумела, якімі прававымі нормама можа кіравацца пры гэтым суддзя — у Грамадзянскім кодэксе пра адказнасць за такія маральныя страты як быццам нічога не гаворыцца.

— Кампенсацыю за маральную страту прадугледжвае закон, пра які мы вядзем гаворку. І многія суддзі такія санкцыі пры-

плаціў пацярпеламу ў выглядзе кампенсацыі за маральную шкоду такую суму, што яе хоціць, па сцвярджэнні газеты, гэтак чалавек да сённяга часу. А вось яшчэ прыклад, гэтым разам — з Ізраіля. Жанчына спазнілася на пахаванне маці па віне авіякампаніі, што было даказана ў судзе, у выніку чаго авіякампанія вымушана была плаціць пацярпелай велізарную суму. Фантастыка, дык годзе!

— Так яно і павінен быць у цывілізаваным грамадстве. У дзяржаве з нармальнай рынковай эканоміяй заўсёды існуе баланс паміж таваравытворцамі і спажывцамі. Карацей кажучы, чым лепш першы з іх даджае другому, тым большы ў яго шанец пратрымацца на спажывецкім рынку, не разарывацца. Гэта — аксіёма.

— Вы, Вячаслаў Барасбівіч, не перабольшваеце значэнне Закона аб абароне правоў спажывцоў? Гэта пры нашай, фактычна сацыялістычнай, з канонамі, пры маналінарнай дзяржаўнай вытворчасці, адсутнасці канкурэнцыі паміж вытворцамі і г. д.?

— І ўсё-такі закон, хоць і ў няпоўнай меры, дазваляе спажывцу процістаяць вытворцу, прымушае яго лічыцца з яго інтарэсамі. Дарэчы, так у васьмідзесятых гадах было ў Польшчы, калі там яшчэ панавалі таталітарны рэжым. У той час там разгарнуўся магутны рух пакупнікоў, не лічыцца з якім уладамі не маглі сабе дазволіць.

Так што, якім бы недасканалым ні быў наш Закон аб ахове інтарэсаў спажывцоў, усё ж добра, што ён ёсць.

— У нас шмат быццам бы і неблагіх законаў, шкада толькі, што практычнай карысці ад іх няма. Закон сам па сабе — жыццё само па сабе. Як жа ваш закон на справе ажыццяўляе дэклараванае права

ПРАМАЎЛЯЕ
ВІЦЬБІЧ
ПРА
БАЦЬКАЎШЧЫНУ

Яшчэ на адну добрую патрэбную кнігу пабольшала дзякуючы выдавецтву "Мастацкая літаратура". Толькі што пачытаў свет мастацкі нарыс Юркі Віцьбіча "Плыве з-пад Святога Гары Нёман". Не здзіўляйся, што яго вокладка выглядае, магчыма, не зусім сучасна. Выданне гэтае не звычайнае, а рэпринтнае, паўтарае тое, што ў 1956 годзе было выпушчана выдавецтвам "Бацькаўшчына" ў Мюнхене.

У невялікай прадмове да кнігі аўтар гаворыць: "Нарыс "Плыве з-пад Святога Гары Нёман" прысвечаны паходжанню і лёсу геаграфічных назоваў на Беларусі, паводле навуковых дадзеных і народных паданняў. У нарысе прыгадаецца больш за 500 нашых назоваў — гарады, мастэчкі, паасобныя гістарычныя вёскі, гарадзішчы, крушні замкаў, узвышшы, азёры, рэкі, рэчкі, балоты, пушчы і г. д."

Вобраз Нёмана стаў для Ю. Віцьбіча ўвасабленнем самой Радзімы — дарагой і любай сэрцу Беларусі: "Мы, Беларусы, незалежна ад таго, скаль мы — ці з-пад Дзвіны, ці з-пад Прыпяці, ці з-пад Дняпра, ці з-пад Буга, ведаем, як цячэ Нёман праз Налібок і Дакудаўскія дубовыя лясы, перахапіўшы ў дарозе Бярэзань і Шчару, мы чуем, як пракапаюцца праз Горадзенскае ўзгор'е, грывіць ён у сваіх парогам — Швец ды Кравец, Калатоўка ды Бічы. Нёман для ўсіх нас адзіны і непаўторны... І няхай хтосьці ды дзесьці спрачаецца аб тым — скаль паходзіць Нёман. Плыве з-пад Святога Гары Нёман".

КАБ НЕ ЎМЁРЛІ...

Звычайна, згадваючы таго ці іншага знакамітага пісьменніка, мы зазначаем, што ён наш сучаснік. Маючы гэтым на ўвазе, што ягонае творчасць не страціла значэння па сённяшні дзень. Наш сучаснік — і Францішак Багушэвіч, які ў часы, калі вельмі цяжка пачувала сябе родная мова, заклікаў прымаць усе намаганні дзеля таго, каб яна жыла...

А сёння? Ці намнога лепей? Не маглі не прагучаць гэтыя пытанні і ў час вечарыны "Той люд жыў, што свае песні мае", прысвечанай 155-ай гадавіне з дня нараджэння песнера нацыянальнага абуджэння, якая прайшла ў Доме літаратара. Пра выдатнага сына беларускага народа, паэта і адваката, бацьку беларускага Адраджэння згадваў вядучы Я. Янушкевіч, даследчык жыцця і творчасці Ф. Багушэвіча У. Содаль, дырэктар музея Ф. Багушэвіча ў Кушлянах А. Жамойцін, А. Слесарэнка і іншыя.

А ПРЫРОДА —
ШМАТМОЎНАЯ

У гэтым даўно пераканаўся Міхась Шаванда. 60 гадоў мае за плячыма. Нарэдзіўся ў мястэчку Міслававічы Клімавіцкага раёна, у 1964 годзе скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут і вольна займаўся як дваццаць гадоў Міхась Шаванда працуе галоўным ляснічым Касцюкоўскага лясгаса. А да ўсяго — піша мініяцюры, замалёўкі, невялікія апавяданні. Яны змяшчаліся ў рэспубліканскім і абласным друку, а цяпер лепшыя склалі кнігу "Карнеева крынічка". Выпусціла яе малое прадпрыемства "Золак", а падтрымку аказала Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Адкрываецца зборнік навелаў "Мова прыроды". У ёй М. Шаванда і дзеліцца сваімі назіраннямі, прыходзячы да высновы: "Прырода шматмоўная. Яна, як мы бачым, давяраецца, гаворыць з чалавекам. Шчаслівы той, хто разумее прыроду і ніколі не крыўдзіць яе". Акурат да падобных шчасліўчыкаў і належыць Міхась Іванавіч. І ў гэтым пераконваецца, калі знаёміцца з такімі навеламі, замалёўкамі, як "Карнеева крынічка", "Крыштальны зван бяроза", "У кожнага дрэва свой голас", "Кошка і паляўнічы" і іншыя. З іх старонак аўтар паўстае чалавекам назіральным і адначасова здатным пра ўбачанае раскажаць проста, даходліва і пранікнёна.

Мабыць, не ўсе і заўважылі, што ўжо некалькі нумароў "Нёман" выходзіць паменшаным аб'ёмам... І ніхто не адчуў "потери бойца", калі перастала існаваць газета "Кнігарня", а яшчэ раней, недзе восенню мінулага года, ціха і непрыкметна адышоў у нябыт літаратурна-мастацкі часопіс "Зрок", які, будзем справядлівымі, нямала зрабіў для нацыянальнага Адраджэння, паколькі змясціў нямала матэрыялаў гістарычнага, краязнаўчага характару.

Цяпер усё бліжэй падступае небяспека і да "Польмя" — яго чацвёрты нумар у параўнанні з папярэднімі значна "пахудзеў". Думаецца, не заўважаным гэты факт не пройдзе. А далей... Куды грукатца, да чыйго сумлення апелываць? Памятаецца, у тыя гады, якія мы любім (а, можа, любілі?) называць застоўнымі, калі штосьці падобнае адбылося з нашымі літаратурна-мастацкімі выданнямі, колькі зваротаў прымалася! Ніводнага пісьменніцкага сходу не праходзіла, каб гэтае пытанне не ўзнімалася. І ў рэшце рэшт часопісы адстаялі.

Тады ўмяшаўся ўсялякі ЦК кіруючай партыі, які ведаў цану ідэалагічнай прапагандзе. А цяпер куды звяртацца? Тым больш, што і рэдакцыя "Польмя" на чале з галоўным рэдактарам С. Законнікавым ужо неаднойчы гэта рабіла. І рэдакцыі іншых выданняў. А воз, як сказаў дзядуля

Крылоў, і сёння там. Кажуць, што ўсім цяжка, а без гэтай самай культуры як быццам і абысціся можна...

Нічога не зробіш, але чарговы агляд часопісаў ніяк нельга не пачаць без канстатацыі гэтага, далёка нярадаснага факта. Тым больш, што і асобнымі сваімі матэрыяламі яны не проста нагадваюць, а крычаць: "Нешта не тое робіцца ў нашай дзяржаве!" І спраўды — нешта не тое... Дальбог жа, як нейкая наканаванасць. Як лёсу насланне. Рупімся, стараемся, здаецца, вось-вось запаліцца жаданае святло ў канцы вялікага і беспрасветнага тунеля, ажно аказваецца раптам — марныя старанні і намаганні, дарэмныя спадзяванні на лепшае. Як існаваў змрок, так і застаецца. А сам тунель, які было пачаў пашырацца, зноў звужаецца і гатовы закончыцца чарговым і цяпер ужо апошнім тупіком.

У нейкай ступені і пра гэта верш М. Дуксы "Ускрай дарогі" з яго новай кнігі "Пад нябесным вогнішчам" (асобныя творы апублікаваны ў "Маладосці"). А калі шырэй, то пра лёс беларускага народа, прасочаны на значным гістарычным адрэзку часу. Таленавіта напісана, нічога не скажаш. Без той кляцбы ў вернасці Бацькаўшчыне і адданасці ёй, без якой часта не абыходзіцца сёння і ў мастацкіх творах, а ў выніку і самых лепшых намеры часам

ператвараюцца ў голую дэкларацыю. Без аголенай публіцыстычнасці, што пазбаўляе верх цеплыні, пранікнёнасці. Без гучных запэўніванняў, у якія верыш і разам з тым унутрана адчуваеш, што аўтару лепей было б пісаць куды спакойней. Грамадства і так знервавана.

У М. Дуксы тое, пра што ён гаворыць, падаецца проста, бо, адчуваецца, перад тым, як выліцца ў радкі, яно было неаднойчы ўзважана, абдумана і перадумана. Лёс народны паўстае ў вершы як збег нейкіх да канца невытлумачальных, непрадказальных абставін:

А мы стаім ускрай дарогі пыльнай.
Той пыл па твары асядае густа.
Спірае нам дыханне. Нам і дрэвам.
І сонду не дае прабіцца ў шыбы.
Паўз нас нясуцца верхнікі кудысьці,
прышпорваюць кабыл сваіх тэўтонскіх
і жарабцоў лупцюць азіяцкіх.

З сваёй даўніны выплывае гэтая наканаванасць, з глыбокай мінуўшчыны прарасла яна моцнымі каранямі. І адзінае выйсце бачыцца ў тым, каб узяцца агулам і даць належны адпор няпрошаным гасцям: "Што ж, дзеючы, бярэцца за пікі — // вось не дадуць паспаць на муражніцы..." Ды ўрокі не кожным засвойваюцца належным чынам. Асабліва тымі, хто прывык жыць нахрапіста, не лычачыся з чужымі законамі,

"ФАНТАКРЫМ-МЕГА" ПАМІЖ
МІНУЛЫМ І БУДУЧЫМ

СЯРДЗІТЫЯ НАТАТКІ

Гісторыю беларускай навуковай фантастыкі можна было б пачаць з часоў шляхціца Завальні ці з канца мінулага стагоддзя, з тых нямногіх рамантычных, алегарычных або філасофскіх з налётам містыцызму гісторый, да якіх можна аднесці, напрыклад, апавяданні М. Гарэцкага, "Казкі жыцця" Я. Коласа і іншыя.

Але ўсё ж, калі строга сказаць, гэта не зусім фантастыка і нават зусім не фантастыка. Бадай, толькі пасля вайны з'явіліся асобныя па-сапраўднаму навукова-фантастычныя творы — апавяданне Я. Маўра "Фантамабіль прафесара Цылякоўскага", апавяданні

В. Шыціка, апавесці Г. Папова "За трыдзець планет" і "У гасцях добра, а дома лепей", раман М. Гамолкі "Шосты акія", але іх было вельмі мала, да таго ж яны заставаліся зусім непрыкметнымі ў магутнай плыні сацыялістычнага рэалізму. Нездарма ў 1976 годзе ў часопісе "Нёман" з'явіўся артыкул В. Барцэвіча, які казаў аб беларускай фантастыцы ва ўмоўным падзе ("Павінна быць!").

Сапраўды пачатак беларускай фантастыкі хутчэй за ўсё трэба аднесці да канца 80-ых гадоў, калі спачатку ў "Нёмане" з'явілася падборка маладых беларускіх аўтараў у рубрыцы "Тэра фантастыка" (у N 11 за 1987 г. і N 7 за 1988 г.), а затым, што ўяўляецца асабліва важным, за справу ўзяліся маладзёжныя выданні — "Знамя юности" са сваім КЛФ і "Парус". І сярод рэдактараў, якія згуртавалі вакол сябе таленавітых маладых і не надта пісьменнікаў-фантастаў, перакладчыкаў, мастакоў і крытыкаў, былі С. Шыдлоўская, Е. Шур і іншыя. Дарэчы, названыя вышэй прозвішчы можна ўбачыць і ў складзе рэдкалегі першага (нарэшце!) цалкам фантастычнага (!!) часопіса "Фантакрым-Мега".

Тут трэба правесці пэўную паралель з зараджэннем амерыканскай навуковай фантастыкі, якое прыйшлося на 1937 год, калі новы рэдактар часопіса "Цудоўная навукавая фантастыка" Джон Кэмпбел-малодшы літаральна перавярнуў уяўленні як чытачоў, так і пісьменнікаў аб навуковай фантастыцы. З яго дзівоснай творчай лабараторыі, якая назаўсёды ўвайшла ў гісторыю пад назвай "Стайні Кэмпбела", пасыпаліся як з рога дастатку сапраўдныя шэдэўры, якія належалі яму пісьменнікаў, што сталі пасля карыфеямі фантастыкі. Гэта А. Азімаў, А. Бестэр, А. Ван Вогт, Л. Спрэг дэ Камп, Г. Катнэр, Т. Старджон, К. Саймак і іншыя.

У некалькі мадыфікаваным варыянце гісторыя паўтарылася ў Англіі ў сярэдзіне

60-ых гадоў, калі часопіс "Новыя светы" ўзначаліў пасрэдны пісьменнік, але вядомы таленавіты рэдактар М. Муркок, які пачаў друкаваць нетрадыцыйную фантастыку Х. Элісона, Дж. Балгарда, Б. Шоу, у выніку чаго англійская фантастыка заняла вартасць месца побач з амерыканскай.

Хацелася б спадзявацца, што са з'яўленнем "Фантакрыма" падобны ўзлёт фантастыкі пачнецца і ў Беларусі. З моманту выхаду ў свет першага нумара часопіса пяць гадоў сышлі ў небыццё, затое на паліцах аматараў фантастыкі сабралася 20 нумароў часопіса вялікага фармату, з добрай яркай вокладкай, каларовымі ілюстрацыямі. Разгляд усіх дваццаці нумароў — занятак малаперспектыўны, таму бегла акінем развіталым позіркам два нумары "Мегі" за 1994 год.

Пачнём з найбольш грунтоўных рэчаў. Гэта перш за ўсё раман Ю. Брайдэра і Н. Чадовіча "Клінікі максараў" (N 1, 1994), напісаны як працяг іх папярэдняга рамана "Евангелле ад Цімафея". Гэты раман — добры доказ сцяврджэння, што працяг рэдка дасягае таго ж узроўня, што і першы твор. У нас ужо былі прыклады таго на замежным матэрыяле — узяць хоць бы шматтомную эпопею Ф. Херберта аб планеце Дзюна, дзе кожны наступны раман слабейшы за папярэдні. Зараз мы атрымалі пацвяджэнне той заканамернасці сваёй гадоўлі, бо ніколі не ўмелі вучыцца на чужых памылках. Праўда, нельга сказаць,

што чытаць "Максараў" нецікава. Так, рэч гэта займальная, напісана прафесійна, але пасля чытання застаецца адчуванне нейкага вакууму ў галаве, нягледзячы на наяўнасць у рамана шэрагу вельмі разумных палажэнняў, якія нярэдка дасягаюць узроўню біблейскіх заповедзяў (напрыклад: забіваць і здраджваць — дрэнна, быць мужным і верным — добра і г. д.).

На жаль, рэдактар таксама на змог у час спыніцца і па інерцыі змясціў у наступным нумары яшчэ адну рэч у духу "фэнтэзі", на гэты раз расійскага разліву: "Дарагі таварыш Кароль" М. Успенскага. Твор гэты больш сур'ёзны, чым "Максараў", паколькі яго можна расцаніць як адзін вялікі плявок у фізіяномію грамадства развітога сацыялізму; сам аўтар надае твору досыць глыбокі сэнс, вызначаючы яго як "слова аб камунізме". Што ж, гэты нядрэны ўзор расійскай хваравітай саркастычнасці і сумнай іроніі, якія выдатна ўпісваюцца ў рубрыку "Мегі" "Смех скрозь слёзы". Тым не менш, асноўнае ўражанне пасля прачытання "Караля" (ды і "Максараў" таксама), калі не лічыць вострага пачуцця павагі да адміністрацыйнай магутнасці партыінай ідэі, гэта засмучэнне за згублены час.

Шкада, безумоўна, што рэдактары аддаюць вялікую колькасць старонак часопіса на такія рэчы, як "Клінікі максараў" ці "Дарагі таварыш Кароль", хоць гэты, магчыма, усяго толькі неўсвядомлены пратэст супраць маналогіі выдавецтва "Северо-Запад", заваліўшага ўвесь СНД сваёй містычна-геаграфічнай прадукцыяй. У той жа час рускамоўнаму чытачу застаецца малавядомым гіганцкі масіў замежнай навукова-фантастычнай навелы. Тут, бадай, трэба падкрэсліць, што гэты жанр за мяжой карыстаецца куды большай увагай чытачоў і выдаўцоў, чым у нас. У прыватнасці, вялікім поспехам "у іх" карыстаюцца анталогіі фантастычных апавяданняў. Чаго варта хоць бы 12-томная анталогія Ж. Клейна, не так даўно выдадзеная ў Францыі! На жаль, калі не лічыць Андэрсана, Брэдберы, Кларка, Шэнлі і яшчэ некалькіх параўнаўча бясскрыўдных аўтараў, якія атрымалі ў свой час індальгенцыю Галоўліта, мы амаль не ведаем (ці зусім не ведаем) мноства іншых буйных пісьменнікаў-навелістаў. У той жа час па зусім дакладных звестках у шафах "Мегі" даўно пыляцца пераклады ўжо стаўшых класічнымі навел такіх аўтараў, як Ч. Олівер, Д. Найт, Ж. Рэй, Ф. Лейбер, К. Саймак, К. Мур... Магчыма, нельга не надрукаваць і наватарскія рэчы такіх пісь-

не прымаючы пад увагу маральнасць, прыстойнасць, сумленнасць. Мінае час і паранейшаму знаходзіцца ахвочы, разявіць рот на чужы каравай:

Мы зноў стаім ускрай свайго гасцінца, перад сабой гнятліва пазіраем — на новы рух пачварна-страхавідны: гарматы, танкі і табун палонных, які маркотна ў нікуды ідзе, сілкуючыся пылам і свіном.

Страшнае, жудаснае насланне працягваецца: "Мы ж, выйшаўшы з лясцоў і папалішчаў, // глядзім на зброд жалезны, зброд чужы // і думаем: за што нам гэта кара?" І, як і трэба было чакаць, пэнт перакідае мост і ў дзень сённяшні. Малюнак знаёмы, хіба што толькі больш мірны: "Мача пал дарозе нашай цягнікі, // кудысь валочаць тлустыя цыстрыны, // вязучы кантрабандыстаў, рэкеціраў, // хапуг валютных, чынных прайдзісветаў — // з акон ляцяць паперкі ад цукерак". І ці ёсць мяжа ўсяму гэтаму? І бачыцца дзе-небудзь выйсце?

Пытанні, зразумела, рытарычныя, але як абысціся без іх?

А мы стаім наўзбочкі той дарогі і пазіраем ездакам услед — тужліва-сумна, трохі і нервова: калі ж, урэшце, спыніцца той рух, чужое шэсць з лямантам начынам праз наша асабістае дварышча, дзе ўжо сабакі вышчэ ад бяспілля?

Іна самай справе — дакуль знаходзіцца нам "ускрай дарогі"? Дакуль трываць несправядлівасць? Дакуль разлічваць, што з'явіцца нехта добры і справядлівы і вырашыць усе нашы праблемы, зробіць нас

шчаслівымі, ўзаможнымі? А самі мы? Кожны паасобку і ўсе разам? Ці здатныя пазбавіцца таго самага тутэйшага не дэкарацыйна, а прагнаўшы яго прэч з самой душы?..

Няпростыя пытанні, і іх з кожным днём не меншае. Яны ускладняюцца, бо вельмі ж ужо супярэчліва і надзіва непрадказальна сённяшняя рэчаіснасць. Балазе, літаратура не цураецца яе, не пакідае па-за ўвагай. І ў дадзеным выпадку, безумоўна, гаворка зусім не пра публіцыстыку, якой, як кажуць, усе карты ў руці. Гаворка пра тую ж паэзію. А ў "Маладосці" гэта і "Балада пра чорны шоўк і белыя карункі" Л. Рублеўскай, і "Паэма журбы" М. Панковай... Нават празаік Я. Каршукоў выступіў з цікавай вершаванай падборкай. І кожны аўтар па-свойму задумваецца над спаконвечным, што сёння набыло асабліва сэнс. Няхай і не прама, а як бы мімаходзь, праз зварот у тое ж мінулае, як у "Баладзе..." Л. Рублеўскай, але без адказу на гэтыя пытанні не абысціся.

Як немагчыма сёння і без пераасэнсавання нядаўняга мінулага. У тым ліку і без жадання разабрацца ў самім сабе. А гэтымі якасцямі акурат вызначаецца палімянская падборка К. Камейшы — "Лінія лёсу", "Курапаты", "Шукайлы"... У першым з вершаў лірычны герой апынуўся перад неабходнасцю (зрэшты, як і ўсе мы, пры ўмове, канечне, што сумленне не дрэмле) азірнацца назад, выверыць уласныя арыенціры. Сповідзь дзеля ачышчэння. Сповідзь як адзіная магчымасць "душой не ачарсцвець": Пад роем чырвоных рабін, Праз спелае ніў суталоссе,

Я сам сабе шлях церабіў.

Таму і не роўна ішлося.

Роздум, пераасэнсаванне... Гэтым прасякнуты "развагі франтавіка" В. Быкава "Вайна і перамога" ("Полымя"). Свой асабісты, месцамі бескампрамісны погляд. І разам з тым разуменне, наколькі шмат значыць тая ж вайна ў нашым лёсе: "Абясцэнваюцца шмат якія з нядаўніх каштоўнасцей, узнікаюць новыя. Маладым пакаленням здаецца, што для іх настаў новы час, не звязаны з праклятым мінулым, якое стала заслужаным лёсам іхніх бацькоў і дзядоў. Але пачакаем з вывадамі. Усё ж шмат у свеце звязана моцнай вярочынай, не разблытаўшы тугі вузлы якой, не надта пасунешся ў шчаслівую будучыню. Хаця гісторыя, як вядома, нічому не вучыць, але і вучыцца на сабе нікому не забараняе. Таму, вядома, што хоча чаму-небудзь навучыцца. Для іншых яна — непатрэбная рэч. У тым ліку і гісторыя мінула і крывавай вайны".

Вяртанне ў вайну і ў паэме С. Давідовіча "Партызанскі праспект" (таксама "Полымя"). Паэзія гэтага аўтара, як вядома, вельмі традыцыйная. Калі-нікалі гэта і шкодзіць мастацкасці. Што тычыцца згаданага твора, дык яна як нельга да месца. Набліжанасць да размоўнай інтанацыі дазваляе яшчэ лепш заглябіцца ў вытокі, адчуць дух народны. Вобраз партызанскага праспекта для С. Далідовіча — у нейкай ступені вобраз абагульнены. Ён увасабляе вернасць мужнасці, гераізму:

З чаго ж ён пачынаецца. Адкуль?

Праспект названы ў гонар партызанаў?

Ці з самай першай смерці, першай раны Атрыманай ад самых першых куль?

.....
Бясконца можна пералічваць "ці..."
Бо гора тое — назавуць, бясконца,
Бо подзвіг гэты — велічы, як сонца, —
Другога параўнання не знайсці...

"Проза месяца", калі можна так сказаць, моцна маральнай праблематыкай: новыя апавяданні А. Дзятлава і А. Варановіча, змешчаныя адпаведна ў "Маладосці" і "Полымі". У іх аўтарам удалося на, здавалася б, будзённым матэрыяле паразважыць аб многім, а ў асноўным задумацца (і нас, чытачых, падтурхнуць да гэтага) на тым, як няпроста (не новае падобнае сцвярдэнне, ды нічога не зробіш) заставацца чалавекам.

А яшчэ ў "Полымі" — завяршэнне рамана М. Сяднёва "Раман Корзюк". Пра гэты твор даводзілася гаварыць ужо, калі рабіўся агляд часопісаў за люты, дзе быў змешчаны яго пачатак. Цяпер жа, калі перагортваеш апошнія старонкі, не-не ды і задумваешся, а як бы добра было, калі б і паэзія Масея Ларыёнавіча, і два яго раманы былі перавыдадзены, а ў выніку атрымаўся б ладны трохтомнік аднаго з нашых таленавітых пісьменнікаў.

Задумваешся і разумееш, што на сённяшні дзень наўрад ці можна гэта ажыццявіць. Цяжкае, вельмі цяжкае становішча ў выдавецтваў...

Цяжкае...

А мы — ускрай дарогі...

Што да гэтага дадаць?

Алесь МАРЦІНОВІЧ

меннікаў, як Й. Уотсан, Р. Жалязны, П. Мэрфі, У. Гібсак і інш., каб хоць бы ў фантастыцы не адстаць ад Захаду назаўсёды. Бянтэжыць толькі, што апавяданні гэтых аўтараў хоць і рэгулярна з'яўляюцца ў "Мегі", звычайна носяць авангардысцкі характар, занадта складаны для радавога чытача і нярэдка цікавыя толькі спецыялістам вытанчай славецнасці.

Вобразна кажучы, рэдакцыя трапляе рознымі нагамі ў розныя каляіны: з аднаго боку, яна стараецца друкаваць забаўляльную чытанню, нахштат такой казкі для дарослых, як "Цацкі Тамізан" А. Нортана ці тых жа "Максараў"; з другога — ёй хочацца бліснуць высокаінтэлектуальнымі штучкамі, нахштат "Верыт-драмы" Лі Кілоу або "Павольных птушак" Й. Уотсана; з трэцяга (прашу прабаачэння за няцотную колькасць ног у рэдкалегіі) — змяшчаюць натуралістычна парнаграфічнае трызнненне Н. Спінрада ("Хроніка Чумных Гадоў")... Пасля ўсяго гэтага застаецца зусім мала месца для традыцыйнай навуковай фантастыкі, якая — і гэта, як паказвае вопыт, ні ў якім разе не недахоп густу, а здарова рэакцыя нармальнага чытача — і выклікае больш устойлівую цікавасць, чым мадэрнісцкія пошукі (не увесць жа час карміцца аднымі пірожнымі — не шкодзіць зрэдку і хлеба пажаваць...).

Зразумела, крытыкаваць рэдактараў — гэта амаль тое, што пляваць супраць ветру і, мабыць, крыху горш, чым пляваць у калодзеж, але што яшчэ застаецца рабіць, калі ўнікае ўражанне, што рэдактар быццам асцерагаецца паверыць свайму густу і чуццю (а гэтыя якасці ў яго ёсць, інакш ён не стаў бы рэдактарам) і, імкнучыся перастрахавацца змяшчае ў кожным нумары крыху рамана, крыху — рускай навіны, а ў якасці дэсерту — крышку замежнай. У выніку ў часопіс трапляе далёка не заўсёды лепшае нават з таго, што ёсць у рэдакцыйным партфелі. Падобна на выпадак са знакамітымі літаратурнымі прэміямі: кожны год даводзіцца выбіраць з таго, што ёсць, — а здараюцца гады, калі нават лепшае аказваецца трохі горшым, чым сярэдні леташні ўзровень...

Вось і выходзіць, што не надта многа добрых слоў можна сказаць пра апавяданні з двух разгледжаных нумароў. Узяць хоць бы "Увайсці ў раку" Л. Вяршыніна (N 1, 94). Даволі зацягнутае расказванне. Аб чым? Аб перасяленні душ? Аб тым, што кожная ўлада трымаецца на жорсткасці? Што будучыня схавана ад нас за цемрай неведомасці? Цяжка сказаць. У выніку ад твора застаецца адчуванне цяжкага неўразумення, хоць, магчыма, якраз таго і дамагаўся аўтар. Інакш цяжка растлумачыць бязэмнае награванне сюррэалістычных і натуралістычных падрабязнасцей, якімі перапоўнена апавяданне.

Яшчэ адно апавяданне таго ж нумара — "Мыс дохлага сабакі" А. Саламатава, які смела адкрывае вочы чытачу на непрыглядную жуду нашага быцця. Калі чытаеш апа-

вяданне, напісанае, дарэчы, досыць прафесійна, увесць час прыкра ад агідных падрабязнасцей жыцця героя апавяда Нячайкіна, хаця не можа не ўражваць глыбіня філасофскіх пазнанняў аўтара. Зрэшты, апавяданне ўсё ж можна чытаць, хоць у ім амаль нічога не адбываецца. Ну, паціскаў герой у закуту цэха Прохарава, якая "...была здаровай прыгожай бабай..." з каласальнымі грудзямі... Уяўляецца гэтую Венеру Заводскую? Усё ж не без гумару аўтар. Нашага героя зашпунтоўваюць у бочку (арыгінальная знаходка, калі не помніць казкі пра цара Салтана), кідаюць у раку, і ён трапляе ці то на сваю фабрыку, ці то ў паралельны свет. Вось, выходзіць, чаму апавяданне аднесена да жанру фантастыкі. А то бачыш у ім толькі мастацкае асэнсаванне нашай рэчаіснасці.

Многія апавяданні ў двух нумарах "Мегі" за 1994 год — гэта нават не навуковая фантастыка, а класічны прытчы, злёгка замаскаваны пад яе (прытчы ў дадзеным выпадку — невялікі павучальны твор, які ілюструе які-небудзь радок з табліцы мношання). Так, "Ату! Ату" С. Булыгі (N 2, 94) пераканаўча паказвае, наколькі цяжкае жыццё самотнага ваўка, якога выгналі з роднага калектыву, калі ў яго з'явіліся лебядзіны крылы. Навела Лі Кілоу "Свята багіні" настолькі палка абараняе права чалавека вызначаць свой лёс, што міжволі пагаджаешся з герайніяй, хоць яе выбар выглядае не надта прывабным. Затое атрымліваеш яшчэ адзін доказ тэзіса аб адноснасці ўсяго на свеце.

Не хацелася б, каб гэтыя нататкі былі зразумелыя як катэгарычнае патрабаванне новых ідэй у кожным навукова-фантастычным творы. Вядома, гэта проста нерэальна. Кожная рэч, нават напісаная на самую збітую тэму, заслугоўвае ўвагі, калі аўтар здольны арыгінальна і па-новаму зірнуць на даўно вядомае, удыхнуць свежы струмень у затхлае паветра звычайна і традыцыйнага. Важна пры гэтым пачуццё меры, ды і невялікая часцінка таленту пажадана, на блэгі канец — прафесіяналізм... Сумны вынік атрымліваецца, калі аўтар учапіўся за прывабны яму сюжэт і ператварае апавяданне ў прымітыўную ілюстрацыю адзінай ідэі, нават калі сама ідэя і не выклікае пратэсту. Наўрад ці мае сэнс, імкненне да новага дзеля новага, калі аўтар адчувае вялікую асалоду ад сваіх знаходак, ператвараецца ў такуючага глушца і забывае пра чытача. Нярэдка імкненне да арыгінальнасці, да неапраўданага ўскладнення твора якраз і прыводзіць да процілеглага выніку — чытачу робіцца проста сумна.

Пакідаючы ў баку мастацкія творы "Мегі" за мінулы год, хочацца адзначыць некалькі арыгінальных знаходак рэдактараў у разнастайным матэрыялу і афармленні часопіса.

Па-першае, прыемна, што думкі пра фантастыку, якія належаць знакамітаму амерыканскаму фантасту, складальніку анталогій і г. д. і г. д. Джэймсу Гану (гл. N 2, 94), былі надрукаваныя на самым пачэсным месцы ў

рубрыцы "Зялёная планета" побач з такімі класікамі жанру, як А. Куўшынаў (13 год), І. Якавішын (10-ы клас) і інш. А што? Знайшлі свяціла! Праўда, застаецца незразумелым, чаму рэдакцыя, рашуча паставіўшы Гана на месца ("проста нейкі інтрыган"), пасаромелася абясцэціць чытачу ў змесце аб сваіх паважлівых адносінах да мэтра. А там няма не толькі Гана, а нават рубрыкі "Зялёная планета". А шкада...

Наступным дзіўным сюрыпрызам стала друкаванне падборкі цытат з прысланых у рэдакцыю твораў — раздзела "Літаратар папісвае" (гл. N 1, 94). Магчыма, змешчаныя тут глыбокія думкі вельмі спадабаліся рэдактарам, і тыя, баючыся, што чытач можа выпадакова не звярнуць на вытрымкі ўвагі, вырашылі апець іх яшчэ раз (гл. N 2, 94). Рэдакцыі трэба падумаць над тым, каб прадоўжыць друкаваць тыя перлы і ва ўсіх наступных нумарах.

Дарэчы, аб раздзелах і рубрыках часопіса. На жаль, не толькі ў "Ф-М", але і ў іншых перыядычных выданнях яны звычайна нясуць невялікую сэнсавую нагрукку (узяць хоць бы расійскі часопіс фантастыкі "Если", які дае чытачу размеркаванне твораў нумара на такіх рубрыках, як "Матыў", "Збор дадзеных", "Гіпотэза", "Эксперимент", "Вынік"). Канешне, у "Ф-М" сярод 4-5 дзесяткаў (!) рубрык ёсць і такія, ужыванне якіх зусім не апраўдана (хоць не ўсе яны зразумелыя чытачу), напрыклад, "Кіно-тавр" (гэта, вядома, кінакрытыка), "ИНОСтранное" і замежнае, і часта вельмі дзіўнае), "Фантэкі" (пасля першага знаёмства змест раздзела становіцца не толькі зразумелым, але і надта прывабным, і яго шукаеш у кожным наступным нумары). Ды толькі чым растлумачыць, што ў адным выпадку перакладзенае апавяданне трапляе ў "Атлас звезд" (Л. Шэпарт "Чалавек, які расфарбаваў дракона Грыўля", N 6, 93), а ў другім — у рубрыцы "Суб'ектыв-НО" (Ф. Пол "Памерці шчаслівым", N 26, 94)? Гэта незразумела і здольна выклікаць раздражненне нават у вельмі міралаюбна на строенага чытача. А "Каўчг на другой лініі" Н. Раманецкага, калі меркаваць па змесце, увогуле апынуўся ў рубрыцы "Стихия", якая мае непасрэдныя адносіны да паэзіі. Унікае ўражанне, што рубрыкацыя для членаў рэдкалегіі — нейкая разнавіднасць інтэлектуальнай гульні.

Цяпер, выліўшы раздражненне з прычыны розных дробязей, можна вярнуцца і да таго, што, на наш погляд, было ў двух апошніх нумарах "Мегі" ўдалага. Перш за ўсё, яркай плямай на досыць шэрым фоне з'яўляецца апавяданне Пялёвіна "Іван Кублахану". Гэта не зусім фантастыка, згодзен, але няма сумнення, што гэта разуменне, тонкае і сумнае эсэ аб жыцці, нараджэнні і смерці чалавека. Добрай фантастыкай з'яўляецца "Каўчг на другой лініі" Раманецкага — жудасная, з апакаліптычным прысмакам гісторыя з вельмі рэльефным вобразам галоўнай дзеючай асобы.

Цікавае і апавяданне Р. Жалязнага "Вечная мерзлата", у якім аўтар яшчэ раз бліс-

нуў сваёй здольнасцю ствараць эпічнае палатно на досыць стандартным зыходным матэрыяле (хоць апавяданне і здалося слабайшым, чым знакамітае "Ружа для Эклезіяста", — дарэчы, таксама трапіўшы ў "Мегу"). Даволі забытаны (магчыма, па віне перакладчыка) сюжэт апавядання Д. Брына "Паталкуем аб лятакных талераках, кораш", але гэты недахоп цалкам кампенсуецца вобразнай мовай аўтара і своеасаблівым гумарам.

Як заўсёды, цудоўны ў разгледжаных нумарах раздзел "Ф-арт", які змяшчае не толькі цікавую інфармацыю, але і амаль бездакорны ў эстэтычных адносінах (дарэчы, менавіта дзякуючы гэтаму раздзелу мы пазнаёмліся з творчасцю такіх неардынарных беларускіх мастакоў, як В. Славуц, М. Селяшчук, А. Крамнёў і інш.). Змястоўнымі і прыцягальнымі выглядаюць матэрыялы аб творчасці Ф. Пола і Ф. Дзіка на ўнутраным баку вокладкі часопіса. Зрэшты, "Мега" заўсёды друкавала на сваіх старонках якасную інфармацыю на каляфантастычныя тэмы; яе ўзровень іншы раз нават перавышае ўзровень мастацкіх твораў.

Нельга не сказаць і некалькі добрых слоў аб знешнім выглядзе часопіса. "Мега" ўрэшце набыла свой твар. Прыемна — паласата зebraпадобная вокладка з трохкутным малюнкам і кароткай інфармацыяй аб змесце нумара прыцягвае ўвагу нават сярод сённяшняй стракатасці часопісных кіёскаў.

На заканчэнне хацелася б дадаць, што зараз рэдкалегія ўжо можа не хвалявацца аб стварэнні аўтарытэту часопіса. "Мега" і так досыць аўтарытэтная сярод спецыялістаў і... Вось тут яро міжволі спатыкаецца, хацелася б дадаць — і чытачоў, але... Некалькі захапіўшыся наватарскімі пошукамі, рэдкалегія сур'ёзна забылася пра масавага чытача (ды яго і не было — успомнім тыраж часопіса); зараз жа яна наўрад ці можа дазволіць сабе нядаўняе прывольнае жыццё. Мабыць, на гэтым шляху рэдактарам неабходна пажадаць мужнасці прыводзіць адну лінію: друкаваць тое, што сапраўды цікавае, не клопаючыся аб тым, каб даць кожнай сястрыцы па завушніцы. Ёсць у партфелі цікавы раманы — хай будзе раманы амаль на ўвесь нумар, ёсць добрыя пераклады — хай будзе нумар з адных перакладаў. І гэтак далей, і таму падобнае...

Ігар НАЙДЗЕНКАЎ,

кандыдат геолога-мінералагічных

наук

Ад рэдакцыі. Мы таксама "сърдзітыя" на "беларускую" навуковую фантастыку і "Фантакрым-Мегу" ў прыватнасці, але зусім па іншай прычыне: з-за яе пагадоўнай рускамоўнасці. Зрэшты, калі пакласці ў аснову вызначэння "беларускасці" геаграфічны момант, то ёсць падставы лічыць гэтую літаратуру беларускай. У любым выпадку пазнаваўчае значэнне артыкула І. Найдзенкава аспрэчыць нельга.

ТАК ПАЧЫНАЎ КУПАЛА

28 мая спаўняецца 90 гадоў, як у друку з'явіўся першы твор будучага народнага песняра Янкі Купалы. Ён, як вядома, стаў верш "Мужык", апублікаваны ў газеце "Северо-Западный край" 15 мая (па старым стылі) 1905 года. Гэта — своеасаблівы маніфест паэта, якім Я. Купала заявіў аб сабе як аб песняры працоўнага беларуса, выказаў веру ў чалавека, у яго будучыню: Але хоць колькі жыць тут буду, Як будзе век тут мой вялік, Ніколі, браткі, не забуду, Што чалавек я, хоць мужык. Верш "Мужык" атрымаўся глыбока народным. Ужо ім Іван Дамінікавіч намацаваў сваю сцяжыну, што ў далейшым вывела яго на пуцявіны змагання за нацыянальнае і сацыяльнае разняволенне беларускага народа, ягонае Адраджэнне. Ужо ў наш час "Мужык" пакладзены на музыку. К. Цесакоў напісаў араторыю "Мы — беларусы".

ЯШЧЭ АДНА "ПРАЛЕСКА"

"Пралескай" назваў сваю праграму выхавання і навучання ў яслях-садзе часовы творчы калектыў пры Беларускай дзяржаўным педагогічным універсітэце. З чацвёртага нумара яе пачынае друкаваць часопіс "Пралеска", а зойме яна недзе каля дзесяці нумароў і, безумоўна, вельмі прыдасца выхаватцям, бо гэта не звычайная праграма, а першая нацыянальная. Ну, а ў часопісе "Пралеска" можна прачытаць і іншыя матэрыялы, што закранаюць розныя аспекты выхавання дзяцей. Змешчаны зямельны нарыс А. Клышкі "Як гукі пачалі выбіраць сабе літары, і якую літару выбраў гук С" (дарэчы, "Пралеска" віншуе Анатоля Канстанцінавіча з 60-годдзем), песня "Сонейка" (тэкст В. Жуковіча, музыка У. Грушэўскага), вершы А. Кавалюк, публіцыстычны роздум А. Сакуна аб лёсе дзяцей з чарнобыльскай зоны "З таго берага...", сцэнарый свята Вялікідзень "Доўга жыці, вялікім быці", распрацаваны Н. Юшкевіч, ліст галоўнага рэдактара А. Сачанкі "21.000+...", "Азбукоўнік" З. Куставай. Чарговай кніжкай папоўнілася "Бібліятэчка "Пралескі". Калі разрэзаць разварот часопіса, то атрымаецца зборнік вершаў А. Канапелькі "Добры дзень усім"!

ШУКАЕ І АЎТАРКА

Сёння маладыя аўтары, у адрозненне ад сваіх папярэднікаў, смялей эксперыментауюць, пазбаўляюцца традыцыяналізму, выкарыстоўваюць элементы фантастыкі, містыкі. Гэта можна сказаць і пра Лідзію Адамовіч. Нарадзілася яна ў 1960 годзе ў вёсцы Клівы на Гомельшчыне. Скончыла Мінскі педагогічны інстытут, цяпер настаўнічае на Віцебшчыне. З першымі творами выступіла ў газеце "Чырвоная змена", часопісах "Маладосць" і "Першацвет". І вось кніга "Першая запаведзь". Яна стала другім у сёлетнім годзе зборнікам у "Бібліятэцы часопіса "Маладосць". Каля дваццаці апаўданаў склалі яго. Героі твораў Л. Адамовіч — нашы сучаснікі, якія часта адчуваюць сябе вельмі неўладкаванымі ў жыцці і прагнуць маральнай дасканаласці. А самацвярджэнне якраз і адбываецца праз пастаянны пошук ісціны. Шукае яе і сама аўтар.

ПАМЯЦІ РЭПРЭСІРАВАННЫХ ПАЭТАЎ

У актавай зале педагогічнага ўніверсітэта гэтым разам пмылі жалобныя гукі музыкі, а позіркі прысутных былі скіраваны да стэнда з 37 здымкамі закатаваных літаратараў. Так пачаўся вечар-рэквіем "Праз лёс пакутны наш узьдзі, жывое слова", прысвечаны жыццю і творчасці рэпрэсіраваных паэтаў Беларусі. Адбылася тэатралізаваная дзея па іх творах, у якой прынялі ўдзел акцёры купалаўскага тэатра А. Гарцуеў, Ю. Авар'янаў, В. Манаеў, студэнцыя тэатры "Мы" і "Жывое слова", хор музычна-педагогічнага факультэта гэтай ВУ. Сяргей Грахоўскі — адзін з пакутнікаў сталінізму — падзяліўся ўспамінамі пра той страшны час і прачытаў свае вершы. Вечарыну арганізавалі і правялі Цэнтр адраджэння і развіцця беларускай культуры Упраўлення культуры Мінгарвыканкама, Саюз пісьменнікаў Беларусі, педагогічны ўніверсітэт, Мінскі гарадскі Савет жанчын. П. ГАРДЗІЕНКА



"У ПРЫРОДЫ ЎСЁ ПРОСТА І МУДРА..."

Што ж, прысядзем, шчыра пагаворым
Ці паплачам да святляных зор.
Закрычалі жураўлі над борам,
Але іх сівы не чуе бор.

Сёння нас тут, нелюдзімых, двое.
Разам усміхнемся неўпрыкмет.
Адвечоркам на грудзях у хвой
Месячык павіс, як амулет.

Ці то ўздых мой горкі і адчайны?
Ці то ўскрык банальных жураўлёў?
І няма ў тым абсалютнай тайны,
Што сюды цябе я сам прывёў.

У бары, перад нямым Сусветам,
Я сяджу, а дзесьці побач ты.
Не прыкрыцца хвой амулетам
Ад пілы, маланкі і слаты.

Што ж, размова будзе ў нас цяжкая.
Агукніся толькі, дзе ты знік?
Але моўчкі побач ён блукае —
Ці то нень, ці лёс мой, ці двайнік?

Чаму ж так? Гляджу вінавата.
Лёс вырваў з пагляду майго
І сьмя-салдаты, і брата,
І брата яшчэ аднаго.

Іх больш не спаткаю ні ў жыцце,
Ні ў лесе між хвой і ялін.
Вы спіце, харошыя, спіце,
А я тут як-небудзь адзін.

І сумна ўсміхаюся маю,
І зоркі лічу давідна,

Яўген КАРШУКОЎ



ЗАДАЧА

Пачаў рашаць задачку яшчэ ў школе:
Я, падарожнік, выйшаў у поход
Да нейкай кропкі ў нейкім наваколлі...
І вось іду, іду які ўжо год.

Задача простая, ды з невядомым.
Не ведаю, адказ яе які.
Адно вядома, што ў родным доме
Больш не сустрэнуць родныя бацькі.

Не рыпне надвечоркам аканіца —
Няма ж ні дома, ні крывых бяроз...
Даўно і сам настаўнік мне не сніцца,
Той, што задачкай вызначыў мой лёс.

Хоць крочу я дарогаю таропка,
А невядомых лік усё расце.
Здаецца мне, згубілася і кропка...
Дзе ж я спынюся, на якой вярсеце?

І у слёзах за вас падымаю
Прагорклую шклянку віна.

Лес ітушыны повен шалу.
На зары касцёр патух.
І вяртаюцца памалу
Востры зрок і моцны дух.

Забываюцца пакуты,
Дай жа, Бог, каб назаўжды!
Ды бяссонныя мінуты
Не варыць, як і гады.

Востры зрок працяў бярэзнік —
Ілюстрацыю да кнігі.
Моцны дух, ты ж хоць не счэзі,
Паявіўшыся на міг.

Маладзік плыве, бы човен,
За маркотым даляглед.
Лес ітушыны шалу повен,
Які і пяць гадоў назад.

Росна бліснулі нізіны.
Дымам цягне ад зямлі.
Попел, прысак, успаміны,
Чорныя, як вугалі.

Д'ябла ноч! Лячу, нібы на хвалі,
То ўгару, то ўніз, і не відаць зямлі.
Спаць мне ўчора думы не давалі,
Ды і сёння вэрхал паднялі.

Зноў вісець над безданню, над прорвай,
Зноў трымцець, бо лісцік на вярбе.
Як ты ласкай д'ябла не адорвай,
Рады ён што моташна табе.

Зубы сціснуў — не стагнаў, не ахаў.
Лепш маўчаць, заглядзеўшыся ў змрок.
Я падданы твой, краіна жахаў,
І плачу мучэннямі аброк.

І лячу, прыроды сым бяловы,
То ўгару, то ўніз, да зорак і далей.
Але там, дзе крваточаць словы,
Вольна думам і — вачам святлей.

З алешніку чуецца звон ручая
І песня заранкі густая.
Наводшыбе вёскі зямля нічыя
Здзічэлай травой зарастае.

З вясны зацяжныя дажджы на дварэ
І рэдкае сонца ў нябёсах.
Ды зноўку вандрунік у рукі бярэ
Свой мудры і стомлены посах.

Павіслі ў паветры тут і адчай,
І пах запусцення гаркавы.
Заранка прыпхала, а звонкі ручай
Прапаў у абдымках канавы.

Насустрач цвітуць то палыны, то былёнэг,
І нехта пратэпаў старэнкі.
Ды хлеба здарожаны посах не змог,
Не смеў папрасіць у кавенькі.

Сярод лазы, сярод імхоў,
Дзе цвіў балотны чысцік,

З маіх паценьшца грахоў
Люцьпараў нячысцік.

Валу ўзвіруе валзьянік,
Русалка зарагоча,
Нагоняць страху дамавік,
Лясун і патароча.

Але як толькі дзень міне
І прыйдзе сон абрыдлы,
Там замуцаюць мяне
Пачвары і страпныдлы.

Вось нахапіўся сіні змрок
І пачаліся ловы:
У сетцы сноў звярзе цмок —
Гарыныч трохгаловы.

То выклік царства сатаны
Ці казак адгалоскі?
Які ж ні цяжкія сіны,
Ёсць паратунак боскі.

З малітвай, бледны, нібы цень,
Прачнуўся ўвесь у поце
І бачу: зноў заняўся дзень
На чортавым балоне.

Будзь жа там, за летам спелым,
Не плохота, не імгла,
Хоць над гэем азалелым
Хмара далеч аблягла.

Я маю, прашу ў літанні,
Каб у восені глухой
Хоць бы зродку на світанні
Мне забыць пра смутак свой.

Ці лясной, ці палявою
Снежкаю брыду ў цішы,
Будзь жа там, за сінявою,
Дзень прасветлы для душы!

Што чакае — знаць не знаю,
Ды пакуль і ў лесе тут
Месца дадзена мне з краю,
Дзе аж млосна ад пакут!

У сумётах лазова кудра
І заснежаны поле і гай.
У прыроды ўсё проста і мудра,
Дык сябе не віні, не карай.

Хоць было і балюча, і горка,
Ды і сёння — не ласкавей,
Пагляды: у нізінах, на горках
Чарнату засцілае падвей.

Снег ідзе — малады, лапцяваты,
Снег ідзе, і трывожна да слёз:
Хай і клуні, і свірны, і хаты
Не астудзіць пякучы мароз.

Між балотамі, на крутаяры
Азірніся вакол і сябе
Не віні за нязбытыя мары,
Не карай, што жынеш у журбе.

Ты ж, буран, не ламай сухастою
І жалобны матуў не заводзь.
Тым, хто моліцца з торбай пустою,
Дасць і дзень, дасць і хлеба Гасподзь.

ПАМЯЦЬ

Звычайная памяць на ўчынкi,
Звычайная памяць на гукі...
Ды ёсць яшчэ памяць на рукі
Далёкай і мілай дзяўчынкi.

Пяшчотным быў рук яе дотык:
Любіла на плечы іх класці.
У міг той не цяміў — што... хто ты...
Усё патанала у шчасці.

ДАРУЙ, САЛДАТ!

Прысвячаецца абаронцу Брэскай
крэпасці Алясю МАХНАЧУ

Такіх, як ты, ужо не шмат:
Баі за Брэст — тваё хрышчэнне...
Даруй, сівы стары салдат,
За ўсіх прашу я прабачэння:

За твой неўладкаваны лёс,
Душэўны неспакой, трывогі,
За ўсё, што мужна перанёс
У імя светлай Перамогі.

Ці ж думалася на вайне,
Што так павернуцца падзеі?!
Не па тваёй, салдат, віне,
Твае не спраўдзяцца надзеі.

І сёння, на адной назе,
Ты, інвалід, у чэргах зноўку...
Міжволі ўспомніш аб чарзе,
Калі браў першы раз вінтоўку.

Засталася адно цяпер:
Хаваць сяброў з глыбокім смуткам.
Так пахаваюць і цябе...
І можа здарыцца ўсё хутка.

І шоргне пад рыдлёўкай жвір,
І плач пачуецца гаротны.
Даруй, салдат...
Малю — жыў!
У цяжкі час будзь з намі, родны.

Такі я, пэўна, не адзін:
Калісьці ўзяў не той кірунак...
Сярод эцюдаў і карцін
Я выбраў гарадскі малонак.

І вось, як вязень камяніц,
Я ледзь трываю ў гэтых нетрах.
Васковых прагну бліскавіц,
Палёў гаючага паветра.

Спакусы апляціў жыццём,
Яны ж — фальшывыя, як чэкі...
Спусцелі у душы засекі:
Не зерне там — адно асцё.

У СОРАК ПЯТЫМ

Шынель бацькоўскі аж па пяты,
Вушанка з зоркай — не па мерцы...
Іду у школу ў Сорак пятым,
Ад шчасця соладка на сэрцы.

"Ну і ўлагодзіў бацька сына! —
Знаёмчай смяюцца ветла. —
Няйначай хлопец з-пад Берліна..."
А мне так хораша і светла!

У магазіне — хлеб па норме,
Мінуў ваенны час галодны.
Мне і цяпер салдат у форме —
Як самы блізкі, самы родны.

... Я думаю, што я жыву...
Аспрэчваць ці палемізаваць з біблейскім тэкстам мы можам толькі да пэўнага часу. Бо, уступаючы ў свой няпэўны час, мы страчваем галоўны аргумент — зямлю пад нагамі...

Здраецца ў жыцці збег нейкіх акалічнасцей, што вымагаюць досведу ці веры ў "фатум" і розныя патаемныя сілы.

Да прыкладу, чытае жонка ў газеце "Звязда" (ад 18.11.94 г.) такую ўрэзку: "Віншую дарогую матулю Асташонак Ганну Мікалаўну з 70-годдзем! Жадаем моцнага здароўя, дабрабыту, многа шчасця ў жыцці мець, жыць да ста і не хварэць. Дзеці і ўнукі".

— Слухай, а ці не кумава гэта? — пытаецца жонка.

— Ты што — забыла? Яго маці ўжо колькі гадоў як памерла. Ды і бацька, здаецца, у бальніцы...

што я выйшаў... Цяпер, застаўшыся аднаму, мне прасцей змяшчаць з гэтым вандроўным людкам, каб пасля ўжо, на сталічным вакзале, прыпальваючы ў аднаго з іх, адразу пасміхнуцца пачу-таму: "Я помню, сёння ты ехаў са мной да станцыі Азярышча...", і распачна ўсклікнуць у адказ — "Я?!!" — сабе насупраць...

Алкагалізм — вось, здаецца, дзе магло б разгуляцца маё пяро! На жаль, дарма... П'янікі памятаеш, а сябе — не...

Слушаем з дачкою па радыё "Новую зямлю" Якуба Коласа ў выкананні Уладамірскага. Якая прастата, якая святасць, які боль, які высокі светлы беларускі дух! Урываю пра гібель ваўка ў нёманскай ледзяной палонцы... Колькі не сказанай людской спагады ў Міхала да звера! Не нянавісці, не пагарды нават, а падсядомай біблейс-

Жонка з дачкою пайшлі гуляць у лес, што непадалёк ад Зялёнага Луга. Упрошвалі і мяне. Не пайшоў. Самотны і апатычны, сяджу ў сваім куродыме, нешта думаю, крэмзаю... Для каго, для чаго? Я ўжо даўно не магу пісаць штосьці жыццядарнае і здаровае. Усё напісанае мной канчае разам са мною. Пакутліва і сядваю. Аднак гэты працэс памірання — нябачны, нязведаны — і прыцягвае...

Спакуслівае перажыванне смерці — гэта, па вялікім рахунку, і ёсць маё сапраўднае жыццё.

Жыць робіцца страшнавата: не слова твораць чалавека, а чалавек — словы... забываю ў сваёй адукаванасці, што стваральнік Слова адзінавадомы. Адсюль — процыма графаманаў, якія пішуць словы, не разумеючы і не ведаючы іх найменняў. Можна прачытаць палову "ленінскай" бібліятэкі і стаць пацыентам псіхіятрычнага дыспансе-

Леанід ГАЛУБОВІЧ



ЗАЦЕМКІ З ЛЕВАЙ КІШЭНІ

... Праз пару гадзін тэлефануе жонка Алеся Асташонака: "Лёня, Алесеў бацька памёр..."

Не ведаю, як усё гэта акрэсліць, якую падвесці выснову. Тым больш, што якраз гэтай ноччу вычытваў два апавяданні, якія неўзабаве збіраецца друкаваць часопіс. Апавяданні таго самага Асташонака. Апавяданні сябра, якія мне ўпершыню не надта спадабаліся. Веяла ад іх пэўным накіраваннем, стратай чалавечай душы... Але гэта былі апавяданні майго кума і ад таго тое адчуванне падвойвалася, змешвалася са шкадаваннем, не давала спакойна заснуць...

Пасля бяссоннага астатку ночы — газета "Звязда", а — нарэшце і жалобная вестка па тэлефоне — усё гэта і змусіла задумацца над згаданымі акалічнасцямі і напісаць тое, што напісаў.

І вось думаю: усё мы пад Богам ходзім, але ёсць яшчэ і нейкая іпастась, што нас з Ім звязвае, і падказвае нам, і скіроўвае нас, і трымае на дыстанцыі...

Быў на пахаванні... Які выраз у нябожчыка? У мяне прапала ўпэўненасць, што ў дамавіне можна пазбыцца адзіноты...

Усе мы нараджаемся простымі і светлымі, як сонечныя промні. Але складанае зямное жыццё змушае нас прымаць яго пакурчачыя формы. І мы — круцімся, віхлаемся, прагінаемся, укладваючыся ў свае лёсавыя нішы...

І толькі на смаротным ложы зноў вяртаемся да першароднай прастаты. Робімся яснымі і зразумелымі, як месячнае святло...

Засынае дзіцё — і час чакае яго. Засынаю я — і мой час набліжаецца...

Творчасць — гэта свядомая размежаванасць мастака са светам, гэта калючы дрот уласнай ісціны, якім ён ад свету адгарадзіўся і на які сам жа кідаецца, раздзіраючы душу і плоть, пакутуючы ў палоне ілюзій і адзіноты...

Але вызваліўшыся, ён вызваляецца і ад творчасці.

Мы ведаем менш, чым думаем...

... Еду ў электрычцы... І раптам — бачу: я сяджу насупраць сябе. Самотны, абывакавы да ўсіх і да ўсяго, ненавісны сабе самому. Абрываю з сабой. Раздражнёны, я палымваюся і выходжу на бліжэйшай прыгараднай станцыі. Закалыхварчы, цягнік нудна цягнецца сваім чыўным шляхам. Як добра,

кай любові, бо і ты такі ж, і на цябе палююць... Прынамсі, мне гэта так чулася.

І расце камяк у горле, слёзы самі набягаюць на вочы, і вось я ўжо захлынаюся ў іх, як той няшчасны воўк у ледзяной палонцы... У-у-у...

Прабачце, Канстанцін Міхайлавіч, што па ветранай маладой пары я не так высока ставіўся да Вашай паэзіі. І цяпер, саракачатырохгадовай мужчына, сяджу і плачу, хаваючы вочы ад дачкі, слухаючы Вашы словы...

А можа, я плачу па ўсім нашым — і ўчарашнім, і сённяшнім, і будучым... Па нашай вечна старой і новай зямлі...

Аднойчы я ўжо пісаў пра характар маёй жонкі ў сувязі з яе любімымі кактусамі...

Цяпер яна ўзялася за скандынаўскую прозу. Безумоўна, кніжкі сур'езныя, але я не адолеў і чатырох старонак рамана Сігрыд Унсет "Улав сын Аудуна", які яна дачытвала сёння вечарам, зморана заснуўшы з кніжкаю на грудзях...

Холад, стрыманасць, чысціня, разлік, мужнасць — усё гэта знаходзіць у ёй водгук.

Мае ж сумненні і перажыванні выклікаюць у яе пагардлівы скепсіс. Аднак, такі чалавек мне і трэба, каб не даваць маёй натуре заўсёдна кінуць і хлюпаць у нашым беларускім, не дарэшты высушаным, ба'лоце...

Тэлефаную маме. Кажу, што памерла наша суседка цётка Воля. Сукачыха па-вясковаму. Старэнькая, маленькая, згорбленая — што дзіцятка. Мая дачка пудзілася яе чамусьці. Можа, з-за твару... які дакладна выпісаны ў Рубцова: ...і на лице ее землистом росла какая-то трава.

... І на магіцы будзе расці... і скасіць па часе не будзе каму. Звяне, высахне, зляжыцца пад ветрам, дажджом, снегам, памяццю нашай...

... Яшчэ замінулым летам кожны падвечорак тэпала да мамы на тэлевізар, паглядзець "Проста Марыю". Недачувала, сядзе ўпрытык да экрана, размоўца, задрэмле, засне смачна... Разбудзіць перад тым як самім спаць класіцы, ачомаецца, бы з таго свету ўваскрэсне, вочкамі нявінна міргае, напраўду, што дзіцяне якое... Смяяліся: проста Воля.

"Памерла-баба Сукачыха", — сумна паведамляю дачку. "Каля тэлевізара?" — бяспечна пытаецца яна, гледзячы амерыканскі мультык. Што ёй адказаць? Усе мы паміраем перад экранам сваёй адзіноты...

Нядзеля. Цёплы вясновы дзень.

ра. А можна прачытаць адну Кніжку і быць божым чалавекам. Пры ўмове, што слова будзе тварыць, а чалавек тварыцца.

Паколькі гэта не так, то свет поўніцца дысгармоніяй і гібласцю... Усвядоміўшы набліжэнне апакаліпсісу, чалавецтва змушана будзе ахвяраваць усё свае зямныя грэшныя словы на алтар "адраджэння" адзінага Слова-быцця...

І ўсё пачне быць спачатку...

Філосафы, за рэдкім выключэннем, лю-дзі па-добраму "прыпыленыя". Адночы давалося назіраць, як яны сур'езна разважалі-спрачаліся-палемізавалі над досведам славянскага філалагічнага тэрміна "паняцце"-панятак". Дамагаліся адзіна правільнай беларускамоўнай транскрыпцыі. Якія імёны згадваліся, якія навуковыя канцэпцыі выкладваліся!

Я цярпліва слухаў, але так і не "ўехаў" у іх "панятак"...

Праз колькі дзён, вычарпаўшы свае разумовыя магчымасці на навукова-філасофскае абгрунтаванне гэтага тэрміна, яны занурліся на вырашэнні яшчэ адной "прыныповавай загадкі"...

Філосафы — людзі ў сабе і для сябе. Ціхія эгаісты ўласнага розуму. Памятаю, у вар'яцні адзін пацыент з філасофскім про'філем чытаў па памяці "Капітал" Карла Маркса, а мы з кніжкай у руках сачылі за дакладнасцю яго патэтычнай дэкламацыі. На шаснаццаці старонцы стаміліся звяртаць тэкст. Пацыент быў гнеўна незадаволены! Ён меркаваў, што мы ўнікаем у змест і словы. І яшчэ — вядома ж! — ён не сумняваўся, што гэта ягоныя словы. А мы ўнікалі, перш за ўсё, у яго шызафрэнічную паталогію...

"Паняцце"-панятак"...

Там мне хапала і трох кубікаў амінізіну, каб некалькі дзён запар быць вольным ад філалогіі... А вось філасофія — невылечная... Таксама па сабе ведаю. Чалавек у прыныце і нараджаецца філосафам. І з першых дзён бачыць свет так, як бачыць толькі ён. Але чамусьці з узростам ён хоча, каб так бачылі ўсе... Адсюль выпякаюць усё зямныя непаразуменні чалавецтва.

Адночы зайшла ў рэдакцыю вясёлая гапонка пра Міколу Шаляговіча. Разанаў, някідкі да пустых размоў, раптам, ажывіўшыся, але як бы ніякавата дадае, што прыязджаў той некалі і да яго на кватэру, бо да ўсяго яшчэ па-зямляцку знаёмы з ягонай жонкаю...

І, неўпрыкмет разгаварыўшыся, зусім ужо па-зямному, па-просталюдску

разнявольваецца, і твар яго робіцца жывым і прасветленым. Нечакана адпураўшыся сваёй застыглай гістарычна-бессмяротнай маскі, — распавядае, як хутка адпрэчыла тую шалюўскую агітацыю за "являгаў" яго жонка.

— Мыкола, чому у тыбэ вушы чырвоны?

— Як во всіх.

— Не, у нас бел-чырвоно-білы...

Смяецца Разанаў, смяёмся мы. І, можа, не так смяюся я ад гэтай хохмы-розыгрышу, як ад душэўнага задавальнення: ну, жыць ж яшчэ Алесь Сцяпанавіч чалавек, і жонка ў яго, тым больш, жывая, і, магчыма, найперш дзякуючы ёй, ён, хочь і не ўвесь, але яшчэ Тут з намі, а не Там з самім сабой... Маё шанаванне ёй.

Вечарам еду ў перапоўненым тралейбусе дамоў. Песна, мулка, пахне парфумай і потам... Прыслухваюся да нейкага нядобрага гоману каля парэдніх дзвярэй... Ці не кантралёр?! Ціснуся бліжэй да кампоспера і з п'яжасцю прабіваю квіток. Усе глядзяць на мяне, як на поўнага вар'ята! Няёмка, сорамна робіцца перад гэтымі мілымі, затурканымі жыццём, суайчыннікамі. Хоць скрозь зямлю праваліся. Адварочваюся да вакна, упёрваю вочы ў цёмнашэры свет пустэльнай вечаровай вуліцы... Ну, не буду я так больш, не буду, людцы мае родныя, браткі мае па няшчасці!

Лепш бы ўжо сапраўды — кантралёр...

Не маю звычкі да маналога, і ў дыялогу я да магчымага лаканічны. Люблю слухаць, а калі сказаць больш дакладна — хачу зразумець...

Цалуючы жаночыя грудзі, заўжды жыву таемным спадзяваннем адчуць на губах забыты пах мацярынскага малака...

Не адчуваю — і зайздросчу немаўляці...

Ніколі не забуду гадзіну маўчання ў рэдакцыі часопіса "Нёман" з Міхасём Стральцовым. Сядзелі і маўчалі... У пакоі была яшчэ Ала Сямёнава, якая гаварыла за абодвух, спадзючыся, што гэтым скрашвае няёмкасць часу. Але, відаць, і яна не вытрымала нашай панурай натуральнасці, бо ўрэшце сшыла. Мы аднаскладова выдхнулі з сябе ўсё, што нас стрымлівала. Не згаворваючыся закурылі. Моўчкі... Дакурыўшы, моўчкі развіталіся. Назаўжды.

Чытаю вечарам "Жыццё Ісуса" Эрнэста Рэнана, а жонка прасуе бялізну... Адрываючыся ад тэксту, услухваюся скрозь зачыненыя дзверы ў яе рухі, дыханне... Думаю: калі б Ісус пабраўся з Марыяй Магдалінай, то яна была б яшчэ больш няшчаснай, чым была...

Сяджу за навагоднім сталом. Ерм, п'ю, гавару, смяюся... А недзе ў Грозным трывае ў ваеннай асадзе чачэнскі паэт, сябра па Вышэйшых літаратурных курсах у Маскве, перакладчык маіх вершаў Зелімхан Яндарбіёў, віцэ-прэзідэнт, паплетнік Дудаева...

Памятаю, летам 1988 года загінуў пад коламі тралейбуса ў тым жа, але яшчэ мірным, Грозным твой дзесяцігадовы сын... Ты не плакаў... Але на твары тваім чыталася прадчуванне, што гэта не апошняе гора... Ты, мабыць, ужо тады быў падрыхтаваны да страшнейшага, да ГЭТАГА...

Не магу ўявіць цябе агрэсарам ці вераломным збойцам. Патрыётам, абаронцам — так, уяўляю...


Але — кроў, Зелімхан, мая кроў стыне ў жылах, пакуль яна сцякае з тваіх рук... Не апраўдваю і не кляню... Дзякаваць Богу, што кроў сына твайго ўжо не памятае гэтай крыві...

Дзесяці льецца кроў, гінуць людзі... Тысячы людзей з болем у сэрцы ў апошні раз упіваюцца зрэнкамі вачэй у сіні марозны акраек неба. Пусты ледзяны наст неба... Якой спагады ці выратавання шукаюць яны там?

І што хочаш сказаць ты, паэт, з дня ў дзень рыфмуючы высокія, але безадносныя і варожыя адно другому словы: "кроў"-любоў"? І нездарма ў рускай транскрыпцыі гэтая спрадвечная рыфма больш трывала, дакладная і неад'емная: "кровь"-любовь"... Якім варварствам патыхае ад іх супроцьстаяння!

Калі Ты ёсць, Госпадзі, то даруй неразумным дзецям сваім, Паэтам.

(Працяг на стар. 14-15)




У Нацыянальнай мастацкай галерэі працуе выстава "Ад Марандзі". Амаль год ішлі да яе маладыя жывапісцы Аляксандр Барташэвіч і Андрэй Бур'як. Упершыню ў беларускім мастацтве распрацавана тэма інтэрпрэтацыі — адна з асноўных у сусветнай культуры XX стагоддзя.

Выдатны італьянскі мастак застаўся сучасным для нас па сваіх поглядах на жыццё і мастацтва. Праз форму простых рэчаў, чысціню жывапіснай прасторы ён выразна паведамляў свету пра чалавечую годнасць у час вялікіх катаклізмаў напярэдадні другой сусветнай вайны. Яго нягучны голас аказаўся пераканаўчым.

Такая пазіцыя і дасканаласць жывапісных рашэнняў натхнілі маладых беларускіх мастакоў на стварэнне сваіх, самастойных палотнаў. Пры напісанні іх становіцца ролю адыграў таксама і ўплыў народнай беларускай керамікі, якая вылучаецца манументальнасцю і выразнай архітэктонікай.

Творы Барташэвіча і Бур'яка "адбыліся" ў плыні развіцця і працягу традыцый беларускай культуры, якая заўсёды чуйна адгукалася на лепшыя праявы чалавечага генія і заставалася са сваёй непаўторнасцю і своеасаблівасцю.



Выставу падтрымаў дабрачынны фонд "Яднанне", дапамога якога і стала вырашальнай для яе адкрыцця.

Ларыса САЛОДКІНА

На здымак: А. Барташэвіч, "Нацюрморт".

А. Бур'як, "Нацюрморт".

Фота Ж. МАЎРАВАЙ

ВЯСНОВЫ БУКЕТ МУЗЫКІ

Яўген Гладкоў вядомы ў рэспубліцы як энтузіст беларускіх цымбалаў, артыст, педагог. Гэта рознакавы музыкант, здольны захапіць сваёй ідэяй, даказаць яе рэальнасць і ажыццявіць. Толькі адно тое, што не без намаганняў Гладкова ў Мінску плануецца сусветны кангрэс цымбалаў, — красамоўнае сведчанне яго музыканцкага аўтарытэту.

Гладкоў не абмяжоўвае сябе роляй папулярнага любімага інструмента. На яго ўскладзена (і гэта ён усведамляе!) больш высокая місія: увесці цымбалы, пазначаныя плячкай "фальклорна-этанграфічнасці", у сямю "цывілізаваных" інструментаў.

Канцэрт народнага артыста Беларусі прафесара Яўгена Гладкова ў Лідскім музычным ліцэі быў захапляючым! Гучала старадаўняя англійская ды італьянская музыка, творы Ф. Ліста ды А. Шнітке, В. Войцкі ды Я. Глебава і, вядома, папулярныя п'есы. Адным словам, мастра падарыў публіцы вясновы букет музыкі. У адказ лідчане паднеслі яму сціплую фіялку — "Раманс" для двух цымбалаў і фартэпіяна Веранікі Швец, які выканалі выкладчыкі вучылішча Зоя Булатава, Уладзімір Дубіцкі ды аўтарка твора. Так, у Лідзе ўмеюць ператварыць звычайны канцэрт у свята. Тут шануюць беларускае мастацтва і захоплены апладзіруюць таленавітым артыстам.

Віталь РАДЗІЁНАЎ,

старшыня Асацыяцыі кампазітараў Гродзеншчыны

НА ФОНЕ модных цяпер разнастайных вернісажаў, выстаў, прэзентацый фестываляў з нягучнай назвай "Панарама новага беларускага кіно", можа, і не трапіў у поле пільнага зроку шырокаяй творчай грамадскасці. Але для кінаколаў ён зрабіўся буйной падзеяй. Не толькі таму, што ўпершыню за апошнія два з паловай гады адкрылася магчымасць убачыць стужкі, пра якія не даведаешся ў нашых кінатэатрах. Бо кінапракат — успомнім Феліні! — нагадвае той знакаміты карабель, які плыве і плыве сабе курсам, усё больш далёкім ад беларускай кінакультуры. "Панарама", і з гэтым пагадзіліся многія, разбурыла той міф, які кінематографісты, людзі, вядома ж, з багатай фантазіяй, старанна мацавалі ў нядаўнія часы. На рэштках гэтага міфа выявілася шмат чаго цікавага. Напрыклад, хто хацеў ставіць фільмы, той іх... ставіў. Нягледзячы

вічам. Хачу абараніць беларускае кіно ад незаслужаных папрокаў у нейкай "пракамуністычнасці". Нельга спісваць усё, што зроблена нашым кінамастацтвам, у архіў гісторыі ці ў ідэалагічны сметнік. На фільмах Уладзіміра Голуба, а яму цяпер 90 гадоў, напрыклад, выхоўваліся і вы, гэта я ведаю дакладна. Не ўпэўнены, што трэба пераасэнсавачь каштоўнасці. На жаль, мы развучыліся гаварыць шчыра, асабліва ў апошнія гады, калі перажылі і боль, і крызіс, і расчараванне. Цяпер бачна, што часцей апошнія няпростыя гады не былі добрымі, лепш нашаму кіно не стала. А яно ў нас не было горшым. Наадварот. Мне пашанцавала трапіць з фільмам "Праз могількі" ў спіс 100 лепшых фільмаў усіх краін і народаў, які па лініі ЮНЕСКА склалі да стагоддзя сусветнага кінематографа. І я думаю, што гэта невыпадкова. Не таму, што

ўласнае аблічча трэба яшчэ шукаць. Ёсць каму прымаць нашу справу. Так, "Беларусь-фільм" нарадзіўся пры "той" эпосе, калі была цензура, але было і мастацтва. Напэўна, гэта яшчэ тэма заўтрашняга дня. Восем і трэба аддаць на творчае даследаванне моладзі.

Ідэю падхоплівае рэжысёр, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі рэспублікі Міхаіл Пташук:

— Думаць аб моладзі трэба было яшчэ ўчора. А сёння на кінастудыі хаця б адну вытворчую адзінку ў год трэба аддаваць маладым. Хай лепей малады "заваліць", дык яму яшчэ жыць і жыць. Што тычыцца самага гэтага кінаагляду, дык не ўсё ў ім прадумалі. Рэальнага выніку пакуль не бачу. Сабраліся, паглядзелі карціны, а далей што? Трэба не менш за два разы на год право-дзіць падобныя фестывалі. Тады і бачна будзе, якія дачыненні ў нашага кіно

БОЯЗЬ НОВАЙ СВАБОДЫ?

НАТАТКІ З "ПАНАРАМЫ НОВАГА БЕЛАРУСКАГА КІНО"

на тое, што грошы на кінавытворчасць дзяржава дарыла зусім не шчодрой рукой. Шукаліся і знаходзіліся іншыя крыніцы фінансавання. Магчыма, грошы часам мелі, мякка кажучы, не надта высакароднае паходжанне. Аднак яны былі! Стыхійна, без урадавых пастановаў і рашэнняў, пачала складацца новая, адпаведная рынкавым прынцыпам інфраструктура кінавытворчасці. І, што яшчэ больш важнае, з'явіліся ўмовы для канкурэнцыі! Пакуль, праўда, яна таксама... стыхійная. І фільмы, якія зроблены на грошы "ад спонсара", не заўсёды заслугоўваюць абмеркавання як творы мастацтва. Але тое ж самае, на жаль, можна сказаць і пра карціны, якія здымаюцца на грошы "ад дзяржавы". Нялёгка, ой як нялёгка было сумясціць у бурлівай дыскусіі ўражанні ад 38 ігравых, 80 дакументальных, 13 анімацыйных і вучэбных карцін, якія ўвайшлі ў праграму кінаагляду...

СЮЖЭТ ПЕРШЫ: РАНЕЙ І ЦЯПЕР.

Народны паэт Беларусі **Рыгор Барадун**, які ўзначаліў журы ігравога фільма, сказаў так:

— Гэты фестываль назвалі "Панарамай новага беларускага кіно". Пакуль пра "новае" гаварыць рана. Пра "постсавецкае" — у самы раз. Раней быў адзіны спонсар — КПСС, цяпер такіх многа. Але ці на карысць гэта экрану? Тут трэба яшчэ падумаць... Ці пытанне з экранізацыяй беларускай літаратуры. Раней кінастудыя "Беларусьфільм" працавала на тых сцэнарных адходах, якія заставаліся ад Масквы. Цяпер, калі кінематографісты звяртаюцца да ўласнай літаратуры, яна апынаецца ў разгубленасці. У найменш выйгрышной сітуацыі, як і раней, працягваюць быць аўтары літаратурных твораў. Спрэчка, якая разгортваецца паміж пісьменнікам, сцэнарыстам, рэжысёрам, заканчваецца часцей не на карысць літаратурнаму твору. Гэта тычыцца і "Шляхціца Завальні", і "Чорнага бусла" Віктара Турава. Здаецца, і рэжысёр не ведае, як так атрымалася, што са сцэнарыя Ф. Конева па "Завальні" знік дух Баршчэўскага. Нібыта ў фільме закладзена цікавае відовішча. Аднак не хапіла той беларускасці, якой дыхае слова Яна Баршчэўскага. Думаю, што і сцэнарыі "Чорнага бусла" Віктар Казько мог бы пісаць сам, каб данесці да экраннага ўвасаблення свае задумкі. Бо кінадраматургія павінна стварацца па законах натхнення, як гэта адбываецца ў літаратуры. У чым жа сёння разыходзяцца шляхі беларускага экрану і беларускай літаратуры? Прычына, думаю, у тым, што сцэнарыі павінны стварацца на беларускай мове. І здымацца карціна павінна адразу на беларускай мове, а не перакладацца потым. Тады, напэўна, і з'явіцца ў нас фільмы, якія праз нацыянальнае будуць выходзіць на сусветны экран. І тым будуць цікавымі для сусветнага гледача.

Лаўрэат і прызёр многіх міжнародных кінафестываляў, рэжысёр **Віктар Тураў** бачыць сітуацыю інакш:

— Хачу не пагадзіцца з Рыгорам Івана-

гэта менавіта мой фільм. А таму, што такім чынам падкрэсліваецца, што беларускае кінамастацтва ёсць, яно было ў савецкія гады. Мы былі шчырымі тады, калі звярталіся да характара, да вобраза, да сюжэта, якія неслі святло з экрану. Дай, Божа, захаваць нам гэта сёння, не бегчы за чужымі фільмамі, за нейкім сярэднестатычным еўрапейскім кіно.

Каментарый аўтара. Сугукненне, як быццам, супярэчлівых поглядаў — гэта таксама адзін з міфаў найноўшага часу. Міф лёгка страчвае сваю сілу, калі аглядацца навокал і убачыш, што ў сённяшнім кіно ці літаратуры — амаль аднолькава... Сталыя майстры, можа, упершыню пастаўлены перад неабходнасцю адказаць на складаныя пытанні мовай не ранейшага партыйнага сходу, а ўласнай творчасці. І гэта натуральна. Таму што сведчыць сама менш пра дзве каштоўныя рэчы: пра тое, што ўсё ж такі майстры ў нас ёсць. І пра тое, што рана ці позна, але надыходзіць час саступіць тым, хто ідзе ўслед...

СЮЖЭТ ДРУГІ: СЁННЯ І ЗАЎТРА.

Многія думаюць, што ў тым сумным безграшоўі, ад якога пакутуе сістэма дзяржаўнага заказу на стварэнне фільмаў, пра будучыню нашага кіно ў маладых асобах можна толькі марыць. Сапраўды, не ўсім пачынаючым кінарэжысёрам, што атрымалі першыя айчыныя дыпламы па гэтай спецыяльнасці ў Беларускай акадэміі мастацтваў, пакуль пашанцавала зняць менавіта "дыпломны" фільм. Але іх курсавыя і вучэбныя работы, а, дарэчы, некаторыя з іх ужо бралі ўдзел у шэрагу міжнародных фестываляў і былі там адзначаны, выклікалі ў старшыні адпаведнага журы "Панарамы", заслужанага дзеяча мастацтваў **Аляксандра Карпава** такія ўражанні:

— Я апынуўся не ў самым ёмкім становішчы. Па ўмовах "Панарамы" журы павінна было размеркаваць толькі адзін ганаровы дыплом! Ці адзначаць усіх, ці не даваць нічога нікому. Тым больш, калі гаворка — пра моладзь. З задавальненнем прагледзелі мы работы студэнтаў, а цяпер выпускнікоў майстарань ігравога і дакументальнага кіно пад кіраўніцтвам В. Турава і В. Дашука. Адчуванні, вядома, розныя. Аднак бачна, што падываецца змена, што трэба шукаць магчымасці, каб маладыя здымалі, развіталі сябе, свае разуменні кінамастацтва. Ёсць, ёсць у кожнага нешта сваё. Асабліва кранула стужка Віктара Асюка "Слёзы блуднага сына". Не аднаццаць ад фільмажарсці, аўтарскага погляду на абраную тэму. Ды тэма якая! Звязана з гістарычным мінулым, з філасофскімі меркаваннямі, з асэнсаваннем чалавеча-беларуса ў складаным часе. І малады рэжысёр знаходзіць для гэтай тэмы сваё рашэнне — спалучэнне дакументальнага і ігравога метадаў, смела працуе з акачэрам. Запомніўся фільм "Нюанс" Вячаслава Кулінічэнкі. Добры вонкавы малюнак у Ірыны Волах у "Шукальніках скарбаў" па творах У. Галубка і Я. Баршчэўска. У іншых адчуваецца, што школу маюць, але

з нацыянальнай літаратурай, у чым праблема стварэння карцін на беларускай мове, нарэшце, як усё ж такі зрабіць, каб беларускія фільмы траплялі ў беларускі кінапракат. Глядач нашага кіно не бачыць і не ведае. Не дужа добра і мы пакуль ведаем, чым заклапочаны наш глядач.

Каментарый аўтара. Заўсёды б так. Калі зроблена нешта слушнае, як тая самая "Панарама", дык крытыкі іншы раз прагучыць больш, чым калі б нічога не рабілася наогул. Апошні штытагодвы традыцыйны кінаагляд беларускіх фільмаў адбыўся на пачатку 1992 года. І глядзелі тады карціны за 1991 год. Тое, што кінематограф са справы дзяржаўнай усё больш ператвараецца ў справу грамадскую, бачна нават простым вокам, без кінаоптыкі. Ідэя правядзення "Панарамы" выходзіла ад Саюза кінематографістаў рэспублікі, які разам з шэрагам незалежных студый даў жыццё спецыяльна створанай для фестывальнага руху структуры — "Бел-фэст". Сяргей Арцімовіч, які, па-мойму, у адзінай асобе прадстаўляе гэты "Бел-фэст", зрабіў вельмі многае, каб знайсці спонсараў — Беларускі ганцліва-фінансавы саюз і банк "Капітал"; дырэктар мінскага кінатэатра "Перамога" Р. Крол стварыў пэўныя ўмовы для прагляду мастацкіх стужак і работы журы. Дапамагло грамадскай справе і Міністэрства культуры і друку.

Такім чынам, разбураны яшчэ адзін папулярны міф — выратаванне тапельцаў — справа самых тапельцаў. Захочаш выжыць — навучышся плаваць...

ТРЭЦІ СЮЖЭТ: КІНО І СТАСУНКІ З РЕАЛЬНАСЦЮ.

Развіваючы гэтую тэму, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, рэжысёр **Вечаслаў Нікіфарав** падкінуў на абмеркаванне ўдалую думку: у сённяшніх умовах ніхто не застрахаваны і ад шэдэўра. Калі гэтую думку ўштукаваць у канструктыўны кантэкс "круглага стала", дык становіцца з шэдэўрамі выклікае пачуццё вялікай нявызначанасці. Прыслухаемся да аналізу кінакрытыкаў.

Вольга Нячай, доктар мастацтвазнаўства, прафесар:

— Вяршыня беларускага кіно, і гэта агульна прызнаны факт, — 60-ыя гады. Гэта быў час, калі прыйшлі сённяшнія майстры: В. Тураў, І. Дабралюбаў, Б. Сцяпанавіч (на жаль, ужо нябожчык). Потым быў узлёт, які звязаны з фільмамі В. Рыбарава, Э. Клімава ў 80-ыя. Што ж цяпер уяўляе сабой беларускае кіно? На маю думку, яно — трава, якая прабілася праз асфальт — калі трэба прыстасавацца, выжыць. З'яўляецца парода "новых беларусаў", падобных да мутантаў. Гэта — рынкі, базарны ўзровень выжывання. У праграме "Панарамы" цэлы блок фільмаў, у якіх звалючыянуе гэты сацыяльны герой — біялагічны рэабат: "лох", "гладыятар па найму", "кілер", "манекеншчыца". Гэтыя персанажы быццам бы асуджаюцца. На самай справе яны прыцягваюць увагу. Парушаны межы між добром і злом, якія ўпершыню былі зафіксаваны Уладзімірам Дашуком у фільме "Грэх" (ён паказаў хлопца, які рабуе

старыя магільні, не ведаючы, які гэта грэх). Другі пласт асэнсавання рэчаіснасці звязаны з пачуццём болю за "новага" беларуса, мутанта. Шкада, аднак, што, напрыклад, у фільме "Чорны бусел" аўтарскі боль за тое, што адбываецца зараз з людзьмі, з грамадствам, падаецца таксама на фоне раскідання, заняпаду. Герой Б. Няўзорава пачынае і заканчвае дзень з бутэлькай. Але ж ён — герой, які шукае часосці ў сваім заблытаным жыцці! Адчуванне такое, што духоўнасці, душы няма, і верх узалі сатанінскай сілы.

Генадзь Ратнікаў, кандыдат мастацтвазнаўства:

— Фільмы "Панарамы" — гэта чалавечыя лёсы прадзюсераў і рэжысёраў. Свет тут падзелены нібы на два ўзроўні: "Чорны бусел", "Душа мая Марыя" (рэж. В. Нікіфараў), "Кветкі правінцыі" (рэж. Д. Зайцаў), якія зроблены на дзяржаўны грошы, і такім чынам дзяржаўнай пячаткай заверана, што грамадства клапаціцца пра душу.

Прадзюсерскае кіно адзначана нейкімі крмінальнымі схільнасцямі. Тут ці рабаванне банка ("Дзякуй Богу, не ў Амерыцы", рэж. Э. Садрыёў, на жаль, цяпер нябожчык), ці гісторыя дзяўчыны — "начнога матыля" ("Палёт начнога матыля", рэж. Ю. Бяржыцкі), ці спроба зрабіць пародыю на дэтэктыў ("Уік-энд з забойцам", рэж. Ю. Марухін).

Людміла Саянкова, кандыдат філалагічных навук:

— Першае ўражанне ад "Панарамы" — адарванасць ад сусветнага кінапрацэсу, ад звыклых за многія гады сувязяў з суседзямі з рэспублік СНД, якімі б гэтыя сувязі ні былі: кланавымі, прафесійнымі ці іншымі. Напэўна, таму і не разумею, што адбываецца ў кінамаграфіе. Гэта — правінцыялізм, але не той, які меў на ўвазе Ф. Феліні, калі казаў, што правінцыйны погляд — гэта погляд чысты і непасрэдны. Гэтым, думаю, адзначаецца фільм Сяргея Арцімовіча — рэжысёрскі дэбют "Сонечны дзень у канцы лета", дзе ёсць чысціня. Але ж не ва ўсіх фільмах аўтары здолелі падняцца па-над жыццёвай мітусней да абагульнення.

Каментарый аўтара. Па гэтых, амаль канспектыўных нататках па выступленнях на "круглым stole" бачна, што нават у прыхільнага асэнсавання агульнай карціны беларускага кінасвету, бачыцца і працяг "хранічных" хваробаў нацыянальнага кіно. Напрыклад, брак моцнай драматыргіі, а таму адсутнасць характараў, у якіх "прачытваўся" калі не лёс чалавека, дык хоць бы яго цікавыя павароткі і млявую распрацоўку так звананага "масвага жанру". Яго месца ў кінарэпертуары захапілі, у асноўным, трэцяга гатунку амерыканскія баевікі, а ў камерцыйнай кінавытворчасці, як правіла, — рэжысёры, якія насуперак вян-

нем — блакітнай стужкай. Не атрымасца жаданага банціка!

На жаль, сённяшняе "спраўнае жыццё", супраць якога паўставаў яшчэ Васіль Шукшынін, прымушае і мастакоў быць прагматыкамі. Але можна жыць і па іншых — высокіх законах...

АПОШНІ СЮЖЭТ

У праграме дакументальных фільмаў, героі і тэмы якіх узятыя з "жывога", нявыдуманнага жыцця, не было ні "гладзятараў", ні "лохаў", ні тых "новых" беларусаў, што гатовы абравацца банк.

Была адна спроба зірнуць на юных жыхарак "зоны" ў карціне І. Пісьменнай, Э. Міловай і Т. Логінавай (незалежная студыя "Тацяна") "Пяць хвілін да любові". Як у папярэдняй карціне "Аранжавыя камізілкі", спроба гэтая, напэўна, і самім аўтарам не прынесла задавальнення. Закадравы тэкст чытаецца з нейкай прабачальнай інтанацыяй. Адчуваецца, што аўтары, беручы жорсткі рэальны факт, ужо шкадуюць, што факт гэты, як шлагбаум, тырчыць на шляху магчымага апаэтызавання жаночага лёсу.

Ацэньваючы дакументальныя фільмы, журы, якое ўзначаліў доктар філасофскіх навук Уладзімір Конан, заўважала імкненне многіх дакументалістаў да стварэння цэласнага мастацкага вобраза, да адлюстравання адвечных чалавечых ідэалаў. І часцей — на невялікім па экранным часе жыццёвым матэрыяле. Калі ў журы мастацкіх фільмаў пры вызначэнні пераможцы асаблівых спрэчак не было і пальма першынства была аддадзена Міхаілу Пташуку за фільм "Каперэтыў "Палітбюро", які неаднаразова адзначаўся да нашага кінагляду на прэстыжных міжнародных форумах, дык журы дакументальных стужак у такой сітуацыі мела куды шырэйшы выбар. Нібы прадбачачы гэта, на адкрыцці "Панарамы" Уладзімір Конан нагадаў глядачам, што дзве Дзяржаўныя прэміі ў галіне мастацтва за мінулы год былі прысуджаны беларускім дакументалістам.

Праграма экраннага дакумента, якая паказалася на "Панараме", яшчэ раз пераконвае, што мастацкі ўзровень вытрымліваецца. Па словах кінакрытыка Галіны Шур, некаторыя фільмы смела могуць прэтэндаваць на славу еўрапейскі ўзровень: "Баль сатаны" выпускніка дакументальнай кінамайстэрні Юрыя Азаронка, "Белы, белы снег" Валерыя Шышова з рэдакцыі "Тэлефільм" Белдзяржтэлерадыё, "Ніколі я не паміраў" мастацкага кіраўніка незалежнай тэлекампаніі "ФІТ" Уладзіміра Бокуна, "летапільныя" стужкі "Кон аніма" Міхаіла Жданоўскага, "Джудыта і іншыя" Адольфа Канеўскага, "Самотная альба вершніка" Станіслава Гайдуга, "Трамвай нон-стоп" і "Адлучэнне. Смутак" Сяргея Лук'ячыкава.

Чаму журы, заслужаны дзеяч мастацтваў Венедыкт Арлоў бясспрэчным лідэрам сучаснага беларускага дакументальнага фільма лічыць Міхаіла Жданоўскага. Карціна "Кон аніма" мастацкага кіраўніка Камернага хору Ігара Мацохова адрозніваецца рэдкай пластычнасцю і гукавым вобразам. Шэраг фільмаў рэжысёра і аператара Сяргея Пятроўскага "Кола", "Неруш", "Край перакуленага нябёс", "Ой, лятала шэра перапёлка", "Хутар" — вылучаецца гармоніяй і адзінствам у адлюстраванні, на думку У. Конана, беларускага прыроднага архетыпу. Адаўшы перавагу Сяргею Пятроўскаму, журы такім чынам падкрэсліла вельмі важную тэндэнцыю ў развіцці сучаснай нацыянальнай экраннай культуры.

Паставіўшы перад сабой складаную мэту — ідэнтыфіцыраваць нацыянальную ідэю сродкамі кінамавы, — дакументальны фільм пасунуўся ў гэтым напрамку больш эфектыўна за ігравое кіно. Можна, таму, што рамкі дакументальнага кадра, якія абмежаваны аб'ектыўнай немагчымасцю "навазаць" рэальнаму герою не ўласцівыя яго дзеянні, уынікі, словы, прымушаюць рэжысёраў у самім жыцці шукаць такія калізіі, якія "выхоўваюць" вока і мастацкі густ.

У фільме С. Лук'ячыкава "Адлучэнне. Смутак" беларускі мастак Гаўрыла Вашчанка ўпершыню пасля Чарнобыля прыяжджае ў вёску свайго дзяцінства. Тэма вельмі падобная да той, што ставіць у ігравым фільме "Душа мая, Марыя" Вячаслаў Нікіфараў. Але ж "Марыя", каб набыць страчаную душу, праводзіць сваіх персанажаў праз могілкі, праз лясны млын, дзе галоўны герой у выкананні Уладзіміра Самойлава хавае заветны апарат і вадкасць, пад удзеяннем якой не адразу разумею, што ж здарылася з вёскай, з жыхарамі. З той самай Марыяй, якая ў розных абліччах з'яўляецца перад ім, атуманеным самагагоннымі пахамі.

У дакументальнай стужцы Лук'ячыкава ўсё інакш — бліжэй да парушанага Чарнобылем жыцця, а таму трагічна. Нельга "вы-

кінуць" са зрокавай памяці такі востры, напрыклад, кадр. Сад, крыху пажоўклая трава і спелыя чырвоныя яблыкі побач з героем, твар якога аператар Надзея Суханава наўмысна не паказвае глядачу. Іншы раз паглядзеў на такі краявід і падумаў: што асаблівага — ляжыць стомлены чалавек у восенскім садзе. Але ж тое, што сад гэты атручаны, што яблыкі нельга пакаштаваць, што трава ў дзікім росце пад уплывам павышанай радыяцыі набыла амаль незямны выгляд, — усё гэта неяк адразу складаецца ў цэласны малюнак. І ты разумееш, што няма ў цябе зараз душэўных сіл, каб зазірнуць у вочы героя, не прыдуманнага разам са сваёй вёскай-лэсам. І ты моўчкі глядзіш — на сад, на раку, на ціхаходны рачны кацёр, які павольна адпывае ад пустых берагоў, каб ніколі не вярнуцца.

Не мною заўважана: калі на экране створаны шматзначны, глыбокі зрокавы вобраз, не проста знайсці словы, каб яго перадаць паперы. Таму і тэма дакументальнага фільма, якая раскрыта такімі вострымі вобразамі, набывае філасафічнасці і эстэтызму, якіх часам бракуе ігравым сюжэтам.

Наогул уражанні ад плыні нашых дакументальных фільмаў, калі іх параўноўваеш з мастацкімі стужкамі, наводзяць на думку, што мастацкія традыцыі кінадакумента пад уплывам многіх сучасных фактараў апынаюцца больш устойлівымі. Скажам, плынь камерцыйлізацыі ледзь закранула сферу дакументальнага фільма. Ці то "новыя беларусы" не возьмуць да галавы, што існуе такая галіна кінамастацтва? Ці то лічаць за лепшае мець справу з тэлебачаннем, дзе больш аператыўнасці і дынамізму: паратрыка рэкламных ці музычных кліпаў — і ты ўжо замаўляеш візітную картку з прыгожым словам "прадзюсер". Як бы там ні было, але цяпер дакументальнае кіно падобнае да лабараторнай прабы. Са скарачэннем дзяржаўнага фінансавання і змяншэннем вытворчых аб'ёмаў, большае значэнне набывае прынцып творчага адбору, дэталёвая распрацоўка фактуры, разважлівы падыход да развіцця формы.

Уяўленне такое, што сама наша складаная ў эканамічных адносінах рэчаіснасць стварае пэўны "рафінаваны" ўмовы, каб кіно ўсё ж мела сваеасоблівы палігон для мастацкага і аўтарскага эксперыменту, каб захоўвала і памнажала свой "элітны" фонд.

Абагульняючы ўсё, што давалася ўбачыць на дакументальным экране ў дні "Панарамы", у новым святле ўспрымаеш і творчыя пралікі. Напрыклад, аднастайнасць, якая і ў гэтым кантэксце дае падставы, каб гаварыць аб нейкіх агульных недарэчнасцях кінасвядомасці ў ігравых і дакументальных фільмах. Пралікі, як правіла, з'яўляюцца на скрыжаванні выбару між праблемай погляду на прадмет жыцця і абраннем сродкаў для яго адлюстравання. Так сысходзяцца ў экраннай прасторы мастацкі фільм І. Даб-ралюбава "Эпілог" і дакументальная стужка Р. Ясінскага "Зямля Тарасэвіча". І вымыслены, і дакументальны сюжэт — прысвечаныя тэме мастацтва, і ў адным, і ў другім фільме — вобраз таленавітага мастака. Аднак у ігравой паваротцы мастак пастаўлены на мяжу, за якой, каб давесці сваю годнасць, яму трэба (ні больш, ні менш!) скончыць самагубствам. У дакументальнай сітуацыі багацце, якое мастак, напэўна, набыў што-дзённай упартай працай, не важней за героя — а ён паказаны як старажытны філосаф, якому наканавана хадзіць басаноў у мадэрновых інтэр'ерах уласнага павільёна...

Аднак уся гэтая "філасофія" мастацкага жыцця ўзнікае ўжо пасля прагляду карцін, з'яўляецца вынікам жадання зразумець, чаму актуальныя для сённяшняга светаадчування тэмы і назіранні не набываюць на экране жаданай вышыні, застаюцца на ўзроўні інфармацыйнай канстатацыі рэальнасці.

Вядома, у кіно яшчэ не зьявілася інерцыя штампаванай "вобразнай публіцыстыкі". У новым беларускім кіно (а новае яно ўжо таму, што павінна жыць і ствараць у іншых умовах, дзе няма былога "цэнтра" і "перыферыі") пакуль яшчэ па-старому, па-ідэалагізаванаму цесна, нязручна. Здавалася б, кінамаграфісты павінны быць удзячнымі новаму часу за магчымасць пазбавіцца ад цеснаты, — але не! У фільмах, і ў кантактах па-за экранам шукаюцца былыя "звязкі", ад якіх млосна было многім, а цяпер, аказаецца, без іх нека... жахліва... Жах перад свабодай, пра наступствы якой нічога не ведае ні грамадства, ні парламент, ні прэзідэнт, і адказнасць за іх ляжыць цяпер толькі на самім мастаку, — гэты жах трывожыць падсвядомасць, набываючы на экране незразумелыя на першы погляд адценні хваравітай цікавасці да смерці.

Але ўсё-такі кінамаграф невага часу мае падставы, каб даваць сталець ды інтэлектуальна расці чалавеку мастацтва. І надзея на лепшае ў нас ёсць...

Ніна ФРАЛЬЦОВА



Абвешчаюцца вынікі. У цэнтры — старшыня журы дакументальных фільмаў Уладзімір Конан; ля мікрафона — рэжысёр Сяргей Лук'ячыкаў.



У кіназале "Перамогі" крытыкі, кінамаграфісты, глядачы.

Фота студыі "Тэле-Арс"

Ефрасіння Бондарова, доктар філалагічных навук, прафесар:

— Несумненна, што адна з галоўных праблем, якая сёння стаіць перад нашым кіно, — гэта выхад да глядача. Напэўна, гэта і пошук відовішчых жанраў, і раскрыццё тэм, якія б набліжалі творчае даследаванне да аўдыторыі. У складзе журы мастацкіх фільмаў мы шмат спрачаліся вакол крытэрыяў, па якіх сёння можна ацэньваць кінапрацэс. Была палеміка па "Тутэйшых" М. Панамарова. Нашы маскоўскія калегі, члены журы Андрэй Шамякін і Ірына Шылава ўбачылі ў фільме тое, што фактычна належыць Янку Купалу: добры сюжэт, вострае слова, яркія характары. Карацей, тое, чаго падчас не хапае іншым карцінам. Як бы з гэтага пункту гледжання не ставіцца да "Эпілогу" І. Дабралюбава, гэта ўсё ж такі карціна для глядача. А "Шляхціц Завальні" бракуе таямнічасці, якая б толькі спрыяла пэўнаму развіццю і сюжэту, і жанру. Вось і выходзіць, што, можа, два рэжысёры і думаюць пра глядача: В. Дудзін у "Развітанай гастролі", дзе зняў букет "кіназорак", уключаючы і Л. Гурчанку, ды Д. Зайцаў, які робіць "Гладзятара па найму".

домым словам Рэне Клера, што рэжысёрам можа быць кожны, хто не давёў зваротнага, нічога сёння, акрамя таго, што маюць грошы на пастаноўку, давесці больш не збіраюцца.

Слушна адзначана і тое, што стэрэатыпы творчага мыслення паспяхова перажылі змену эпох, каб з такім самым апломбам, як гэта было ў глухі застой, заявіць аб сабе ў час сённяшняга культурнага рэалітывізму. І як бы цяпер, зірнуўшы на геаграфічную карту, мы не пераконвалі саміх сябе, што жывём у самым цэнтры Еўропы, для перспектывы нашага кінамаграфіста гэта не азначае нічога... Еўропа Еўропай, а з комплексам уласнай непаўнаватарасці — у ёй чамусьці менавіта апошнім часам мы не сталіся распісвацца, — трэба спраўляцца самім. І тут рэч, напэўна, не ў тым, дзе знайсці грошы, якіх усё адно не хопіць пры такіх тэмпах інфляцыі. І не ў тым, пакажаць ці пачаць акцыянараваць кінастудыю "Беларусьфільм". Думаю, гэта проста зручныя міфы, што ўзніклі для апраўдання ўнутранай слабасці. Яны рассыпаюцца, калі, скажам, уявіць такую простую аперацыю: сядзіць які-небудзь мастак і імкнецца звязаць пакет акцый з воліяй да творчасці і свабодным мыслен-


НА БЕЛАЙ ДАЧЫ —
НАРОДНАЕ
МАСТАЦТВА



Арыгінальную самаробную біжутэрыю, ювелірна аздабленыя, размаляваныя яйкі, сувеніры з дрэва, саломкі, цукерачніцы і хлебніцы з лазы, тканыя поцілкі, вышываныя ручнікі — усё гэта можна ўбачыць на выставе, якая адчынілася напярэдадні свята Перамогі на "Белай дачы", што за апошнія гады стала ў Мінску сапраўдным цэнтрам народнага мастацтва. Наладзілі выставу мастацкі салон "Славунасць" (А. Спірыдонавай), які добра ведаюць тыя, хто наведваў апошнія экспазіцыі ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры і Беларускай інстытуце праблем культуры. Выставы-продажы ў музеі сведчаць, што саламяныя конікі, куфэрачкі, званочкі В. Салдатавай, А. Крэсік, карункавыя кветкі Л. Івановай, разьба па дрэве Б. Шашко, вырабы



іншых майстроў карыстаюцца сёння папулярнасцю не толькі ў знаўцаў, але і ў людзей з грашыма. Паступова мы пачынаем усведамляць сапраўдную каштоўнасць унікальных самаробных рэчаў, у якіх адбіліся і душа асобнага майстра, і даўнейшыя традыцыі, а значыць душа ўсяго нашага народа. Можна, убачыўшы на "Белай дачы" саламяныя капелюшы, узоры традыцыйных ручнікоў і поцілак ці набыты ў салоне "Славунасць" званочак для калянднай ялінкі дапамогуць камусьці абудзіць генетычную памяць, адчуць сябе беларусам, годным і вольным гаспадаром вольнай зямлі.



Побач з творами нашых народных майстроў — габелены маладой мастачкі Л. Спяранскай, якая нарадзілася ў Пензе, але цяпер жыве і працуе на Беларусі. Экспрэсіўныя, насычаныя па каларыце нацюрморты, краявіды, кампазіцыі дадаюць новыя акорды да нягучнай, стрыманай мелодыі выставы народных майстроў.
Г. Б.
Кошыкі І. Гурыновіч.
"Інтэрсія" В. Ігнатойскага.
Габелен "Сіры" Л. Спяранскай.
Фота А. МАЦЮША

ЛОЗУНГ — НЕ САСТАРАЭЎ

Прачытаў у "ЛіМе" рэцэнзію на "Масееву кнігу" і вырашыў абавязкова яе набыць. Праз час мае жаданне было паспяхова задаволена. Да таго ж рэальнае ўражанне ад прачытанага прыемна адпавядала чакаванню.

Аўтар дасягнуў мэты ў спробе "выказаць сваё патаемнае, чулае душой". Прывабляюць сталасць і жыццёвая мудрасць, некрывадушнасць думак М. Сяднёва. Хвалюешся і пакутуеш разам з аўтарам, падзяляеш ягоны боль за страты Бацькаўшчыны, за гаротныя лёсы яе верных сыноў — сяброў пісьменніка.

Непадробная шчырасць аўтара робіць кнігу захапляльнай і карыснай для тых, хто неабыхава ставіцца і да пытанняў нацыянальнай культуры. "Масеева кніга" — кніга роздому. Твор нельга прачытаць і пакінуць, да яго неабходна звяртацца праз час, перасэнсоўваць думкі аўтара, спрачацца з імі. Менавіта з гэтай нагоды жадаю адзначыць іншае: тлумачэнне ім эпіграфа "Людзьмі звацца!" у выданнях "ЛіМа" за 1990—1993 гады (замест былога "Пралетарыі ўсіх

краін, яднаецца!").

Масей Сяднёў выказвае спачувальную незадаволенасць у сувязі з існаваннем апошняга. Сэнс яго лічыць неадпаведным патрабаванням часу, крытыкуе за анахронічнасць. Але ж хвілінку. Ці такі непатрэбны ён быў?

Народжаны натхненнем беларускага класіка фразеалагізм заўсёды ўспрымаўся як троп. Зразумела, мы ўжо паводле свайго нараджэння — людзі. Але словазлучэнне — заклік да ўсведамлення неабходнасці нацыянальна-духоўнага нараджэння беларусаў, заклік да набыцця нам адпаведных чалавечаму існаванню культурна-рэгіянальных асаблівасцей. "Усе мы людзі, ды не ўсе чалавекі". Гэта значыць, паводле Ул. Даля, — "роду чалавечага, але без чалавечай годнасці". І, як складніка яе, годнасці вышэйшай за асабістую, дзяржаўнай. Пазбаўленыя магчымасці ганарыцца апошняй, беларусы на пачатку ХХ стагоддзя падалі свой голас. Калі раней мы жадалі, але не здолелі, то зараз здолеем, калі будзе жаданне. Ды няма яго. Няма, таму што не прагнуліся яшчэ, не абудзіліся. Нават святло абвешча-

най у жніўні 1991 года незалежнасці не пазбаўляе нашы душы адчувальных выдаткаў былой бальшавіцкай анексіі.

Атрыбутам кожнага "чалавека сучаснага" з'яўляецца ўсведамленне прыналежнасці да адпаведнай нацыі. На карысць і добрабыт яе ён, паводле гістарычна складзеных традыцый, свядома здолее ахвяраваць нечым уласным. Але рост нацыянальных парасткаў, меўшы адбыцца на лецішчах некалькіх пакаленняў беларусаў, "ушанаваў" нас ганебным пустазеллем нацыянальнага цынзізму. Глыбока ён пусціў каранне і расцвіў у нашых душах...

Ці можам мы, у такім выпадку, лічыць сябе сапраўды паўнаартаснымі, каб утварыць нацыю? На маю думку — не. Спачатку трэба прыйсці да сябе. Прыйсці да Беларусі. Прыйсці праз невычарпальную культуру і гістарычную шматвяковую спадчыну, каб людзьмі звацца. Каб звацца беларусамі — і не саромецца свайго імя.

Дзімітрый ІЗАФАТАЎ,
настаўнік

г. Віцебск

МЫ Ў ГЭТЫМ
МАТЭРЫЯЛЬНЫМ СВЕЦЕ

(Пачатак на стар. 5)

— Вельмі мала. Нашы гарадскія і абласныя аддзяленні працуюць на грамадскіх пачатках. Нават юрысты, што нас абслугоўваюць, зарплаты таксама не атрымліваюць.

— Сорамна прызнавацца, але асабіста я даведаўся пра ваша таварыства выпадкова. Відца, адна з найважнейшых задач, што стаяць перад ім, — пашыраць сферу сваёй дзейнасці, больш заяўляць пра сябе, каб, фігуральна кажучы, і дзядзька Вася з далёкай вёсачкі ведаў, што ёсць арганізацыя, якая можа абараніць яго правы.

— Так, гэта важная праблема, і мы па меры сваіх сіл імкнёмся яе вырашыць. Але не трэба думаць, што таварыства наша — малавядомае. Да нас шмат звяртаюцца. Што тычыцца "дзядзькі Васі", дык нядаўна нам пазваніў адзін вясковы жыхар і паскардзіўся, што яшчэ ў кастрычніку мінулага года здаў на мясакамбінат карову, дзе яму выпісалі накладную і абяцалі праз месяц выплаціць грошы, але прайшло ўжо больш за паўгода, а грошай чалавек так і не атрымаў.

— Яму, відаць, трэба было адразу звярнуцца ў суд...

— З дапамогай нашых юрыстаў, якія аформілі яму неабходныя дакументы, ён гэта і зрабіў.

— Я бачу, што няма такой жыццёвай сітуацыі, якая б не вымагала ўмяшання вашага таварыства.

— Так. Ад нагаданай каровы да банкаўскіх паслуг.

— Банкаўскіх — у якім сэнсе?

— У самым прамым. Вы помніце, як у 1991 годзе перад лібералізацыяй цен у адзін момант ушчэнт абсяцніліся грашовыя ўклады ў ашчадных банках дзясяткаў тысяч людзей. Іх там элементарна падманулі. І ніхто за гэта адказнасці не панёс. Праўда, цяпер і прэзідэнт наш Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка, і народныя дэпутаты абядаюць некай гэтыя страты кампенсавать. Хоць нічога канкрэтнага мы ад іх не пачулі.

— Дык вы хочаце дамагчыся таго, чаго не можа зрабіць прэзідэнт? Ці я не так вас зразумеў?

— Справа ў тым, што падман гэты працягваецца і сёння. Акрамя дзяржаўнага банка, у яго ўключыліся і банкі камерцыйныя.

— Што вы маеце на ўвазе?

— А тое, што банк, паабяцаўшы выплаціць сваім укладчыкам пэўны працэнт, слова свайго не стрымлівае і ў аднабаковым парадку працэнт гэты змяняе, паставіўшы кліентаў перад фактам. Такого не можа здарыцца ні ў адной цывілізаванай краіне. Інакш кліент будзе абмінаць банк, які парушыў дагавор з ім, за сто кіламетраў. А гэта для банка — смерць. У нас жа ўкладчык абсалютна беспраўны. Вось і здэкуюцца з яго. Нядаўна мне звоніць грамадзянін і распавядае, што зрабіў грашовы ўклад у банк "Еўрапейскі" пад 400 працэнтаў гадавых, а калі прайшоў туды "здэмаць" працэнт, даведаўся, што ўмовы змяніліся і

разлік з ім будзе праводзіцца па куды меншай працэнтнай стаўцы.

— Мне здаецца, што вы тут нічым яму не дапаможаце. Гэта ўсё, як я чуў, робіцца па распараджэнні Нацбанка.

— Але ж і маўчаць нельга. Мы параілі падаць на той банк іск у суд. Разумеецца, у чым справа? У нашай краіне дагэтуль няма закона аб абароне правоў укладчыкаў. Ва ўсіх цывілізаваных краінах такія законы ёсць.

— Я вось слухаю вас, і думаю, як ўсё-такі ў нашым Вярхоўным Савеце была слаба наладжана законатворчая праца. Менавіта гэтым павінен быў займацца наш парламент, а не палітычнымі баталіямі.

— У такіх краінах, як Японія, Англія, Злучаныя Штаты Амерыкі, Францыя і іншыя, даўно прыняты і дзейнічаюць да п'яці-дзясці законаў, што тычацца спажывецкай сферы ў медыцыне, гандлі, транспарце, банкаўска-фінансавай дзейнасці і г. д.

— Але нам ад гэтага не лягчэй. У нас пакуль тое, напрыклад, у той жа сферы гандлю поўны "беспредел". Ведаецца, я заўсёды ўважліва праглядаю дадатак да газеты "Известия" — "Экспертыза", дзе даецца характарыстыка якасці многіх хадавых тавараў як айчынных, так і імпартнага паходжання. Чытаеш і жахаешся, — столькі сярод гэтай разнастайнай электроннай тэхнікі, мясных, малочных, кандытарскіх і спірта-гарэлачных вырабаў усемагчымых падробак, фальсіфікаваных сертыфікатаў і г. д. А ў нас хіба ўсяго гэтага меней? Хто вам сёння дасць гарантыю, што, купляючы ў камерцыйнай краме прыгожую бутэльку імпартнага віна, вы не пачастуецеся нейкім самаробным пойлам? Помніце, як у нас раскупляўся фінскі спірт "Рояль", які аказаўся не харчовым, а тэхнічным?

— Вы тут маеце рацыю. Але не так лёгка, як здаецца, выкрыць махляроў. Справа ў тым, што амаль усе ўстановы, якія ў былым Савецкім Саюзе займаліся экспертызаў тавараў і былі падначалены "Дзяржстандарту", сканцэнтраваны ў Маскве. Сёння яны працуюць пад шылдамі "Расэкспертыза", "Растэст", "Магнолія" і інш. У нас жа падобных устаноў няма. Праўда, ёсць некалькі спецыялізаваных лабараторый па правярцы харчовых прадуктаў, ды і то толькі шляхам аргапалентычнага метаду, г. зн. па колеры, паху, смаку. Наша санэпідэзмслужба не мае сучаснага абсталявання, якое б давала магчымасць выяўляць у прадуктах таксічныя рэчывы, металы, элементы радыеактыўнага забруджвання і г. д. У нас нават няма дзе правярць на ўтрыманне шкодных рэчываў табачныя вырабы (і імпартныя і сваіх).

— Даруйце, але, наколькі я ведаю, увесь імпарт праходзіць праз мытны прагляд...

— Праходзіць. Але, паводле існуючага заканадаўства, мытня пралускае тавары, забяспечаныя сертыфікатам якасці вытворцы. Правяраць адпаведнасць падобнага сертыфіката сапраўднай якасці тавару ў абавязкі мытні не ўваходзіць. А трэба, каб першы кантроль за якасцю

быў наладжаны менавіта там.

Вось сітуацыя, з якой мы сёння часта сустракаемся. Нейкі камерсант па заказе гандлёвай арганізацыі закупляе, напрыклад, у Польшчы аўтафуру з шакаладам. На мытні ён прад'яўляе сертыфікат якасці, падпісаны вытворцам, і атрымлівае зьялены агенчык на шляху ў краіну. Але заказчык, пабачыўшы тавар, адмаўляецца яго прымаць, бо той шакалад увесь у цвілі. Вы думаеце, наш камерсант тут жа выкіне яго на сметнік? Вядома ж, не. Ён павязе гэтую падсапсаваную "смакату" куды-небудзь у раён і там "штурханае".

— І што, няма каму такую прадукцыю ў яго канфіскаваць, ды яшчэ прыцягнуць да адказнасці за распаўсюджанне атруты?

— У нас няма закона, які б дазваляў гэта рабіць. Дарчы, нядаўна мы разам з калегамі з Расіі і Украіны правялі акцыю пад умоўнай назвай "Соні". Справа ў тым, што тэлевізары слаўтай японскай фірмы "Соні" завозіцца да нас з трэціх краін — Арабскіх Эміратаў, Турцыі і іншых месцаў, дзе іх збіраюць па японскай ліцэнзіі. І сталася так, што распаўсюджваліся тыя "Соні" ў нас без наладжвання гарантыйнага абслугоўвання гэтых апаратаў. Не буду расказваць пра ўсе нашы захады ў гэтай справе, але гарантыйнае абслугоўванне тэлевізараў гэтай маркі мы разам з Расіяй і Украінай наладзілі.

Яшчэ адзін наш галаўны боль — вулічны гандаль, усе гэтыя так званыя "камкі", у многіх з якіх вы не знойдзеце нават цэнніка на тавар, дзе гандлююць без касавых апаратаў, дзе вы не даведаецеся, якую фірму яны прадстаўляюць. Залішне доўга гаварыць, як усё гэта парушае правы спажывцоў.

— І што вы можаце зрабіць, каб спыніць гэты "беспредел"? Солі на хвост пасыпаць?

— Не кажыце! Мы плённа ў гэтай справе кантактуем з міліцыяй, выканаўчай уладай, дзе нам дапамагаюць.

— І колькі ўсё-такі спраў, звязаных з парушэннем Закона аб абароне правоў спажывцоў, праходзіць праз ваша таварыства?

— У год недзе каля шасцідзясці. Працэнтаў шэсцьдзясці-семдзясці з іх мы выйграем. Ды не прайграем мы і астатнія, проста абодва бакі вырашаюць не даводзіць справу да суда і вырашаюць спрэчку палюбоўна. Многія таваравытворцы ідуць на гэта, бо разумеюць, што праз суд страцяць у шмат разоў болей.

— Што і казаць, вашу службу трэба пашыраць.

— У Польшчы, напрыклад, таварыства спажывцоў фінансуецца праз бюджэт. Я ўжо тры гады змагаюся за тое, каб наш урад выпрацаваў дзяржаўную праграму абароны правоў спажывцоў. Ды пакуль што безвынікова. Але я веру ў лепшае.

— Мне застаецца сказаць дзякуй за гэтую нашу сустрэчу і пажадаць вам і вашым паплечнікам плёну ў такой неабходнай грамадству дзейнасці.

"ГІТАРА — НАШ КАПРЫЗ..."

З НАГОДЫ ФЕСТИВАЛЮ ў ВІЦЕБСКУ

"Гітара — інструмент дзіўны. Яна сціплая і таварыская адначасова. У яе прысутнасці няма аб'якавых — у шумнай студэнцкай кампаніі, на доўгачаканым турысцкім прывале, сярод шкату музычных гурманаў. Гітара — інструмент інтымны. Гукі яе струн заўсёды шчырыя. Яны давяраюцца рукам аматара і прафесіянала. Ёй адкрываюць свае настроі і пачуцці. Гітара — інструмент прыгожы. Плаўныя выгібы яе дэкі вытанчаныя і дасканалыя. Строгасць грыфа класічна высакародная".

Гэтак узнёсла выказалася Марына Раманоўская, дырэктар вядомага віцебскага фестывалю гітарнай музыкі "Менестрэль". Узрунены, што многіх турбуюць пытанні: чаму менавіта ў Віцебску, дзе няма пэўных гітарных традыцый і нават класа гітары ў музычным вучылішчы, чаму менавіта фестываль гітары і г. д.? Адзін з адказаў я знайшоў у буклеце фестывалю: "Менестрэль" — гэта наш капрыз. У свеце шмат цудоўнай музыкі, але ў той час, у пахмурным і завейным лютым 1992-га хацелася пачуць гітару". Так тлумачыць паходжанне фестывалю М. Раманоўская ды Э. Чарнічан, яе бліжэйшы памочнік. Як вядома, гэты ж дует наладжвае ў Віцебску Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі. Паболей бы нам такіх апантаных і "капрызлівых" людзей!

Што ж да "Менестрэля" — дык гэтае свята гітары праводзіцца ў Віцебску з 1992 года. Сялетні фестываль, як і папярэднія, стаўся значнай падзеяй у музычным жыцці Беларусі. Сваім уражаннем пра "Менестрэль-95" дзеліцца Уладзімір Захараў, вядомы ў рэспубліцы гітарыст, лаўрэат міжнародных конкурсаў.

— Валодзя, па-першае, як ты трапіў на гэты фестываль?

— У мінулым годзе я быў сярод яго ўдзельнікаў як выканаўца, а сёлета, на маё прыемнае здзіўленне, мяне запрасілі як гасця. Пазбаўлены "канцэртных" клопатаў і хваляванняў, я атрымаў найвялікшую асалоду ад таго, што пачуў і ўбачыў. Адрозніваюцца ад гэтага шчырую падзяку арганізатарам — Марыне Раманоўскай і Эдуарду Чарнічану.

— Ты неаднойчы быў гасцем і ўдзельнікам гітарных фестывалаў, маеш пэўны вопыт і, безумоўна, можаш параўноўваць?

— Напэўна, так. Я бываў у Кракаве, Гданьску, Маскве, іншых гарадах. Без



сумнення скажу, што "Менестрэль" амаль ні ў чым не саступае. Арганізацыя выдатная, прадумана кожная дробязь, створаны ўсе неабходныя ўмовы. Мастацкі ўзровень таксама вельмі высокі. Прычынам не толькі таму, што ўдзельнікі — майстры еўрапейскага класа. Звяртае на сябе ўвагу і агульная атмасфера, надзвычай рамантычная, натхнёная, паэтычная. Гэтакі спрыяе і сама назва — "Менестрэль", і ўтульная круглая зала Палаца прафсаюзаў, дзе праходзілі канцэрты, слухачы якіх сядзелі за столікамі пры свечках, і вершы Уладзіміра Караткевіча, якія з уздымам чытаў артыст тэатра імя Я. Коласа Міхаіл Краснабаеў. Нават персанал, што абслугоўваў фестываль, сваім адзеннем — а ўсе былі апранутыя ў фракі — нагадваў: адбываецца нешта не зусім звычайнае. Дарэчы, уся гэтая ўзнёсла рамантыка закладзена ў самых асновах фестывалю, які невыпадкова праводзіцца ў час сустрэчы зімы з вясной. Адзінае, што, бадай, адрознівае віцебскі фестываль, скажам, ад кракаўскага, — гэта адсутнасць выканаўцаў з Заходняй Еўропы, але тое справа часу...

— ...і, напэўна, грошай?

— Безумоўна. З гэтым заўсёды праблема. Аднак віцебчанам удаецца іх вырашаць.

"Менестрэль-95" падтрымалі Гандлёвы дом "Барс", прыватнае прадпрыемства "Хэлен" ды іншыя, а генеральны спонсар — Акцыянернае таварыства "Прамыслова-гандлёвая кампанія "Элік", наколькі я ведаю, не адмовіла ў дапамозе нават нягледзячы на пэўныя складанасці свайго ўласнага матэрыяльнага становішча. Так што ў будучым "Менестрэль", магчыма, стане сапраўдным міжнародным фестывалем.

— Дай Божа, але гэта ў будучым. А хто запомніўся з удзельнікаў сёлета свята?

— Усё! Па-першае, іх там было не так многа, бо "Менестрэль" — фестываль камерны. Па-другое, усе чымсьці адметныя. Вячаслаў Тарлецькі — наш беларускі гітарыст, вельмі добры музыкант, таленавіты выканаўца, Міхаіл Гальдорт з Новасібірска — валодае феноменальнай тэхнікай і тонкім густам. Ягоная ігра зачароўвае публіку, рэпертуар проста унікальны. Упершыню я прачытаў пра яго ў адным з італьянскіх гітарных часопісаў, а цяпер давалося пазнаёміцца асабіста. Нарэшце, масквіч Аляксандр Суцін — лютніст, доўгі час працаваў у знакамітым "Мадрыгалі". Іграе на многіх старажытных інструментах: лютні, барочнай гітары, тэорбе і інш. (Дарэчы, у класічнай гітары ён расча-

раваны). Ягонае выкананне ўразіла не толькі майстэрствам і дасканаласцю, але і максімальнай прыбліжнасцю да нашай эпохі. Старадаўнія творы гучалі не як архіўныя рарытэты, а як вельмі сучасныя нам, у пэўным сэнсе сучасная музыка. На трэці дзень фестывалю адбыўся гала-канцэрт, у якім, акрамя названых салістаў, узялі ўдзел Іван Смірноў і Андрэй Званкоў з Масквы, выканаўшы на так званай "сучаснай рускай гітары" і Віктар Максімаў з Віцебска, які ў суправаджэнні камернага аркестра музычнага вучылішча пад кіраўніцтвам Анатоля Бяляўскага сыграў Канцэрт свайго маладога земляка Вячаслава Дацкевіча.

— Фестываль-92, першы ў гісторыі "Менестрэля", застаецца ў памяці дзякуючы двайному дыску-гіганту, выпушчанаму фірмай "Белатон", а як наконце фестывалю-95?

— Сялетнія запісы таксама не будуць страчанымі — выйдзе аўдыёкасета. Акрамя таго, здаецца, кожны год канцэрты здымае творчая група Віцебскага абласнога тэлебачання. У мінулым годзе, дарэчы, быў падрыхтаваны матэрыял у рэспубліканскі эфір, але ён, на жаль, не дайшоў чамусьці да гледачоў. Шкада, калі сёлета здарыцца тое самае, бо падзеі "Менестрэля-95" бяспрэчна заслугоўваюць увагі.

— Наколькі мне вядома, "Менестрэль" амаль цалкам абыходзіцца без падтрымкі дзяржаўных устаноў культуры?

— Так, і гэта, на маю думку, добра, бо залішняе апекаванне напэўна толькі пашкодзіла б, дадало б нейкай афіцыйнасці, руюнасці і заштампаванасці, якіх пакуль удаецца пазбегнуць. Фестываль робяць людзі, якія хочуць гэта рабіць, а не вымушаны па службовых абавязках. Тое вялікая розніца, і яна адчуваецца.

— Як ты лічыш, ці з'явіцца калі-небудзь на Беларусі канцэрт "Менестрэля", скажам, у Мінску ці ў Гродне?

— У Мінску ёсць гітарны фестываль, але ён трохі іншага напрамку. Што тычыцца нашага Гродна, то мне, як гарадзенцу, вельмі б хацелася, аднак... Дарэчы, у суседняй Польшчы праводзіцца штогод некалькі гітарных фестывалаў — у Варшаве, Кракаве, Любліне, Гданьску, Беластоку. У нас пра такое можна толькі марыць, але раней не было "Менестрэля", і як жа добра, што цяпер мы яго маем.

— Ты не менш, не будзем губляць надзею?

— Канешне. Гітара апошнім часам заваёўвае ўсё большую папулярнасць, і, магчыма, яшчэ дзе-небудзь на Беларусі знойдуцца людзі, якія зробяць яе сваім "капрызам", прадметам свайго захаплення і любові. Яна, безумоўна, вартая таго.

Гутарыў Аляксей САЛАДУХІН

На здымку: удзельнікі "Менестрэля-95" В. Тарлецькі, М. Гальдорт, І. Смірноў, А. Званкоў, А. Суцін.
Фота А. ГЛЕБАВА

РЭНЕСАНС... РЭНЕСАНСА

Нядаўна Саюз музычных дзеячаў Беларусі, Навукова-творчае аб'яднанне "Facultatis" і Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры рэспублікі арганізавалі і правялі Міжнародны майстар-курс "Фундаментальныя асновы выканання поліфаніі заходне-еўрапейскіх кампазітараў позняга Рэнесанса". У Мінск быў запрошаны дырыжор з Галандыі Дзіркян Харынга, які на працягу некалькіх гадоў бярэ ўдзел у арганізацыі і правядзенні летніх майстар-курсаў у Германіі, Італіі, Польшчы, Чэхіі і Славакіі. Ён таксама з'яўляецца кіраўніком вакальных калектываў і аркестраў старадаўняй музыкі ў Галандыі і Празе (хор "Trajecti Voces" — Utrecht, камерны аркестр Driebergen, вакальны калектыв "Vaganti" — Прага). Інтэрв'ю са спадаром Харынгам мы прапануем увазе нашых чытачоў.

— Спадар Харынга, што паўплывала на ваша творчае развіццё як музыканта, спрыяла такой вольнай вашай цікавасці да музыкі эпохі Рэнесанса?

— Падлеткам я зацікавіўся музычнай культурай эпохі Рэнесанса. Паступова гэтая цікавасць узрасла. Большую частку часу я праводзіў у архівах, дзе і адкрыў для сябе раней невядомых кампазітараў XVI—XVII стагоддзяў. У той час гэта быў рух першапраходцаў. Выкананнем і прапагандай старадаўняй музыкі займалася невялікая частка музыкантаў-энтузіястаў, якія ўжо стаміліся ад класікі і няўтульна пачуваліся ў музыцы сучаснай.

У канцы 70-х гадоў гэты рух стаў развівацца сярод аматараў і прафесійных музыкантаў і спачатку ўспрымаўся не вельмі сур'ёзна. Але час ішоў. Паступова прафесійныя музыканты зацікавіліся выкананнем поліфаніі XVI—XVII стст. І цяпер Галандыя і Англія з'яўляюцца як бы цэнтрамі, дзе сканцэнтраваны веды ў гэтай галіне старадаўняй музыкі. На Захадзе яна вельмі папулярная і гучыць нароўні з творамі Баха, Моцарта. Але важна не толькі выкананне яе, але і вывучэнне, г. зн. спалучэнне тэорыі з практыкай.

— А як пачыналася ваша дырыжорская дзейнасць?

— Я вучыўся ва ўніверсітэце на музычным факультэце. Там вывучаў тэорыю, гармонію, ігру на фартэпіяна. Адначасова з вучобай ва ўніверсітэце я пачаў займацца ў кансерваторыі, дзе ўрочыце атрымаў спецыяльнасць дырыжора хору і аркестра. Дарэчы, я спяваў у многіх хорах і вучыўся ў многіх дырыжораў. Гэты вопыт памагае мне эксперыментавань у рабоце са сваімі калектывамі. Старадаўняя музыка цікавая тым, што яна не мае ніякіх акадэмічных традыцый. Гэта дае магчымасць пазбегнуць штампу ў выкананні.

— Што вы маглі б сказаць пра вашы сімпатыі, прыхільнасці ў рэпертуары, у дачыненні да самой музыкі?

— Мой улюбёны перыяд — каля 1600 г. Гэты перыяд пераходу ад музыкі Рэнесанса да музыкі барока. Ён вельмі цікавы ў галіне стылю, музычнай мовы. Любімы кампазітар — Клаўдзі Мантэвердзі.

Ужо ў пачатку XVI ст. у Галандыі і Бельгіі адзначаўся высокі ўзровень музычнай культуры. Тут з'явіўся шэраг так званых "маленькіх кампазітараў", якія рабілі спецыфічныя рэчы ў галіне музычнай мовы. У той час Італія пасылала сваіх музыкантаў для навучання ў Галандыю, а з Галандыі ехалі музыканты ў Італію. Адбывалася нібы ўзаемапрапанікненне музыкантаў

адной краіны ў другую. Так, напрыклад, Палестрына вучыўся ў галандскага кампазітара Вільяма Пазней многія немцы вучыліся ў Галандыі.

— А ваша выканаўчая канцэпцыя таго ці іншага твора: як нараджаецца яна, ці арыентуецца вы на "чужыя" запісы?

— Ва Утрэхце багатая музычная бібліятэка. Там сабраны запісы кампазітараў розных эпох. Шмат часу я аддаваў праслухоўванню гэтых запісаў. Вось калі нараджаўся рух аматараў старадаўняй музыкі, то мы маглі спрачацца цэлымі вечарамі. Цяпер ужо ў мяне выпрацаваўся свой стыль працы, сваё стаўленне да інтэрпрэтацыі. На Захадзе ў рабоце ніхто на цябе не "націскае". Ты можаш рабіць музыку такой, якой ты яе чуюш. У гэтым заключаецца творчасць. У мяне ў Галандыі аматарскі хор, але ў яго ўдзельнікаў вельмі высокі ўзровень музычнай падрыхтоўкі. Мы выконваем старадаўнюю музыку і музыку ў стылі "мадэрн". Яны блізкія між сабою тым, што і тая, і другая не звязана з традыцыямі XIX ст. Гэтая аддаленасць іх збліжае. Майму хору падабаецца спяваць старадаўнюю музыку. Таму мы можам музіцыраваць з 10 гадзін раніцы да 10 гадзін вечара.

— Ці імкніцеся вы, выходзячы на эстраду, да загадзя зададзенага эталона інтэрпрэтацыі або ў працэсе выканання дапускаеце долю эксперымента — у галіне рытму, тэмпу і г. д.?

— Вядома, падчас канцэрта я дапускаю долю эксперымента. Важна, каб музыканты разумелі стыль выканання старадаўняй музыкі. Роля ж дырыжора заключаецца ў паказе прынцыпаў спявання, бо старадаўняя музыка — гэта імпрэвізацыйная музыка. Удзельнікі хору павінны працягваць самастойнасць і разуменне ідэю дырыжора. Кожная актыўна праспяваная партыя павінна стымуляваць рух іншага голасу.

— Вы з'яўляецеся мастацкім кіраўніком аркестра і хору ў Галандыі, займаецеся

педагагічнай дзейнасцю, з'яўляецеся галоўным рэдактарам часопіса для аматараў музыкі, у якога — 18 тысяч падпісчыкаў. Ці не перашкаджае гэта вашай канцэртнай дзейнасці?

— Педагагіка дапамагае мне ў канцэртнай дзейнасці. Бо калі вучыш іншых — ты і сам многаму вучышся. Важна навучыць тэхнічным прыёмам, і тут студэнт мусіць капіраваць педагога. Але інтэрпрэтацыя павінна быць свая, асабістая. У Галандыі ў гэтым плане ўсё проста. Студэнт ніколі не будзе капіраваць педагога.

— Ці задаволены вы вынікамі працы ў Мінску? Ці выкананы яе асноўныя задачы і мэты?

— Летам 1994 г. я таксама быў у Мінску, працаваў з гэтым жа калектывам. Цяпер я заўважыў крок наперад у разуменні стылю музыкі XVI—XVII стст. І гэта толькі пачатак, таму што большасць удзельнікаў — маладыя людзі, студэнты, якія толькі пачынаюць захапляцца падарожжа ў гэты цудоўны свет. Я хачу прадаставіць ім магчымасць павысіць свой музычны ўзровень у Польшчы, дзе неўзабаве я таксама буду праводзіць майстар-курс.

— І на развітанне: што б вы сказалі беларускаму слухачу?

— Адзначу, што вынікам нашай працы былі два канцэрты ў Магілёве і ў Мінску. Мне вельмі спадабалася публіка. З вялікім задавальненнем людзі слухалі старадаўнія творы. Здавалася, яны былі ўражаны гэтай музыкай. Я хачу спадзявацца, што жыццё ў вашай краіне ўсё ж палепшыцца і, акрамя клопатаў, як накарміць дзіцяй, у людзей з'явіцца іншы — музыка.

У сваю чаргу мы дзякуем спадару Харынгу за яго бескарыслівую працу. А таксама выказваем удзячнасць Саюзу музычных дзеячаў Беларусі, Дзяржаўнаму музею гісторыі тэатральнай і музычнай культуры за садзейнічанне ў арганізацыі майстар-курса, фірме "АНІ" на чале з генеральным дырэктарам Мікалаем Акулам за фінансавую падтрымку гэтай акцыі.

Гутарыла Таццяна МІСНІК,
удзельніца навукова-творчага аб'яднання "Facultatis"

А ЯК ТАМ У СЛАВАКІІ?

МЕЛОДЫЯ
ВЕЧАРОВАЙ
ПРЫРОДЫ,
НАВЕЯНАЯ
ВЫСТАВАЙ
У ГАЛЕРЭІ "МЕДЭЯ"



Гартаю каталог, таўставатую такую кніжачку з неймаверна вялікай па сённяшнім часе колькасцю каларовых слайдаў, што само па сабе рэч вельмі рэдкая ды й не танная. На чарговай старонцы — здымкі: мастак у крэсле каля хатняга цяпелца, а вось ён у непагадзь з мальбэртаў шпачыруе па надзіва прыгожых мясцінах роднага мястэчка Лаўрышава (адтуль і вядомае Евангелле, і сьліны Войшалк, князь Наваградскі).



Фізік, трошкі селянін ды мастак, Кастусь Качан увайшоў у беларускае мастацтва неяк нечакана, але трывала. Усяго гадоў дзевяць таму з'явілася яго першая работа на маладзёжнай выставе. І здзівіла — пазнавальнасцю таго вясковага падворка з кароўкамі ды студнямі, да болю родным пейзажам, мелодыйнай жоўта-карычневай вечаровай прыроды. А далей былі прыцемкі зімовага мястэчка, летнія клопаты, бабіна лета, восень і, прыкаваны да цёплай зялёнавата-вохрыстай гамы, мастак усё далей адыходзіў ад натуральнага вучнёўства ў вядомых жывапісцаў да свайго колеру, да нібы парванага мазка, што свеціцца і стварае адчуванне няскончанасці, незавершанасці імгнення.



Кастусю пашчасціла. І ў тым, што здолеў ён працаваць праз мяжу камітэтаў, выстаўкамаў, адбораў, створаных былой сістэмай. І ў тым, што не стаў адным з шэрагу самадзейных мастакоў, прэтэндуючых, але без права на гэта, на прафесійнасць. Ён — з новай генерацыі твораў, таленавітых ад бога і натхнёных любоўю да Бацькаўшчыны. Яму не даспадобы вострая злабадзённасць, палемічнасць. Ягоны ідэал — не мітынгі і заклікі, а сцвярдзенне ў душах людзей спакою, светлай радасці, таго, без чаго не знікне ачарсцвеласць.

Н. ШАРАНГОВІЧ
К. Качан падчас адкрыцця выставы.
"Перад Вялікаднем".
"Зямля Міндоўга".
Фота А. МАЦЮША

АПОШНІМ ЧАСАМ на старонках беларускай прэсы (як навуковых выданняў, так і літаратурна-грамадскіх) не сціхаюць спрэчкі вакол будучае рэформы беларускага правапісу. Прычым гаворка ідзе або пра поўнае вяртанне да граматыкі Тарашкевіча, або пра яе поўнае непрыняццё, або пра частковае рэфармаванне сучаснага правапісу з унясеннем у яго некаторых прынцыпаў і рыс "тарашкевіцы". А пакуль тэарэтыкі разважаюць, практыкі дзейнічаюць: па сённяшні дзень на Беларусі маецца шэраг выданняў, якія або цалкам (як "Наша Ніва" ці "Свабода"), або часткова (як часопіс "Бярозка") перайшлі на тарашкевіцу. Адлаведным чынам дзейнічаюць і літаратары: адны друкуюцца толькі ў "Нашай Ніве", іншыя — толькі ў "Полымі", а некаторыя з поспехам супрацоўнічаюць і з першымі, і з другімі (напрыклад, У. Арлоў). Зразумела, што яны выкарыстоўваюць той правапіс, данае прытрымліваецца адлаведная рэдакцыя. У выніку літаратурна-кантэкст значна ўскладняецца, бо творы аднаго і таго ж пісьменніка аказваюцца ў розных падсістэмах, нейкі твор можа друкавацца і па сучасным правапісе, і па Тарашкевічу, што ўскладняе сітуацыю, бо ў адным выпадку твор выступае як арыгінал, а ў другім — як ягоны "дубль", ягоны цень.

Свой уклад у заблытанне сітуацыі ўносяць і выдавецтвы: незалежныя цалкам прытрымліваюцца граматыкі Тарашкевіча, а дзяржаўныя друкуюць літаратуру і так, і гэтак (прынамсі, у факсімільных выданнях). Гэтакі стан рэчаў цягнецца вось ужо некалькі гадоў запар, і невядома, калі прыйдуць часы кампрамісаў або часы ўяўнае перамогі аднаго правапісу над другім. І што цікава: ніводны з бакоў не выкарыстоўвае ў якасці аргументаў на сваю карысць гістарычны вопыт іншых народаў, якія раней за беларусаў зведалі падобную сітуацыю і адлаведным чынам выходзілі з яе, хаця гістарычныя вынікі, які правіла, у гэтых народаў выразна акрэслены і прааналізаваны. Але перад тым, як гэта зрабіць, неабходна, на нашу думку, удакладніць некаторыя зыходныя пазіцыі.

ЗРАЗУМЕЛА, што праблема правапісу — гэта толькі *вонкавае* прыўлечэнне пэўных с у т н а с н ы х адносінаў, якія зараз маюць месца. Як вядома, практычна кожная літаратурная мова фарміруецца на базе *дыялекту* якой-небудзь мясцовасці, якая з пэўных прычын пачынае дамінаваць у народным жыцці: эканамічным, палітычным, культурным. У прыватнасці, граматыка Тарашкевіча базуецца на віленска-ашмянскіх гаворках, паколькі ў тыя часы менавіта Віленшчына і Вільня былі цэнтрам беларускага культурнага і ў значнай ступені

палітычнага жыцця, а сама Віленшчына з Гарадзеншчынай як тэрыторыя былі моцным народным апірышчам адраджэнскае дзейнасці. З тае пары сітуацыя значна змянілася. Вільня страціла сваё значэнне як культурная і палітычная сталіца беларусаў, а адміністрацыйным цэнтрам яна ў XX стагоддзі, па сутнасці, і не была (за выключэннем перыяду Літоўска-Беларускае рэспублікі). Сама Віленшчына ў значнай ступені спаланізавалася і злітанізавалася. Нарэшце, у выніку пэўных палітычных падзей яе жыхары, збольшага этнічныя беларусы, увогуле апынуліся спачатку ў Сярэдняй Літве, а потым у Летуўскай Рэспубліцы. Такім чынам, у сучасны момант выбраць тарашкевіцу — усё роўна што пагадзіцца з тым, што ў якасці *фундаманта літаратурнае мовы* аднаго пэўнага народа можа быць абраны дыялект (або дыялекты) той часткі народа, якая пражывае *па-за дзяржаўнымі межамі* данае дзяржавы. Разам з тым у моўных адносінах віленская гаворка застаецца *па-за канкурэнцыяй*, бо, па-першае, яна самая "чыстая" ў моўных адносінах з тае простае прычыны, што татальнага пранікнення ў ўзаемадзеянні з летувіскай мовай не было. Наадварот, які сведчыць у сваіх успамінах (гл. "Новый мир") Ч. Мілаш, беларускія хвалі паступова накрывалі суседнія летувіскія вёскі. Нават калі б працэс пранікнення і меў месца, зразумела, што на "адаптацыю" моўных рэалій зусім з іншае моўнае групы, у значнай ступені чужацкіх, патрэбны быў не толькі даволі працяглы час, але і статус дзяржаўнай мовы для мовы летувіскай, якога яна, як вядома, да рэвалюцыі не мела і потым на тэрыторыі Сярэдняй Літвы — таксама. Па-другое, беларусы Віленшчыны абсалютнай большасці былі каталікамі, прычым існавала даволі вялікая і ўплывова група ксяндзоў-беларусаў, якія распрацоўвалі (і даволі паспяхова: успомнім толькі два выданні "Малітоўніка" К. Свяяка і матэрыялы часопіса "Хрысціянская думка" канца 20-ых—пачатку 30-ых гадоў) касцельную беларушчыну. І зноў-такі ў ёй яны абаяліся на мясцовы дыялект. Гэта надзвычай важкі момант, які сведчыць пра тое, што касцельная мова на Беларусі як мова беларускае мае сваю ўласную жывую *традыцыю*, росквіт якой *спадзе* з эпохаю *першага нацыянальнага адраджэння*. Але, зноў-такі, беларусы-каталікі на Віленшчыне зараз існуюць яшчэ ў меншай колькасці, чым беларусы як такія, і перспектывы касцельнай беларушчыны там цямняцца ў той жа ступені, як і перспектывы беларушчыны ўвогуле.

Складанасць сітуацыі, у якой апынулася тарашкевіца і яе моўнае апірышча, абцяжарва-

еца тым, што ёй супрацьстаіць так званая "наркомаўка", або правапіс парэфарменны, які структурна адлавае таму варыянту беларускай мовы, які зараз лічыцца дзяржаўным, а значыцца, у пэўнай ступені і сам гэты правапіс з'яўляецца дзяржаўным. Зададзім простым пытаннем: а які ж гэта дыялект, *дыялект якой мясцовасці або рэгіёна Беларусі адлавае гэтым правапісам*? Можна, яго і зусім няма? Калі б гэта было так, не было б і прадмета для размоў. Разважым наступным чынам: як вядома, рэформа 1933 года была накіравана на максімальнае набліжэнне беларускага правапісу да правапісу расійскага і праз форму — да канчатковага зліцця беларускай мовы з моваю расійскай, да растварэння яе ў мове суседняга народа, да зліцця нацыі ў канчатковым выглядзе. З пункту гледжання сутнаснай гэта азначала толькі тое, што ў якасці ФУНДАМЕНТА ЛІТАРАТУРНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ былі абраны ІНШЫЯ ДЫЯЛЕКТЫ (гаворкі), а менавіта тыя УСХОДНІЯ гаворкі або дыялект, які ў *максімальнай ступені набліжаны* да мовы суседняга моцнага славянскага народа, г. зн. да расійскай мовы. Тады паставім пытанне: ці ж гэта натуральна, каб у якасці фундаманта нацыянальнай літаратурнай мовы ў эпоху (перыяд) *нацыянальнага адраджэння* быў абраны той дыялект, які не толькі не падкрэслівае *своеасаблівыя моўныя рысы свайго народа*, не вызначае ягоную самабытнасць у параўнанні з суседняю славянскаю моваю, але, наадварот, сведчыць пра мінімальныя адрозненні ад апошняй? Безумоўна, што з пункту гледжання нацыянальнага адраджэння гэты крок — *памылковы*, бо гэтакім чынам немагчыма *самая ідэнтыфікацыя народа*, акрэсленае ягонае ўяўленне пра уласныя моўныя асаблівасці. Таму, дарэчы, немагчыма абранне ў якасці новага дыялектнага падмурка і гаворак беларусаў Беларускай часткі, якія з цягам часу таксама адчулі на сабе моцныя паланізуючы ўціск, асабліва ў інтанацыйнай і фразеалагічнай сферах.

Такім чынам, з усіх магчымых прэтэндэнтаў аніводзін не можа задаволіць нас цалкам, і тым не менш выбіраць трэба, бо час прыспешвае. ЗВЕРНЕМСЯ ў такім выпадку да гістарычнага вопыту невялікага славянскага народа — славакаў і паглядзім, як яны ў свой час вырашалі і вырашылі гэтую праблему. Пры гэтым будзем паслядоўна супастаўляць славацкія рэаліі з тыпалагічна блізкімі да іх рэаліямі беларускімі.

У працэсе развіцця літаратурнай мовы для славакаў асаблівае значэнне мела эпоха канца XVIII—сярэдзіны XIX ст. У тыя часы Славакія ўваходзіла ў склад Аўстрыйскай імперыі, але

ЗАЦЕМКІ З ЛЕВАЙ КІШЭНІ

(Пачатак на стар. 9)

Усё хачу напісаць аповяд пра закаханасць вясковай цёткі-векавухі да такога ж дабрадушнага недацёпы-бабыля і пра дваравага сабаку Жука, якога яны абое любілі... Мне ў тым магчымым аповедзе бракуе галоўнага героя. А гісторыя рэальная. Яны і па сёння жывуць адзінка побач... Вось толькі сабака здох...

Не, не напішу, не хоціць трывання дацягнуцца да іх заземленай сутнасці. Ды і сабака здох немаведама па чыёй віне...

Мы пішам і прамаўляем мноства апраўдальных прыгожых слоў, каб выказаць сябе, бо ісціна, якую абыходзім кажучы і пішучы, месціцца ў адным канкрэтным слове, ад якога, як яго асновы, мы пачынаем ткаць жалобны саван той ісціне, хаваючы яе і хаваючыся ад яе...

Ад пачатку свядомага жыцця свайго мы баімся ісціны, як смерці, бо яна і ёсць смерць...

Люблю думаць, мроіць, разважаць і ўяўляць гэта як бы напісаным... Ды наыве запісваць тое якраз і не хочацца. Лянота мая і адчуванне, што на паперы выйдзе не так, як думалася...

Люблю проста думаць... Я — не літаратар, я, перш за ўсё, — задумшчык... Я і жыццё сваё так задумаў, каб даўмецца яго сутнасці. Не для некага, для сябе самога...

Некаторыя, дажыўшы старасці, — мудрэюць, іншыя — дзядзінеюць... Усе астатнія, на вялікі жаль, — паміраюць...

Не бойся пісаць пра сябе, бо напісаць сябе такім гнюсным, якім ты ёсць, не атрымаецца, не хоціць таленту... Гэта сцвярджае і ўвесь вопыт сусветнай літаратуры.

Праўда толькі адна. І не будзеш жа ёю раскідвацца на кожным кроку. Зберагаеш яе, як сваё адзінае апраўданне перад Бо-

гам... Таму і хлусіш паўсядзённа: не сабе, дык іншым, не іншым, дык сабе... І лепш бы сказаць, што праўда не адна, а праўда для аднаго...

Адсутнасць здаровага творчага розуму адчуваецца паўсюль. Хаос і апатыя — адметнасць таго. Ды і сам, вось, сяджу над гэтым аркушам і адчуваю падсвядома, што словы ўзнікаюць на паперы не ад разумнасці, не ад глыбокай думкі, а ад нямогласці і хваравітасці жыцця, якое і вымагае агрэсіўных альбо спачувальных слоў да самога сябе.

Пасля нічога не будзе. Усё ёсць сёння. Запамінай кожную дробязь, каб было чым жыць пасля...

Ёсць адчуванне, што страчаю сэнс жыцця. Куру, што патраплю. Чытаю, на што наткнуся. Гавару з кім прыйдзецца. Не смяюся. Не плачу. Не заводжу дзедзінік. Забіваю нумар свайго тэлефона...

Не лезце ў маю душу! Там ужо няма пустога месца...

Люблю наіўных. Гэта боскі знак, калі прыпомніць першыя дні тварэння свету... Гасподзь быў наіўным...

Літаратура зняволіла мяне. Літаратура — вуліца, літаратура — людзі на вуліцы, работа — літаратура, дом — літаратура, з жонкай — раман, цыгарэтны дым — літаратурнакрытычны... Я ўвесь — літаратура... Якая гэта літаратура — іншая рэч...

Ужо месяц як паказваюць крывавы жах чачэнскай вайны... Жонка асцэрожна пытаецца: а ці змог бы я забіць чалавека? Схамануўшыся ад нечаканасці, роспачна думаю над тым, і, раптам, горчына ўсведамляю: а ці не ёсць ужо сама гэтая думка перадумовай магчымасці забойства?.. О Госпадзе!

Чым больш чалавек гаворыць, тым больш ён няшчыры. Шчырасць, як немаўля, выдае сябе не словам, а голасам, не маўленнем, а маўчаннем, не тым, як было, а тым, як ёсць...

Разанаў каторы дзень жаліцца на зубны боль... Мне гэта дзіўна чуць. Я зразумеў бы яго і паспагадаў бы яму, калі б ён жаліўся на душэўны боль... А так — я толькі цапцваю плячыма, ні паэзіі, ні філасофіі ў яго пакутах не адчуваючы... Жорсткі я чалавек...

Калі гонар пераважвае талент, то ў накладзе застаецца чалавечая годнасць...

Пах гною — жыццядайны і несмяротны...

Кавы і цыгарэты змушаюць мяне паміраць больш аптымістычна...

Спяшайся ці не спяшайся, а — напрыканцы даходзіш... Апошнія слова і засцерагае мяне ад спешкі, але не ад непазбежнасці.

Іду ў гандлёвы цэнтр "Вільнюс". Нешта сам сабе думаю, маракую. Нечаканыя госці ў хаце заўжды наводзяць на тлум. Незаўважна ўспіхваюся на жывот мажнай цёткі. "Блытаешся пад нагамі, падла, как верблюд по пустыне!" — гыркая ён на мяне. На што, хістка шлёпаючы збоку, пакамянаны мужычок спачувальна ўстаўляе: "Смажыць ево, вот ён выпіць и ишет, ня забижай зямелю..." Ужо бяздумна пытаюся ў прадаўшчыцы: "Сталічная" — мінская? — В столице — мінская, в Старых Дорогах — стародорожская...

"Біблія" — адзіная кніга, пра якую ведаць нават ты, хто нічога не хоча ведаць.

Народзіны, вяселлі і хаўтуры — сёння

непасрэдна падпарадкавалася Мадзьярскаму каралеўству. Глыбінны перамены паступова пачалі адчувацца там ва ўсім, у тым ліку пачала абуджацца славацкая нацыянальная свядомасць, фарміравалася нацыянальная ідэалогія. Але гэта быў цяжкі і паступовы працэс.

Справа ў тым, што да канца XVIII стагоддзя славакі не мелі ўзаконенай літаратурнай формы сваёй мовы. Яны выкарыстоўвалі ў гэтай якасці і лаціну, і чэшскую, і мадзьярскую, і нямецкую мовы, а народныя масы ў паўсядзённым ужытку карысталіся мясцовымі дыялектамі. У якасці пісьмовай мовы выкарыстоўвалася мова чэшская, якая потым стала і літургічнаю моваю славакаў-пратэстантаў. Першым, хто паспрабаваў (і не без поспеху) надаць статус літаратурнай мовы славацкай, г. зн. першым славацкім рэфарматарам стаў каталіцкі святар Антон Бэрналэк. Таму гэты варыянт славацкай літаратурнай мовы і атрымаў назву (як і правапіс) "бэрналачынны". Што ж яна сабой уяўляла? Па-першае, у падмурак славацкай літаратурнай мовы Бэрналэк вырашыў пакласці так званы "заходнеславацкі культурны інтэрдыялект", які ўзнік у выніку доўгіх узаемаадносін і ўзаемадзейняў паміж мясцовымі заходнеславацкімі гаворкамі і чэшскай літаратурнай мовай. Прызнавалі гэтую мову практычна толькі славацкія католікі, і агульнанацыянальнай літаратурнай мовай яна не стала, хаця і ўжывалася дзесці каля 60 гадоў. У дачыненні да беларускіх рэалій гэта мова адпавядае той мове, або тым усходнебеларускім гаворкам, выразнікам якіх і стала моўная рэформа 1933 года (гэты савецкі варыянт беларускай літаратурнай мовы можна акрэсліць як "усходнебеларускі культурны інтэрдыялект"). У філасофскім плане гэта азначае, што з пункту гледжання тэорыі развіцця першынства аддаецца прынцыпу стандартызавання перад прынцыпам рознаварыянтнасці і ўвогуле размаітасці свету як перадумовы ягонага славацкага развіцця. Цікава і тое, што і ў славакаў, і ў беларусаў гэтыя формы літаратурнай мовы праіснавалі прыкладна аднолькава колькасць гадоў: каля 60-ці (1933—1993 на Беларусі, 1787—1843 гг. у Славакіі), але і адна, і другая з цягам часу спазналі крызіс. Але з пункту гледжання паслядоўнасці — "бэрналачынны" з'яўляецца першай па адліку, а "наркомаўка" — другою, што яскрава абмалюе ўсю сітуацыю цалкам.

У пачатку 40-ых гадоў XIX стагоддзя славацкія патрыёты на чале з выдатным дзеячам нацыянальна-вызваленчай барацьбы Людвігам Штурам прыйшлі да высновы, што неабходны новы варыянт літаратурнай мовы (на фундаманце яе потым і сфарміравалася славацкая літаратурная мова). Грамадскія абставіны былі даволі складанымі і неспрыяльнымі, на першы погляд, для гэтага кроку.

З аднаго боку, славацкі рух быў на ўздыме, а з другога боку, мадзьярская мова была аб'яўлена на славацкай тэрыторыі ў якасці

дзяржаўнай мовы. Вугоршчына ўвогуле ішла да рэвалюцыі 1848 года. Здавалася б, навошта тая рэформа? Ва ўмовах узмацнення мадзьяршызмаў працэс гэты быў лепей было б захаваць тое, што маеш, тым больш што Заходняя Славакія куды менш за іншыя славацкія рэгіёны адчувала гэты ўціск. (Дарэчы, мадзьярцы "дамагліся" — такі свайго, калі падчас рэвалюцыі ў Аўстра-Венгрыі славакі-дэмакраты сталі на баку аўстрыйцаў — ма нархістаў і імперыялістаў, не падтрымаўшы вызваленчы мадзьярскі рух). Аднак менавіта ў гэты складаны час Людвіг Штур даў поўнае ідэйнае і навуковае абгрунтаванне неабходнасці і мэтазгоднасці новай літаратурнай мовы, новага правапісу, які атрымаў назву "штуршчыны". Гіпатэтычна гэтая сітуацыя ў Славакіі нагадвае нам два магчымых моманты: у мінулым — калі б і надалей захавалася Літоўска-Беларуская рэспубліка, у якой толькі літоўска-беларуская мова б аб'яўлена дзяржаўнай, у будучым — калі на Беларусі мова расійская таксама даможацца дзяржаўнага статусу (што і сталася). У абодвух выпадках, як сведчыць славацкі вопыт, на моўную рэформу ўсе роўна трэба ісці. Славацкі вопыт гаворыць, што нават у складаных для мовы абставінах у якасці асновы нацыянальнай літаратурнай мовы павінен быць абраны дыялект таго рэгіёна, які меней за астатніх кантактаваў з бліжэйшымі роднаснымі славянскімі мовамі, а значыць, захаваў як найбольш рыс непаўторнасці, "чысціні" беларускай. Бо зразумела, што і левуісам, і мадзьярцам, як народам, мова якіх належыць да розных і даволі аддаленых моўных груп, трэба будзе прыкласці куды больш значныя высілкі для асіміляцыі, чым тым жа расійцам або чэхам.

Асноўнай штуршчынскай ідэяй была ідэя нацыянальнай самабытнасці славакаў і самастойнасці іх мовы. У незвычайна цяжкіх для славакаў абставінах Штур выступіў супраць разумення славянскай узаемнасці па Колару, г. зн., ён адхіляў ад разумення славянскага народа як адзінага цэлага, якое складаецца з чатырох плямёнаў: рускага, польскага, чэхаславацкага і ліўскага. Ён выдзеліў II плямёнаў, у тым ліку чэхі і славакаў асобна. Гэта пацягнула за сабою шматлікія абвінавачванні Штура і ягоных прыхільнікаў у падрыў "чэхаславацкага" культурнага адзінства. Але Штур не адмаўляў таго, што трэба і надалей захоўваць і развіваць чэшска-славацкія літаратурныя і культурныя сувязі; ён рашуча выступіў супраць таго, каб дзеля захавання гэтага адзінства ахвяраваць славакамі, іхняй літаратурнай, моўнай самабытнасцю. Паказальна, што супраць Штура найбольш актыўна выступілі менавіта славакі па паходжанні — Шафрык і Колар. Аднак зважаючы на гэтыя абвінавачванні, адзін з вядомых палітыкаў Штура, Эдэф Міласлаў Гурбан, падкрэсліваў, што за гэтай турботай аб славаках заўсёды чуцен той самы рэфрэн: "Славакі — гэта толькі зброд, галечка, славац-

кая мова — гэта мова падласкаў, пастухоў і карчмароў, таму без чэхіў нічога не будзе, яна так і застанецца існаваць ва ўжытку драгараў і свінароў! Скажыце вы нам самі, пан Колар, ці ж гэта так?". Як, дарэчы, пан Колар нагадвае некаторыя нашых сучаснікаў — гарачых прыхільнікаў беларуска-расійскай аднасці за беларускі кош!

Па Штуру, натуральная славацкая мова найлепей захавалася ў Сярэдняй Славакіі ў выглядзе сярэднеславацкага дыялекту. Іншымі словамі, ён прапанаваў у якасці фундамента новай славацкай літаратурнай мовы сярэднеславацкія гаворкі, г. зн. тыя гаворкі, носьбіты якіх непасрэдна судакраналіся з мадзьярцамі, а не з чэхамі ці з палякамі на поўначы. У нашым выпадку гэта адпавядае віленска-ашмянскаму выбару Б. Тарашкевіча, з тую толькі розніцай, што Штур яшчэ павінен быў зрабіць тое, што ўжо зроблена для беларусаў Б. Тарашкевічам. Сітуацыя на Беларусі складаецца зусім парадоксальная: з аднаго боку, становіцца Штура было цяжэйшае, бо дзяржаўнай была абвешчана мова суседняга народа, мова чужацкая, моцная мова, але, з другога боку, яму было і ў чымсьці лягчэй, бо бэрналачынскі "інтэрдыялект" так ім і заставаўся і не быў абвешчаны ў якасці дзяржаўнай мовы, як тое здарылася на Беларусі.

Па Штуру, новая літаратурная мова павінна была стаць і галоўным фактарам канфесійнай кансалідацыі славакаў, пераадолення расколу на славакаў-католікаў і славакаў-пратэстантаў, да якіх належыць і сам Штур. Прычым, трэба заўважыць, што Штур не быў зацікаўлены ў перакананнях, ён дапускаў кампрамісы і сам ішоў на іх, але толькі на тых, якія не разбуралі сутнасці ягоных намаганняў — паказаць усюму свету і самім славакам непаўторныя і самабытныя рысы славацкай літаратурнай мовы.

Якім жа чынам Штур ажыццявіў сваю праграму? Як ён змагаўся на тры франты: супраць чэшскай літаратурнай мовы, супраць бэрналачынны і супраць мадзьярскай мовы?

Па-першае, былі дыскусіі ў розных славацкіх выданнях на гэтую тэму, дыскусіі адкрытыя. Гэта першая газета на "штуршчыне" — "Славацкая нацыянальная газета" і яе літаратурны дадатак "Арол Татранскі", навуковыя даследаванні, лінгвістычныя працы, літургічныя кнігі, перакладная літаратура. Заўважым пры гэтым, што газета Штура была разлічана на шырокія колы грамадскасці, а не толькі на элітарныя колы інтэлігенцыі. Тытанічныя высілкі прыкладаліся дзеля ўвядзення "штуршчыны" ў школы, касцёлы і суды. Што ж датычыцца мастацкай літаратуры, то выкарыстоўванне гэтай мовы дало ёй моцны ўздзеянне ў творах пісьменнікаў-рамантыкаў. Палітык Штура Е. М. Гурбан узначаліў часопіс "Славацкі круггляд" (1846—1852), прычым і Штур і Гурбан дапускалі ў сваіх выданнях некаторыя адхіленні ад сваіх нарматываў дзеля пашырэння чытацкага актыву і выхоўвання яго ў сваім духу. Было арганізавана

і культурна-асветніцкае таварыства "Татран", на чале якога стаў другі штуршчынскі палітык М. Годжа. Заўважым пры гэтым, што ўсё гэта рабілася на ўласныя невялікія грошы і пры дзяржаўнай падтрымцы мадзьярскай мовы! Праз чатыры (!) гады, у 1847 годзе, адбыліся перамовы паміж прыхільнікамі і праціўнікамі "штуршчыны", у выніку чаго крыху змадэрнізаваная штуршчына была прызнана ўсім, прычым не апошняю ролю адыграла і тое, што на ёй выпускалася папулярная ў народзе літаратура: альманахі, календары і г. д.

Што датычыцца канкрэтных правапісных норм, то варта заўважыць, што Штур абараняў фанетычны прынцып правапісу, паколькі ён лічыў, што менавіта такі прынцып дазваляе найбольш дакладна і відочна паказаць адзінства паміж славацкай мовай і мовай чэшскай. Цікавай уяўляецца нам і такая характэрная рыса штуршчынскага правапісу, як абзначэнне мяккасці зычных *d, t, n* не толькі перад галоснымі *a, o, u*, але перад *i, e* і перад дыфтонгамі *ja, je*. Гэта дало магчымасць зафіксаваць сярэднеславацкую апазіцыю па цвёрдасці-мяккасці. Увогуле Штур, безумоўна, не ва ўсіх выпадках меў рацыю, але ў цэлым ён перамог: менавіта прапанаваны ім варыянт літаратурнай мовы і яе правапіс набылі статус агульнанацыянальнай літаратурнай мовы.

Далейшае развіццё падзеяў пацвердзіла правільнасць шляху: пасля распаду Аўстрыйска-Мадзьярскай імперыі Чэхія і Славакія апынуліся ў адзінай дзяржаве, у Чэхаславацкай рэспубліцы, дзе дамінуючай аказаліся і нацыя, і культура чэшская. Шмат хто з тагачасных уплывовых чэшскіх палітычных і культурных дзеячых падзяляў погляды тых, хто ішоў падняць на шыт ідэю чэхаславацкай і адзінай чэхаславацкай нацыі. Калі да гэтага дадаць яшчэ і тое, што Чэхія дамінавала ў новай дзяржаве і эканамічна, то славацкая мова ішоў апынулася не ў лепшых варунках, нават пры тым, што Чэхаславацкая дзяржава таго часу (1918—1938) шмат у якіх адносінах магла лічыцца ўзорам дэмакратыі (нагадаем тут вядомыя ўспаміны Л. Геніюш пра пражскі перыяд яе жыцця). Ці ацалела б і тады, і дзесцігоддзі пазней славацкая мова побач з чэшскай у адзінай дзяржаве, з пражскім палітычным, эканамічным і адміністрацыйным цэнтрам, калі б яна базіравалася на "заходнеславацкім культурным інтэрдыялекце", вельмі бліжэй да чэшскай мовы? Скажам шчыра, наўрад ці. Ці ж ацалеў беларушчына і беларуская мова пасля рэфрэндуму, калі большасць нашых грамадзян выказалася за дзве дзяржаўныя мовы? Таксама наўрад ці, бо ў сучасным сваім выглядзе яна базіруецца пераважна на усходнебеларускіх дыялектах, дакладней кажучы — інтэрдыялектах, якія, паўторна, максімальна набліжаны да расійскай мовы, а правапіс толькі ўмацоўвае і фіксуе гэта.

Тацяна АНДРЭЙЧАНКА

ўжо не кожнаму па кішэні. Таму — не ўсе нараджаюцца, але ўсе паміраюць...

Сапраўдны творца павінен вяртаць чалавека да першапачатку, а не весці людзей да канца...

Бывае, што жыццё нешта дадае чалавеку, бывае, што нешта забірае... Ураўнаважаны чалавек доўга быць не можа... Ураўнаважаны ён — мёртвы...

Калі словы пачынаюць здзіўляць сваім патаемным сэнсам — пішы вершы. Але толькі да той пары, пакуль не перастанеш здзіўляцца, што ты іх пішаш...

Будзень набліжае тое, што будзе. Свята вяртае да таго, што было.

Вясна! Ружаве вішня... Салодкі сорам алладнення...

Маладзічка гадоў дваццаці з выявамі яшчэ не страчанага спартыўнага складу некалькі хвілін круціць "кола" ці "сонца" (не ведаю, як правільна называецца гэтае практыкаванне ў гімнастыцы), паказваючы пры кожным перавароце дзірку ў трусах паміж шырока разведзеных ног...

Дзяўчына — душэўна хворая, і адбываецца тое ў вар'ятні. А робіць яна практыкаванне за недапалак цыгарэты, які пасля атрымлівае ад зацікаўленай публікі — алкаголікаў, што лежача тут, у суседнім наркалагічным корпусе. Дарэшт пратэіты мужыкі з пэўнымі зачаткамі імпатэцыі. У большасці з іх ёсць ці былі жонкі і нават дачкі ўзросту гэтай, няшчаснай і хворай, колішняй гімнасткі. Яны скаляцца і жывёльна выкручваюць свае лупачы ўслед за той дзіркай у трусах, а яна толькі неўразумела пасміхаецца, са смакам пыхаючы пасля абсліненым недапалакам...

Менавіта тады я ўпершыню свядома вырашыў "завязаць" з п'янствам. З'явіўся страх, што і я "скацінею"... А тое "сонца" час ад часу яшчэ пракручваюцца ў памяці, згадваючы ў свядомасці пушкінскую малітоўную засцярогу: "Не дай мне Бог сойти с ума..."

Пішыце вершы простымі алоўкамі. Атрымліваецца неразборліва і лёгка сціраецца. Для вершаскладальнікаў гэта не апошняе правіла.

Няма большай шчырасці, чым думаць пра смерць жывучы...

Садом і Гамора — пакараны, а Лас-Вегас — квітнее...

У адной з тэлеперадач расейскі чыноўнік распавядаў, што чачэнцы на цэнтральнай плошчы Грознага, мільгучыя перад урадавай рэзідэнцыяй, спявалі адну і тую ж патрыятычную песню. Спявалі яе бясконца, суткамі, назэлектрызоўваючы і сябе, і тых, хто там быў. Урэшце мелодыя настолькі авалодвала і ўздзейнічала на псіхалогію людзей, што нават чалавек абывакавы да патрыятычных настройў міжволі рабіўся агрэсіўным нацыяналістам...

У звязку з гэтым мне ўспомніўся вар'яцкі дом у Крывошыне, што пад Баранавічамі. Трапіўшы туды на прымусовае лячэнне ад алкагалізму, я апынуўся ажно на трое сутак у аддзяленні шызафрэннікаў. Алкаголь туды змяшчалі як бы на караніны тэрмін для псіхалагічнай апрацоўкі. Адраза пачуваешся там жахліва, аднак ужо на наступныя суткі, змірыўшыся з сітуацыяй і шчыльней прыгледзеўшыся да шызанутай, але наіўнай і вольна-запаволенай ад ляркства публікі, з творчай цікавасцю пачынаеш прыстасоўвацца да іх жыцця-быцця...

Памятаю аднаго волата-мужлана, з назавіўсёды прыліпай да твару дзіцячы смяшчынак, я якія не мог абвргаць у шашкі. Больш таго, раз за разам прайграваў яму, аднак злавацца мог толькі на свой разумовы патэнцыял і ў прынцыпе толькі шкадаваць гэтае двухметровое дзіця, што, відаць, ці не ў першую чаргу дзякуючы сваёй усмешцы і трапіла ў гэтае вар'яцкае месца. Дзіця толькі акругляла вочы, будучы непакідаў задаволенна і сабой, і мною, і шашкамі, чамусьці пафарбаванымі ў розныя колеры, апроч чорнага і белага... То быў шчаслівы чалавек! А я быў няшчасны...

Аднак у звязку з Чачнёй успамінаецца іншы выпадак. Зрэшты, там усё было выпадкова. І людзі — таксама...

Адзінае, чаго паўсядзённа бракавала шызафрэннікам — курыва. З гэтым узніклі бясконцыя праблемы. "Бычкі" былі коштам залатога самародка. Цыгарэты — адзінае, за чаго ўспыхвалі непаразуменні, агрэсія і

нават кароткія сутычкі, пакуль дзяжурны перакормлены санітар не апускаў цяжкую звязку ключоў на спіну як заўжды менш вінаватага і больш слабага...

Была нядзеля. Святы дзень. Цёпла было і сонечна. Пацыенты, пасёрбаўшы рэдкага чаю з шэрым батонам і атрымаўшы па прыгаршчы "колаў з тармазамі" ленавата разлегліся ў двары, хто на лаўках, хто на траве. А Іван і Чэс выйшлі да разамлеяй публікі з баянам. Іван налаўчыўся выцягваць з таго, калісьці музычнага, інструмента пэўныя меладыйныя, хоць і аднотонныя, гукі. Чэс жа няблага спяваў напаўблатныя прыпеўкі беларускага паходжання. Цяпер я ўжо не магу прыпомніць ні аднаго куплета з тых прыпевак. Урэшце, чымусь усяго быў не ў музыцы і не ў словах. Хлопцы-небаракі бралі нечым іншым. Абняўшы за плечы Івана, Чэс зацягваў жаласлівым голасам пачатак куплета, Іван расцягваў задзішлівы мех баяна і ўжо разам з Чэсем спяваў канцоўку... З іх вачэй цяклі слёзы... Так яны спявалі з падрыгиваннем, ходзячы ў абдымку па перыметры пляца, абгароджанага высокім глухім дашчаным плотам. Дзейства завяржалося... Я і яшчэ адзін мой калега-алкаголік, расчуліўшыся, далі ім пару-тройку цыгарэт, каб яны працягвалі далей. Іван з Чэсем задаволены запалілі і ўжо спявалі з цыгарэтамі ў зубах, якія трывала прыклеяваліся да ніжняй губы і скурваліся да языка, пасля чаго са шкадаваннем неахотна сплёўваліся. Спявалі паўтараючыся, пачыналі чатыры-пяць куплетаў, канчалі і вярталіся да пачатку... Я не магу пераказаць, што тварылася ў маёй душы, асуджанай на вось такі нечалавечы здзеў! І таму я бессаромна плакаў разам з Іванам і Чэсем. Спявалі яны гадзіны тры... Гэта быў экстаз! Для мяне і майго супольніка па няшчасці. Для Івана з Чэсем гэта была работа, магчыма, больш прыемная, чым прыборка гальюноў, але работа. Ну, і прыраба-так, вядома... Для ўсіх астатніх тое не мела аніякага дачынення. Кожны быў заняты са-бою і неўпрыкмет развіваў свой талент... Знясілены душэўным перажываннем, я на той час мог быць залічаны паўнапраўным пацыентам чацвёртага шызафрэнчнага аддзялення. Дзякаваць Богу, гэта ўсё ж скончылася разам з цыгарэтамі і фізічнымі магчымаасцямі Івана і Чэса...

У Чачні — іншае — кроў, варварства...

Там з песні ўсё пачыналася, тут з песняй усё канала...

З разумнымі ў нас — праблемы, з астатнімі — клопат...

Усё праходзіць... Застаюцца следы... Але і яны затоптваюцца тым, што праходзіць следам...

Да нас у рэдакцыю прыйшла працаваць новая карэктарка, Мая Уладзіміраўна. Маладзечанскай гадоўлі жанчына. Маючая і, можа, ад таго мяккая па характары, дабрадушная. Распавядае, як нядаўна ездзіла-лятала да свайго сына ў Калумбію. Пра тамашні клімат, народ, мафію, наркатыкі... І так проста, звычайна і па-мацярынску душэўна тлумачыць нам гэта, быццам толькі што вярнулася з Маларыты... Мілая Мая Уладзіміраўна! Нездарма і прозвішча ў яе дзясочае — Галубовіч...

Усе рэчы ў прыродзе застаюцца такімі, якія яны ёсць, незалежна ад таго, як мы іх уяўляем і што пра іх думаем...

Калі раней літаратары пісалі стылем дыямата, то цяпер пішуць супраматам... Супраціўленне матэрыялу і матэрыяльнага ў сённяшняй літаратуры відочнае.

Часта бывае няёмка і сарамотна за гасцінным сталом. Маць тваю, думаю, дажыўся да таго, што ўжо няма здароўя выпіць за ўласнае здароўе!

І зболенай плошчы і бяскрылай душой адчуваю, як няўтульна мне на гэтай зямлі. Здаецца, што я быў чужым, лішнім, нетутэйшым ад самага нараджэння...

Тут мяне не чакалі... Мяне чакаюць не тут, бо свет і святло сціскаюцца вакол да знікласці, а цемра ўжо называе маё імя такім знаёмым, родным мне, мацярынскім гола-сам...

Літаратура — гэта споведзь свядомых грэшнікаў перад людзьмі, але не перад Богам...

Пісаць можна бясконца, а чытаць — не...

Апошнім часам, бадай, на моднай хвалі ліквідацыі белых плямаў у нашай гісторыі многа гаворыцца і пішацца пра царкоўную унію і уніятаў. Здавалася б, вельмі добра, што гаворыцца і пішацца аб ёй. Прыгледзеўшыся, аднак, бліжэй да гэтай тэмы, аказваецца, што не ўсё добра: замнога тэндэнцыянасці і неаб'ектыўнасці. Ацэньваецца брацкая царкоўная унія, як правіла, па прынцыпе: надта хваліцца яе ўвядзенне, зносна крытыкуецца ліквідацыя або, наадварот, хваліцца ліквідацыя і крытыкуецца ўвядзенне.

І НЕ "АДЗІНАЯ", І НЕ "САМАЯ"

Такі падыход да уніі, памойму, памылковы і крыўдны, бо бароніць рацыю толькі той нацыі, якая навязвала унію, або той, якая яе ліквідоўвала. Зусім не бяроцца пад увагу рацыя народаў, якіх непасрэдна яна датычыла — гэта значыць, беларусаў і ўкраінцаў. А гэта ж яны і толькі яны на ўласнай скуры адчулі, адчуваюць і, здаецца, яшчэ доўга будуць адчуваць "дабрадзеіствы" перахрышчэнняў. Навошта ж сучасныя даследчыкі-рупліўцы, ваюючы з белымі плямамі нашай мінуўшчыны, робяць свежыя белыя плямы? Вось і артыкул Ігара Мядзведзева "Самая ганебная старонка", змешчаны ў "Літаратуры і мастацтве" за 26 жніўня 1994 года. Датчыць ён уз'яднання беларускіх і ўкраінскіх уніятаў з рускай праваслаўнай царквой.

Можна прыняць факты, прыведзеныя ў гэтым артыкуле, і іх інтэрпрэтацыю, але нельга пагадзіцца з яго галоўнай ідэяй.

Лічу таксама, што царкоўную унію нельга разглядаць асобна, так бы мовіць, фрагментам — як гэта робіць аўтар, а толькі як адну непадзеленую цэласць: ад увядзення да яе ліквідацыі. І ў такім выпадку артыкул павінен называцца не "Самая ганебная старонка", а "Адна з ганебных старонак", бо ліквідацыя уніі ў 1939 годзе была не адзінай і не самай ганебнай.

Як вядома, змены рэлігіі нашых продкаў адбываліся не з іх волі, патрэбы ці хісткасці іх рэлігійных перакананняў, а па волі нашых бліжэйшых суседзяў з захаду і ўсходу, таксама хрысціян. Не з'яўляецца таксама сакрэтам, што, навязваючы нашым продкам унію, каталіцкаму кліру і ўладам Першай Рэчыспалітай рупіла тое, каб праваслаўную Беларусь і Украіну падпарадкаваць Ватыкану і гэтым самым мацней звязаць іх з суперкаталіцкай Польшчай. А царызму, які ліквідаваў унію, наадварот, хацелася вярнуць уніятаў у лона праваслаўнай царквы і тым самым мацней звязаць Бела-

рус і Украіну з Расіяй.

Зусім не пра вывядзенне беларусаў і ўкраінцаў на шырокую дарогу духоўнай ісціны, а пасля іх смерці — гарантаванне ім Царства Нябеснага думалася нашым хрысціянскім суседзям, а толькі і выключна пра іх уласную палітычную карысць. І менавіта рэлігія была выкарыстана імі ў дасягненні гэтых палітычных мэт. А як вядома, палітыка нідзе, ніколі і нікога супольнага са святасцю не мела і не мае. Наадварот.

А што на гэта беларусы? А нічога. Спачатку вельмі не хацелі быць уніятамі, але іх рабілі сілай, а потым, калі ўжо вельмі хацелі быць імі, сілай пачалі рабіць праваслаўнымі.

У сваім артыкуле І. Мядзведзеў прыводзіць многа прыкладаў таго, як уніяты-беларусы не хацелі пераходзіць у праваслаўе. Гэтыя прыклады ён бярэ пераважна з Беластоцчыны. І мае рацыю, бо і беластоцкія уніяты ўжо хацелі быць уніятамі.

Правільна і тое, што многія жыхары Беластоцчыны, змушаны прыняць праваслаўе, пасля царскага ўказа 1905 года хуценька памяншалі яго на каталіцызм. Гэта аўтару таксама ўяўляецца яшчэ адным красамоўным доказам таго, як уніяты не хацелі быць праваслаўнымі. І гэта праўда, хоць і горкая, бо гэтыя каталікі вельмі хутка сталі чуцца палякамі, а не беларусамі.

Аб тым, як уніяты Беластоцчыны не хацелі пераходзіць у праваслаўе, гаворыцца і ў "Гісторыі Беларусі" прафесара У. Ігнаціўскага: "Праз нейкі час падняўся пратэст у Беластоцкай вобласці. 15 парафія адмовіліся ўводзіць праваслаўныя абрады ў сваіх царквах. Было напісана паданне на імя цара, дзе уніяцкія папы гэтых парафіяў прасілі рускі ўрад абараніць іх веру ад уціску і гвалту. На чале падаўшых прашэнне стаялі: Кляшчэўскі пратапоп А. Сасноўскі, Чыжоўскі поп Ф. Гаворскі і Беразоўскі поп А. Панькоўскі. У адказ на паданне пачаліся рэ-

рэсіі над папамі і парафіямі. Пад іх цяжкімі парафіямі адна за другой пачалі здавацца і выяўляць сваю пакорнасць начальству..."

Так, уніяцтва было ўжо верай нашых продкаў, таму яны так даражылі ёю і баранілі яе. І няма нічога, зрэшты, тут і дзіўнага, што баранілі і не хацелі змяніць унію на праваслаўе, бо ўжо шмат пакаленняў былі уніятамі. Яны нават ужо не ведалі, што іх продкі былі праваслаўнымі. Даследчык І. Мядзведзеў павінен, аднак, гэта ведаць. Павінен ведаць і тое, што продкі гэтых уніятаў, якія так баранілі сваё уніяцтва перад праваслаўем, не менш ахвярна баранілі калісьці дарогае і роднае ім праваслаўе. Чаму ж тады дзеля поўнай карціны беларускіх рэлігійных пакут ні словам не абмявуіа аб гэтым? Документаў пра гэтыя пакуты таксама мноства, з Беластоцчыны — таксама.

Вядома, напрыклад, як на Беластоцчыне беларусаў-праваслаўных сілай рабілі уніятамі, як ад праваслаўных вернікаў адбіралі іх святынні і маёмасць, як ад царквы да царквы пераносілі вернікі мошчы свайго мясцовага святога — Дзіцяці Гаўрыіла, бо гэтыя царквы па чарзе адбіралі ў іх, а новым гаспадарам і вернікам гэтыя мошчы не былі ўжо святасцю. Толькі нядаўна, пасля доўгай і трагічнай вандроўкі па Беларусі, гэтая святасць была вярнута на Беластоцчыну, якую ніколі не павінна была пакідаць. Людзі так упарты і ахвярна баранілі праваслаўе перад уніятай, што спатрэбілася аж некалькі пакаленняў, каб зламаць іх нарэшце. І не ўсіх зламалі. На той жа Беластоцчыне, і не толькі на ёй, былі людзі, сем'і і цэлыя прыходы, якія, нягледзячы ні на што, так і не прынялі уніі.

А возьмем няшчасны і непахвалны выпадак з асафатам Кунцэвічам у Віцебску, пра якога з такой набожнасцю ўспамінае І. Мядзведзеў. Па-мойму, калі ўжо беларусы пайшлі на такі крок, то, напэўна, былі даведзены да крайнасці. Аб гэтай край-

насці гавораць амаль усе даследчыкі.

Як жа ж інакш, калі не горкім парадоксам, можна назваць той факт, што тыя самыя беларусы (розныя іх пакаленні) так ахвярна баранілі унію перад праваслаўем, як раней баранілі праваслаўе перад уніятай?

А што так многа свежаспечаных (нядаўніх уніятаў) праваслаўных, як сцвярджае аўтар, перайшло ў каталіцызм пасля ўказа ў 1905 г. і хутка сталася палякамі, дык гэта менавіта таму, што жыў яшчэ ў народзе гнеў на царызм і праваслаўнае духавенства за ліквідацыю уніі ў 1839 г., а не помніліся ўжо такія ж самыя, а мо і большыя крыўды на каралеўскі ўрад і каталіцкае духавенства за навязванне уніі ў 1596 годзе.

Не малую ролю адыграла таксама хітрая агітацыя каталіцкага кліру, з якой праваслаўны клір канкуруваваць ніколі не мог.

Як у Рэчыспалітай не давалі спакою праваслаўным, пакуль яны не сталі каталікамі ці хаця б уніятамі, так у Расіі, пачынаючы ад Мікалая I, не давалі спакою уніятам і каталікам, пакуль яны не станавіліся праваслаўнымі. І адны і другія рабілі гэта і падобнымі спосабамі, і падобнымі метадамі — тыпова езуціцкімі.

Не лічыліся, адным словам, каралі і цыры з беларусамі і іх святасцамі. Тое, што ў рэлігійных справах рабілі суседзі ў Беларусі і з беларусамі, гэта горкая насмешка над хрысціянствам...

Падсумоўваючы, хачу яшчэ раз падкрэсліць, што для беларускага народа ўвядзенне уніі ў 1596 г. і яе ліквідацыя ў 1839 г. — чорныя даты, акты насілля і гвалту, грубага таптання асноўнага і элементарнага іх нацыянальнага і агульначалавечага права — волі сумлення і вызнання. Дзе не гарантуецца гэтае права, там нельга гаварыць аб талерантнасці.

Калі ж, аднак, параўнаць гэтыя два гвалты, дык, бясспрэчна, навязванне уніі было намоглым большым гвалтам, чым яе ліквідацыя. Хаця б таму, што той гвалт быў першым. Не было б першага, не было б і другога. Так ужо ёсць, што пачатае зло, як і добра, далей толькі множыцца.

Найбольшае, аднак, і невыбачальнае зло уніі заключаецца ў тым, што праз яе свядома быў запачаткаваны падзел аднаго, па натуре сваёй добрага і спакойнага, народа на тры ўзаемаварожыя свядомасці: праваслаўную, уніяцкую і каталіцкую, з ліквідацыяй якога беларусы справіцца не могуць і па сёння. Змяняліся і змяняюцца толькі колькасныя прапорцыі паміж гэтымі групамі, не гаворачы ўжо пра мора пралітых слёз, крыві і цэлай арміі рэлігійных мучнікаў. З усіх бакоў, канешне.

А колькі ж Беларусь стра-

ціла праз гэтыя рэлігійныя камбінацыі свайго нацыянальнага патэнцыялу на карысць сваіх суседзяў?

З рэлігійнага пункту гледжання гэта таксама зло, бо з дзюх рэлігій паўстала не адна, а тры, як было ўжо сказана, ўзаемаварожыя і ваюючыя адна з другой. Як быццам было яшчэ мала ўсялякіх падзелаў і варажнечы паміж хрысціянамі і як быццам забылі, што дзяленне Дому Божага заўсёды з'яўляецца вялікім грахам, а замена сілай адной хрысціянскай рэлігіі другой вельмі амаральная і нязгодная з духам хрысціянства.

Зважце яшчэ і на тое, што Хрыстовае і Апостальскае хрысціянства даволі талерантнае. Яно ўмее выбачаць і памылкі, і зло, але не кожнае, канешне. Да невыбачальнага граху і найцяжэйшага злачынства — паводле хрысціянскіх законаў — залічаецца менавіта выкарыстоўванне рэлігіі ў палітычных мэтах. Ісус Хрыстос выбачае апосталу Пятру, які ў цяжкай хвіліне ад Яго адрокся, выбачае распусніцы, ратуючы яе ад укаменавання, і нават ліхадзею, але ніколі не выбачае фарысеям, якія выкарыстоўвалі рэлігію ў палітычных мэтах...

Шкодна я царкоўная унія была не толькі беларусам і ўкраінцам. Моцна зашкодзіла яна і самой Польшчы, прычыняючыся ў немалой ступені да яе гібелі. І ці ж не меў рацыі выдатны польскі пісьменнік і гісторык Павел Асеціца, называючы ўвядзенне царкоўнай уніі вар'яцтвам.

Цяперашнія прыхільнікі уніі лічаць, што толькі яны маюць рацыю, а ўсе іншыя памыляюцца. Памыляюцца іх сучасныя апаненты. Памыляліся іх далёкія продкі, калі ў абароне бацькоўскай праваслаўнай веры жыццё аддавалі. Памыляліся пісьменнікі-палемісты, якія, баронячы сваю веру, стварылі такую трагічную літаратуру. Пачытайце яе, і вы надоўга страціце свой спакой, і страшэнны жаль вас агорне за лёс свайго народа. І ці ж можам, ці маем маральнае права не ўшанаваць іх за гэта, а лічыць, што не мелі рацыі, памыляліся, рабілі глупствы, бо рацыю мелі толькі іх рэлігійныя праціўнікі?

Здзіўляюся таксама, калі чую, што, напрыклад, у Віцебску і па ўсёй няшчаснай Беларусі паставілі памятныя крыжы тым, хто загінуў, пашыраючы унію. А чаму б заадно не паставіць і тым няшчаснікам, якія загінулі ці пацярпелі, баронячы бацькоўскую праваслаўную веру перад уніятай і каталіцызмам? Ці ж яны мелі меншае права на гэта? Вось дзе паўстала б трагічная кампазіцыя — лес крыжоў. І — наглядны помнік нашага беларускага лёсу. Другая Галгофа.

С. ВАСІЛЮК
г. Гайнаўка, Польшча

А колькі ж Беларусь стра-

гароды і славу цаною крыві і жыцця сапраўдных герояў. Выжыўшы за спінамі сумленных салдат, шолудзь адразу пасля вайны пачала правіць пір на касцях. Рукамі змагароў і працаўнікоў гэтыя ненавіснікі, ворагі народа стварылі сабе камунізм.

Яны б хацелі захаваць свае цярдзіны, свае прывілеі і надалей. Таму гэтая шолудзь выступае супраць спрадвечных народных святых, супраць нацыянальнага Адраджэння. Яна вечна хацела б стаяць над людзьмі, штурхаць іх у бездань.

Але, дзякуй Богу, пара цемрашальства прайшла. Мы, беларусы Бацькаўшчыны, не пакінем сваіх вузлоў, не пойдзем у свет. Мы пагарджаем гэтай шолудзю.

І. ІВАШКА
Стаўбцоўскі раён

Пашта

ШОЛУДЗЬ

Гэтае слова я ўпершыню пачуў у дзяцінстве ад свайго бацькі. Вымаўляў ён яго ў хвіліны душэўнага ўзрушэння, гневу, калі нешта яму вельмі даякала. Гэта гучала як скарга, як нараканне на жыццё, на цяжкія, можа, безвыходныя абставіны. Гэта гучала, бадай, як горкая мужчынская кляцтва. Словы былі прыкладна такімі: "Усім шолудзь завалодала. Дыхнуць, жыць не дае шолудзь".

Вядома, адной-дзвюма фразамі не абыходзілася, не канчалася. Абураны "шолудзю", я засілле, бацька даваў волю, выхад сваёй крыўдзе, распачы. Паступова ў мяне складалася ўяўленне,

разуменне, што ж гэта такое — шолудзь. Я зразумеў, што гэта тая цёмная сіла, якая ўсталявала існуючыя парадкі, гэта — набрыдзь, навалач, якая душыць простага чалавека, не дае яму разгарнуцца, не дае магчымасці дабіцца праўды, свабоды, справядлівасці.

Пазней я рэдка чуў гэтае слова. Бадай, не сустракаў яго і ў нашай літаратуры. Але нядаўна прачытаў раман старэйшага нашага эмігранцкага пісьменніка Масея Сядзюка "І той дзень надыйшоў". І сустрэў там выпадкі супраць шолудзі, у якіх — усё тая ж гнеў, скарга, кляцтва. Аўтар піша: "Бацька спадзяваўся,

што гэтая вайна змяце шолудзь — людзей, што стаяць над табой, піхаюць цябе, варочаюць табой, як быдлам якім, а ты і слова ім не скажы".

А далей пісьменнік не пасрэдна ўводзіць нас у свет думак свайго бацькі, паказвае яго роздум: "Я не прыняў адразу яе, гэтую шолудзь, адкінуў яе, паказаў, што пагарджаю ёю... я ўжо не мог цярдзец яе. Не мог цярдзец яе пад сваім вакном, калі яна заглядвала мне, куды я мушу пайсці і што я мушу рабіць. Калгас, створаны гэтай шолудзю, я гатоў быў сам, сваімі рукамі пабіць на палоскі і раздаць яго людзям..."

Вельмі шчылілівыя думкі і разважанні, вельмі дакладнае, псіхалагічна выверанае разуменне становішча. Дзякуючы яму, я адчуў роднасць душ, памкненняў усіх про-

стых беларусаў, дзе б яны ні жылі — у цэнтры, на захадзе ці на ўсходзе краіны. Мы — праўдзівае, працавітае, цягавітае нацыя, на якую ўсёла, якой забіла дух шолудзь. Колькі гэтай набрыдзі, напасці аб'явілася ў нас пры бальшавіках! Яны стварылі камбеды, дзялілі зямлю, арганізавалі калгасы, мацавалі савецкую ўладу. Яны толькі не ўмелі і не хацелі жыць па праўдзе, працаваць, займацца спрадвечнымі клопатамі сялянства.

Шмат падобнай шолудзі дала вайна. Людзі старэйшага пакалення зведзілі гэта на сабе, а нам аб гэтым добра вядома з іх расказаў, успамінаў, кніг. Выдатна паказу падобную брыду ў сваіх апошніх народных пісьменніку Беларусі Васілю Быкаў. Гэтыя баяліўцы і здраднікі імкнуліся здабыць сабе ўзна-

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

Саюз беларускіх
пісьменнікаў
і Міністэрства
культуры
і друку Рэспублікі
Беларусь

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

Газету рэдагавалі

Х.Дунец	(1932-35)
І.Гурскі	(1935-41)
А.Куляшоў	(1945-46)
М.Горцаў	(1947-49)
П.Кавалёў	(1949-50)
В.Вітка	(1951-57)
М.Ткачоў	(1957-59)
Я.Шарахоўскі	(1959-61)
Н.Пашкевіч	(1961-69)
Л.Прокша	(1969-72)
Х.Жычка	(1972-76)
А.Асіпенка	(1976-80)
А.Жук	(1980-86)
А.Вярцінскі	(1986-90)

Галоўны рэдактар

Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ
Міхась ЗАМСКІ
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ
Жана ЛАШКЕВІЧ
Алесь МАРЦІНОВІЧ
Барыс ПЯТРОВІЧ, першы намеснік галоўнага рэдактара
Юрась СВІРКА
Віктар ШНІП, намеснік галоўнага рэдактара

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск,
вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі --	332-461
намеснікі галоўнага рэдактара --	332-525, 331-985
аддзель: публіцыстыкі --	332-525
пісьмаў і грамадскай думкі --	331-985
літаратурнага жыцця --	332-462
крытыкі і бібліяграфіі --	332-204
паэзіі і прозы --	332-204
музыкі --	332-153
тэатра, кіно і тэлебачання --	332-153
выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў --	332-462
навін --	332-462
мастацкага афармлення --	332-204
фотакарэспандэнт --	332-462
бухгалтэрыя --	268-640

Пры перадруку просьба

спасылацца на "ЛіМ".

Рукапісы рэдакцыя

не вяртае і не рэцензуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа

не супадаць з думкамі

і меркаваннямі аўтараў

публікацый.

Набор і вёрстка
камп'ютэрнага цэнтра «ЛіМа»

Апаратныя сродкі і тэхнічная
падтрымка — фірма
«Дайнова»

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня
"Беларускі Дом друку".
(г.Мінск, пр. Ф.Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 10979.
Нумар падпісканых 25.5.1995 г.

ЗАКАЗ 1664
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12